

і валасныя Саветы, расстрэльвалі актыўістаў, былі няблага ўзброены і падрыхтаваны. На падаўленне яго прыбыло некалькі вайсковых атрадаў, пачаліся сапраўдныя бай. Паўстанцы былі разгромлены, 600 чалавек арыштаваны.

Нялёгкімі аказаліся першыя паслярэвалюцыйныя гады ў павеце, людзей даймалі голад і галеча, узрасла спекуляцыя, злачыннасць. Апрача гэтага на франтах грамадзянской вайны гінулі ўраджэнцы вёсак і мястэчкаў, сіrotамі засталіся дзеци, з'явілася шмат няпоўнагадовых бяздомных бадзяг. Аднак

жыщё не стаяла на месцы. Улады прымалі меры па ліквідацыі непісьменнасці, адчыняліся дзіцячыя садкі, выдзяляўся бяднейшай частцы насельніцтва насенны матэрыял для пасеву, аказвалася дапамога і калектыўным гаспадаркам. Перад заканчэннем грамадзянской вайны ў павеце налічвалася 25090 сялянскіх гаспадараў у мястэчках, дзеінчала 11 камун, 241 арцель, 6 саўгасаў і 2193 іншыя гаспадаркі.

Падрыхтаваў да друку  
В.Ф. Куліненка.

## Камбеды на вёсцы

### З успамінаў І.Паўлючэнкі

Я нарадзіўся і жыў у Хацілавічах. Рана пачаў прымаць удзел у грамадскім жыцці. Абстаноўка ў вёсцы тады была складанай, ішла класавая барацьба.

Я ўзначальваў камітэт беднатаў. Што ён уяўляў сабой? У яго склад уваходзілі старшыня, сакратар і трои члены. Абмежавалі ўладанні памешчыкаў, астатнюю зямлю раздалі сялянам.

Уся работа па забеспячэнні вёскі самым неабходным ускладвалася на камітэт. Дапамога патрабавалася ўсім: ад дзіцяці да дарослага. У аднаго плуга няма, у другога хамута, у трэцяга — насення, у чацвёртага дзеци босыя. Куды ні глянь — усюды беднасць, галечка. Людзям дапамагалі як маглі.

Займаўся камітэт і размеркаваннем рэчаў першай неабходнасці: прадуктаў харчавання, адзення, абутку, лішкі забіралі ў багацеяў і раздавалі бедным. Каму патрабавалася, камбед выдаваў

лес для будаўніцтва жылля. Набывалі сельскагаспадарчы інвентар: плугі, бароны. Малатарні, жняяркі, адабраныя ў паноў, выкарыстоўваліся калектыўна. Камітэт беднатаў ствараў фонды збожжа і грошай і аказваў дапамогу бедным сем'ям.

У 1923 г. мяне выбралі членам сельскага Савета, які ўзначальваў старшыню Савета Яфрэм Пятровіч Васілевіч, энергічны і дзелавы камуніст. Пазней ён быў вылучаны на партыйную работу ў Віцебску і Расонскім раёне. Тады ў сельсавет уваходзілі вёскі Задабрасць, Паклады, Прыгаўка і Свадкавічы.

Актыўную работу праводзілі камсамольцы. Наша камсамольская ячэйка знаходзілася ў вёсцы Сакольнічы. Мы пастаянна праводзілі сходы, дапамагалі бедным сялянам у апрацоўцы зямлі. Амаль кожны камсамольскі актыўіст удзельнічаў у гуртках мастацкай самадзейнасці, у ліквідацыі не-

пісьменнасці сярод дарослага насельніцтва. У 1929 годзе я працаваў старшынёй Сакольніцкага сельсавета. Гэта быў час актыўнага стварэння калгасаў. Было арганізавана 6 калектыўных гаспадараў.

Памятаю, як нам даставілі трактары «фардзоны». Першымі трактарыс-

## У фонд Чырвонай арміі

У нялёгкі 1918 год у нашай краіне пачалі стварацца так званыя ленінскія палеткі. Гэтыя ўчасткі зямлі апрацоўваліся маладымі энтузіястамі, а вырашчаны ўраджай здаваўся ў фонд Чырвонай арміі.

Вясковы хлопец Іван Кашура і былы салдат-франтавік Анісім Пузирэўскі звярнуліся з просьбай у Крычаўскі валасны Савет рабочых і селянскіх дэпутатаў выдзеліць для мо-



Іван Кашура.

## Партызанскі полк

**РОЗЕ Вальдэмар Рудольфавіч** (11.3.1897, Рыга – сакавік 1938), удзельнік грамадзянскай вайны на Беларусі, адзін з арганізатораў парты-

тамі былі Аляксей Каменеў, Васіль Чавусаў, Таццяна Гіндзіна. Пазней мне давялося працаваць старшынёй Варанёўскага, Паланіцкага і Касцюкаўскага сельскіх Саветаў, быў загадчыкам вытворчага ўчастка машыннотрактарнай станцыі.

Памятаю ўсё да драбніц.

ладзі сяла ўчастак зямлі пад ленінскі палетак. Просьба іх была задаволена. Такі палетак памерам у 2 гектары знайшлі паміж вёскамі Сакольнічы і Свадкавічы. Хлопцы звярнуліся да агранома Рыгора Труханоўскага, каб ён ім расказаў аб агратэхніцы вырошчвання сельскагаспадарчых культур. Аграном пастаянна сустракаўся з маладымі людзьмі, раю, як лепш апрацаўваць участак, дапамог набыць насенне. Міхаіл Попель з вёскі Свадкавічы на сваіх конях узараў палетак, потым пасяялі лён. Ураджай здалі ў Крычаўскі валасны Савет. Падкарміўшы ўчастак арганічнымі ўгнаеннямі, на наступны год пасяялі жыта. Азіміна ўрадзіла добра. Усё зерне было здана ў фонд Чырвонай арміі. Міхаіл Попель першым уступіў у калгас. Іван Кашура паехаў вучыцца на агранома. Справу працягвалі Кузьма Кашура, Іосіф Кашура, Васіль Вяржбіцкі, Яўген Поклад.

*М.Ф. Мельнікаў.*

занскіх атрадаў у Магілёўскай губерні, у тым ліку і ў нашым краі.

Калі ў першыя месяцы Савецкай улады над Беларуссю навісла страш-

ная небяспека, і большую частку яе тэрыторыі занялі войскі Германіі і Польшчы, на дапамогу мясцовым чырвонагвардзейскім атрадам прыйшлі латышскія стралкі.

Па старадаўняму шляху, што цягнецца ўздоўж р.Сож, з Мсціслава на Крычаў ішоў атрад узброеных людзей... Вось і Крычаў. Яшчэ 25 кіламетраў, але ўжо па шашы Москва – Варшава, і будзе павятовы цэнтр Чэрыкаў. Паступілі звесткі, што да яго ваколіц дабраўся вораг і што ў гэтых мясцінах ёсьць дзесяткі паўтара разрозненых чырвонагвардзейскіх і партызанскіх атрадаў.

Губком партыі і губвыканком, якія знаходзіліся ў эвакуацыі ў Мсціславе, у сувязі з tym, што Магілёў быў захоплены германскімі войскамі і польскімі легінерамі, паставілі задачу: стварыць полк з партызанскіх атрадаў. Паслалі чырвонагвардзейскі атрад, камандзір якога латышскі стралок Вальдэмар Розе павінен быў узнічаліць новае фарміраванне.

Ажыццяўіць гэтую задачу было не так проста: у Чырвонай арміі камандзіры выбіраюцца. Той, каго рэкамендуюць губком партыі і губвыканком – чалавек бездакорны, выйшаў з сям'і рабочых-металістаў, быў салдатам, за адлагу накіраваны ў ваеннную школу,

В.Р. Розе.  
Здымак 1920-х гадоў.



пасля сканчэння якой атрымаў чын працпаршчыка. Чын невялікі, але афіцэрскі. На гэтым могуць сыграць анархісты. Вось чаму хваляваліся ў губкоме. Спакойным быў толькі камандзір-латыш. Ён быў упэўнены, што людзі, якія здзейнілі рэвалюцыю, стварылі Саветы, знайдуць правільнае рашэнне.

У Крычаве камандзір пазнаёміўся з двумя мясцовыми актыўістамі – намеснікам старшыні валаснога Савета Мацвеем Кісялёвым і камандзірам чырвонагвардзейскай роты Маркіянам Казловым (удзельнікам рэвалюцыі 1905 г.). Не трацячы часу, троє заселі за карту. Трэба было па магчымасці дэталёва ўнікнуць у сітуацыю. А сітуацыя была складаная.

На наступную раніцу кіраўнік Крычаўскага Савета і чырвоная камандзіры праводзілі атрад Вальдэмара Розе. Разам з ім пайшла ў Чэрыкаў і Крычаўская чырвонагвардзейская караульная рота.

Вясной 1918 г. у павятовы г. Чэрыкаў сіякаліся чырвонагвардзейскія і партызанскія атрады Чэрыкаўскага, Мсціслаўскага, Клімавіцкага, Чавускага і Рагачоўскага паветаў. Выконвалася рашэнне Магілёўскага губернскага камітэта партыі аб хуткім стварэнні палка партызанскіх атрадаў.

Як толькі Розе і яго атрад увайшлі ў Чэрыкаў, павятовы камітэт партыі, якім кіраваў былы вясковы настаўнік Мікалай Шчарбітаў, вырашыў у цэнтры горада склікаць мітынг.

І вось на плошчы стаяць 22 групы ўзброеных людзей. Самую небяспечную з іх узнічальвае анархіст Храмянкоў. Ён абкладваў кантрыбуцыяй цэлья вёскі, парушаў савецкія законы. Мясцовая ўлады не ў сілах былі заклікаць яго да парадку. Нямала было і

такіх, хто збіўся з правільнага шляху, хаця адкрытым ворагам улады яшчэ не стаў. Яны таксама былі небяспечнымі. Тут жа – паплечнікі матроса Ламянко-ва. Атрад яго невялікі, аднак чырвона-гвардзейцы да апошняга дыхання гатовы абараняць Савецкую ўладу. Побач – чырвонагвардзейцы Крычава, якія прыйшлі з Маркіянам Казловым і Міхаілам Чыжом, чырвоныя партызаны Міхаіла Шаблакова, атрад Вальдэмара Розе. Стаяць моўчкі, плячо ў плячо. Толькі людзі з атрада анархіста Храмянкова размаўляюць. Храмянкоў прахаджваеца гогалем. Ён упэўнены, што стане камандзірам палка.

Калі трывалы невялікая група: сакратар Чэркаўскага павяткома партыі Мікалай Шчарбітаў, старшыня павятовага выканкома Шашкоў, малады камуніст Аляксандр Кавалёў, Вальдэмар Розе. Шчарбітаў паклікаў Храмянкова. Калі трывалы аб нечым доўга спрачаліся. Нарэшце ўсё вырашана: перад мітынгоўцамі першым высупіць Храмянкоў, за ім – Розе. Кожны павінен растлумачыць сваю праграму, коратка расказаць сваю біяграфію, а таксама аб тым, як ведае ваеннаю справу. Толькі тады, усё абдумаўшы, чырвонагвардзейцы і партызаны вырашаць, каму быць камандзірам палка.

Дабіўшыся права выступаць першым, Храмянкоў ускочыў на трывалы. Што мог сказаць чалавек, які працевдаваў «маці-анархію» як аснову жыцця? Калі ты дужэйшы – рабуй, п'янствуй, гуляй, забівай. Свабода без усялякіх абмежаванняў. У канцы прамоў ён усклікнуў, што менавіта дзеля гэтага «змагаліся» яны і «пакутавалі». Для маскіроўкі дадаў, што рабаваць трэба буржуазію і заможных людзей (а рабавалі ў асноўным працоўны народ).

На гэтым Храмянкоў скончыў сваю прамову і сышоў з трывалы. Плошча загула. Хтосьці абураўся, хтосьці крачай у падтрымку.

На трывалу падняўся Розе. Абвёў поглядам плошчу – мора галоў і віントовак. Ён павінен перамагчы анархіста, чаго б гэта не каштавала, у імя рэвалюцыі, у імя людзей, што сабраліся на плошчы.

— Не правы Храмянкоў,— загаварыў Розе.— Не для таго, каб рабаваць і п'янстваваць, каб страляць у сялян-працаўнікоў, гадамі, дзесяцігоддзямі пакутавалі ў царскіх турмах бальшавікі. Краіна ў небяспечы, ворагі з усіх бакоў, а Храмянкоў і яго дружкі, замест таго, каб ваяваць супраць легінераў, рабуюць працоўнага селяніна, бясчынствуюць, разбураюць наш тыл. Дык на каго ж працуюць гэтыя людзі, на рэвалюцыю ці яе ворагаў? Цяпер, таварыши чырвонагвардзейцы і чырвоныя партызаны, рашайце, як быць,— скончыў Розе і сышоў з трывалы.

На плошчы стала ціха. На трывалу падняўся сакратар павяткома партыі Мікалай Шчарбітаў, абвёў позіркам атрады і запытаў:

— Хто хоча бачыць камандзірам палка Храмянкова?

Над натоўпам, там, дзе стаяў атрад Храмянкова, паднялося рук 20, але некаторыя тут жа апусціліся.

— Хто за тое, каб камандзірам быў таварыш Вальдэмар Розе?

Натоўп зашумеў, перапоўніўся гулам адабрэння. Сотні рук падняліся ўверх, магутнае «ура» пракацілася над плошчай.

Камандзір палка Вальдэмар Розе на сваім белым кані прыўстаў у страмёнах і аддаў загад строіцца.

І байцы пайшлі абараняць маладую рэспубліку Саветаў.

Па дарозе полк папаўняўся. У яго ўлісі атрады і групы Букетава, Ламянковых, Шаблакова, Рабцева, Вераб'ёва, Варанцова, Сарокіна, Карпава і іншых. Чырвонагвардзейцы рухаліся на захад. Першы цяжкі бой адбыўся каля Доўска, мястэчка, дзе скрыжоўваліся важнейшыя шасейныя дарогі: Кіеў – Петраград і Масква – Варшава. Тут полк панёс першыя страты. У гэтым бай Розе звярнуў увагу на смелага конніка Герасіма Цярэшчанку. Спадабалася камандзіру палка, што Герасім быў не толькі храбрым, але і змагаўся з розумам, не горш, чым бывалы салдат. Таму і ўзяў да сябе камандзір палка ардынарцам адважнага юнака з в. Волчас. Потым быў бай на Рагачоўшчыне. Часова полк спыніўся ў Рагачове.

Спачатку гэта воінскае фарміраванне называлася палком партызанскіх атрадаў Вальдэмара Розе, затым – 153-м стралковым палком 17-й Ніжагородской Чырвонасцяжной стралковай дывізіі.

Усёй рэарганізацыяй кіраваў В.Розе і камісар палка, былы данецкі шахцёр Цімафей Піліповіч Купрэеў.

Першы батальён палка, які быў створаны з ураджэнцаў Чэрыкава, Крычава і суседніх мястэчак і вёсак, узначаліў Журомскі. Камандзірамі батальёнаў, рот і ўзводаў у 153-м палку быў Міхаіл Чыж, Аляксандр Худанка, Анатоль Шышко, Сямён Парцноў з Чэрыкаўскага павета, Варончанка і Чаброў з Чэрыкава, Скібін і Сянкевіч з Сенненскага, Бацанаў з Рагачоўскага, Ксяндзоў і Карпаў з Быхаўскага паветаў, Адман Эдгар – латыш.

З Рагачова полк з баямі прайшоў на Жлобін, Бабруйск, Асіповічы, Слуцк. Да пачатку 1919 г. полк Розе выйшаў на лінію Калінкавічы – Мазыр.

Пачаліся жорсткія баі з пятлюраўцамі. Цягнуліся яны два месяцы.

Праціўнік пераўзыходзіў колькасцю, быў добра ўзброены.

Ведаючы, што да Пятлюры павінна падысці падмацаванне, Розе імкнуўся заняць лепшыя пазіцыі. На савецке камандзіраў было прынята рашэнне – аб'явіць Пятлюру ультыматум, каб прымусіць яго адступіць.

Каму даручыць небяспечную ролю парламенцёра? Калі ўдасца схіліць Пятлюру да адступлення, будзе выратавана жыццё соцень чырвоных салдат. А калі Пятлюра не прыме ультыматум, то ён можа расправіцца з пасланцам.

Погляд камандзіра затрымаўся на ардынарцу.

— Табе даручаю перадаць ультыматум,— сказаў камандзір.— Дваіх дам для аховы. Спадзяюся, што ты не пасароміш Чырвоную армію.

Вальдэмар Рудольфавіч перадаў Герасіму пакет, хвіліну памаўчаў, а потым абняў і пацалаў.

...Пятлюра разарваў канверт, прачытаў, падняў вочы на Герасіма. Той стаяў побач і ледзь прыкметна ўсміхаўся. Пятлюра ўскіпэў. Яму прапануюць здацца, і хто? Нейкі камандзір палка! А ультыматум перадаў хлапчук.

— Будзеш у мяне служыць,— сказаў Пятлюра.

— Калі рак на гары свісне!— пачуў у адказ.

Герасіма доўга катаўся. Яму звязалі руکі, завязалі вочы.

— Героем хочаш памерці! Памрэш сляпым.

Пятлюраўцы шашкамі пасеклі героя.

У палку чакалі Герасіма. Цудам удалося выратавацца аднаму з чырвонаармейцаў, што суправаджалі Цярэш-



Крычаўскія байцы 153-га стралковага палка. 1918 г.

чанку. Ён і расказаў, як загінуў Герасім. Розе слухаў моўчкі, нахмурыўшы бровы.

А назаўтра пачаўся бой. 153-і полк многа разоў хадзіў у атаку, цяніў пятлюраўцаў. Чырвонаармейцы адбілі цела Герасіма Цярэшчанкі. Пахавалі яго пад Корасценем.

Пасля перамогі ў баі за Корасценъ, дзе нашы землякі нашчэнт разбілі ўкраінскіх нацыяналістаў, полк атрымаў загад павярнуць на поўнач і вызваліць раёны, захопленыя войскамі Германіі і Польшчы. Байцы палка разграмілі праціўніка пад Бабруйскам і ўварваліся ў горад. Жыхары радасна сустракалі калоны пераможцаў. Спера-

ду пад чырвоным сцягам ехалі В. Розе і камісар Купрэеў. Атрад вызваляў Мінск, іншыя гарады і вёскі.

Прыйшоў дзень, і полк уступіў у Вільню. Там сабраліся крычаўскія і чэркаўскія воіны – Сямён Партоў, Сцяпан Карагодаў, Мікалай Іўкін, Анатоль Шышко, Дзяніс Халондыраў і сфатаграфаваліся з сябрамі каля станковага кулямёта.

Потым была герайчная абарона Вільні ад палякаў. За мужнасць і адвагу, праяўленыя ў час абароны, камандзір 153-га стралковага палка В. Розе быў узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга.

*М.Ф. Мельнікаў.*

## Удзельнікі Кастрычніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны

**БАСІН Меер Вэлькавіч**, нарадзіўся ў 1890 г. у г. Чэрыкаў. Скончыў рамеснае вучылішча ў Магілёве (1909). З 1911 г. працаваў у Баку. З 1912 г. чл. РСДРП. Член праўлення прафсаюза

рабочых нафтавай прамысловасці Баку. У 1917 г. дэпутат Бакінскага Савета, член Бакінскага гарадскога камітэта РСДРП(б), адзін з кіраунікоў стачкі бакінскіх рабочых. З лістапада

1917 г. сакратар прэзідыума выканко-ма і рабочай секцыі Бакінскага савета народнай гаспадаркі. Расстряляны англійскім інтэрвентамі і эсераўскім урадам 20.9.1918 г. у ліку 26-і бакінскіх камісараў.

**КІСЯЛЁЎ Мацве́й Сямёна́віч**, нарадзіўся 18.11.1896 г. у г. Крычаў. Герой грамадзянскай вайны.

Мацве́й вучыўся спачатку ў царкоўнапрыходской школе, а потым у Крычаўскім рамесным вучылішчы – асвойваў такарную, слясарную, кавальскую справы. У вольную хвіліну дапамагаў бацьку па гаспадарцы.

У 1915 г. ён быў прызваны ў армію. Пасля заканчэння мінскіх курсаў сувязістаў накіраваны на фронт. Зблізіўся з рэвалюцыйна настроенымі салдатамі. У ваенны час Мацве́й Сямёна́віч экстэрнам здаў экзамены за курс гімназіі. У чэрвені 1917 г. скончыў школу працпаршчыкаў у Жытоміры і быў накіраваны ў Сярдобскі полк начальнікам сувязі. У лістападзе 1917 г. стаў камуністам.

На пачатку 1918 г. вярнуўся ў Крычаў. А неўзабаве яго выбралі намеснікам старшыні Крычаўскага бальшавіцкага савета. Ён актыўна ўдзельнічаў у стварэнні атрадаў Чырвонай гвардыі.

Вясной 1918 г. М.С.Кісялёў – інст-

руктар-арганізатор у Чырвонай арміі на Харкаўшчыне, затым начальнік тэхнічнага аддзела сувязі ваеннага аддзела Варонежскага губвыканкома.

У жніўні 1919 г. белагвардзейскі корпус генерала Мамантава прападоўваў лінію фронта і пачаў хутка прасоўвацца па савецкіх тылах. Сур'ёзная перашкодай на шляху Мамантава стала група войск у Задонску, начальнікам штаба якой быў М.С.Кісялёў.

З красавіка 1920 г. у Кіеве: ваенком інжынернага ўпраўлення, потым камандзір брыгады асобага прызначэння, камендант Кіева, начальнік стралковага корпуса. У 1926–1929 гг. начальнік Маскоўскай гарадской і губернскай міліцыі, потым працаваў у будаўнічых арганізацыях Масквы. Па-мёр у 1942 г. Яго імем названа вуліца ў Крычаве.

*М.Ф. Мельнікаў.*

**МАГІЛЁЎКІН Васіль Мікітавіч**, нарадзіўся на Крычаўшчыне.

Гэта былі неверагодна цяжкія дні для чырвонага Петраграда. Войскі Юдзеніча падыйшлі да самага горада. Белыя генералы разлічвалі праз некалькі сутак пераможцамі праехаць на конях па Неўскім праспекце.

Найбольш цяжкі ўчастак дастаўся чырвоным курсантам. На чале іх зводнага атрада быў пастаўлены былы афіцэр царскай арміі Яжоў. Камісарам прызначылі дваццацічатырохгадовага камісара камандных курсаў Петраградскай ваеннай акругі Магілёўкіна. Сярод байцоў атрада быў сувязіст Анісім Пузырэўскі, зямляк Магілёўкіна. Калісьці яны разам вучыліся ў Крычаўскім рамесным вучылішчы. Васіль Магілёўкін прыехаў у Петраград у 1914 г. Працаваў на заводзе «Айваз». Там прайшоў школу рэвалюцый-



М.С. Кісялёў.

най барацьбы. Не выпадкова гераічна Выбаргская старана паслала Васіля ў ліку найбольш адважных і стойкіх сваіх чырвонагвардзейцаў браць Зімні...

Потым ён стаў курсантам артылерыйскага вучылішча, камісарам гэтай ваеннай навучальнай установы, камісарам камандных курсаў Петраградскай ваеннай акругі.

Пасля грамадзянскай вайны Васіль Мікітавіч Магілёўкін скончыў Ваенную акадэмію імя Фрунзе. Ён займаў адказныя пасады ў Чырвонай арміі, быў выкладчыкам ваеннай акадэміі.

*М.Ф. Мельнікаў.*

**ПАРШУКОЎСКІ Іван**, нарадзіўся ў в. Слабада Свіная. Працаваў на шахтах Данбаса. Нярэдка прыязджаў у сваю родную вёску. Прывозіў лістоўкі, расказваў аб рэвалюцыйным настроі рабочых і шахцёраў. На Кацярынаслабодчыне (цяпер Днепрапятоўская вобласць) быў адным з кіраўнікоў рабочай сацыял-дэмакратычнай арганізацыі. Праводзіў значную агітацыйна- масавую работу сярод рабочых. Але хтосьці са здраднікаў выдаў яго царскім уладам.

Аднойчы ў вёску прыйшла вестка аб tym, што Іван Паршукоўскі за рэвалюцыйную дзейнасць быў павешаны.

У пачатку 1918 г. жыхары Слабады Свіной звярнуліся ў вышэйшыя інстанцыі з просьбай перайменаваць гэту вёску ў Іванаўку ў гонар Івана Паршукоўскага. Аб лёсе іх просьбы доўгі час не было вядома. Аднак пошук працягваўся. І вось у Крычаўскім краязнаўчым музей прыйшла фотакопія вёсак Крычаўскай воласці 1-й палавіны 1918 г. У гэтым спісе адзначаецца «Свіная – узбуджана хадай-

ніцтва ab перайменаванні ў Іванаўку.

У 1976 г. на будынку клуба ўстаноўлена мемарыяльная дошка, прысвяченая перайменаванню вёскі і прысвяенню ёй імя Івана Паршукоўскага.

*М.Ф. Мельнікаў.*

**ПОПЕЛЬ Адам Іванавіч**, нарадзіўся ў 1895 г. у в. Сакольнічы.

Скончыў Крычаўскае рамеснае вучылішча. У 1913 г. працаваў у Пецярбургу на заводзе «Айваз». Потым быў прызваны ў армію. Тут праводзіў палітычную агітацыю. За гэта Часовы ўрад адправіў Попеля ў Дзвінскую турму. Пасля вызвалення служыў у гарнізоне Петрапаўлаўскай крэпасці. Пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі А.І. Попель быў памочнікам каменданта і камендантом Петрапаўлаўскай крэпасці, начальнікам службы тылу 15-й арміі. У мірныя дні наш зямляк вучыўся, кіраваў прадпрыемствам, аддзелам Акцябрской чыгункі, прайвіў сябе добрым арганізаторам у суднабудаванні.

За працоўныя подзвігі ў гады фашысцкай блакады Ленінграда быў узнагарожданы ордэнам «Знак Пашаны» і медалямі.

Працоўныя раёна захоўваюць памяць пра свайго земляка.

*М.Ф. Мельнікаў.*

А.І. Попель.



**ПУЗЫРЭУСКІ** Анісім, нарадзіўся ў в. Сакольнічы.

У 1912 г., закончыўши рамеснае вучылішча ў Крычаве, паехаў у Пецярбург. Тут на заводзе пазнаёміўся з рабочымі-рэвалюцыянерамі. Ён удзельнічаў у дэманстрацыях, забастоўках. У хуткім часе яго прызвалі ў армію.

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі Анісім Пузырэускі вярнуўся ў родную вёску.

Аднойчы маладыя хлопцы сабраліся разам. Былі тут Анісім Пузырэускі, Іосіф Кашура, Васіль Вяржбіцкі, Іван Поклад, Фёдар Севасціцкі, браты Якубенкі. На гэтай сустрэчы быў створаны камітэт камсамольскай арганізацыі ў Сакольнічах. Старшынёй камітета выбралі Іосіфа Кашуру. Адказнасьць за культурна-масавую работу была ўскладзена на Анісіма Пузырэускага. У арганізацыі работы па-новаму юнакам і дзяўчатаам дапамагалі крычаўскія камуністы. Настаўніцы Варвара Барцэвіч і Софія Азараўча часта чыталі лекцыі, ды і самі камітэтчыкі праводзілі цікавыя гутаркі.

Аднойчы камсамольцы запрасілі аднавяскоўцаў на канцэрт. Прыйшлі паслуhaць самадзейных артыстаў сяляне з Задабрасці, Пакладоў, Свадкаўчыцаў. Са сцэны гучалі песні роднай Беларусі, рускія народныя песні. Камсамольцы выступалі завадатарамі добрых спраў. Яны актыўна ўдзельнічалі ў стварэнні камітетаў беднатаў. Анісіма Пузырэускага выбралі ў крычаўскі камбед. У Крычаў неаднаразова прыязджаў важак камуністай Чэрыкаўскага павета Мікалай Дарафеевіч Шчарбітаў. Ён растлумачваў членам камбедаў іх задачы.

Ішоў час напружанай барацьбы. Нялёгкі быў перыяд для маладой Савецкай Рэспублікі, якую з усіх бакоў сціскалі белагвардзейскія арміі і арміі замежных інтэрвентаў. Пайшлі на фронт Іосіф Кашура, Анісім Пузырэускі, Іван Поклад, Васіль Вяржбіцкі.

Пузырэускі змагаўся пад Петраградам, удзельнічаў у вызваленні Баку, іншых гарадоў. У мірны час працаваў сакратаром райкома партыі ў Беларусі, дырэкторам саўгаса, узначальваў школыны педагогічныя калектывы. Памёр Андрэй Паўлавіч Пузырэускі ў Людзінаве, пад Калугай, дзе быў дырэкторам школы.

М.Ф.Мельнікаў.

**ШЧАРБІТАЎ** Мікалай Дарафеевіч, нарадзіўся ў 1893 г. ў в. Кляпіна Чэрыкаўскага павета.

Удзельнік барацьбы за Савецкую ўладу на Беларусі. З сялян. Член партыі большавікоў з 1917 г. З 1916 г. у арміі. У ліпені 1917 г. – лютым 1918 г. старшыня Рэчыцкага Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў. Удзельнік устанаўлення Савецкай улады ў Рэчыцы, барацьбы з левымі эсэрамі ў Чэрыкаўскім павеце і стварэння Чэрыкаўскай павятовай арганізацыі РКП(б), сакратар павятовага камітэта партыі, загадчык аддзела Магілёўскага, потым Гомельскага губрынканкомаў. З мая 1919 г. у Чырвонай арміі: начальнік палітаддзела 17-й (Захадні фронт) і 3-й (Паўднёвы фронт) дывізій, удзельнік штурма Перакопа. Памёр у 1921 г.

## Чырвонагвардзеец Іван Поклад

У нашым музеі экспануеца атэстат Івана Ягоравіча Поклада з вёскі Сакольнічы аб заканчэнні Крычаўскай рамеснай школы для дзяцей бедных сялян. Слаўны жыццёвы шлях прайшоў гэты чалавек.

Іван рана стаў зарабляць сабе на хлеб. У рамесную школу паступіў яшчэ падлеткам, закончыў яе, паказаўшы выдатныя здольнасці ў сталлярнай справе. Пасля перамогі Каstryчніцкай рэвалюцыі з іншымі вясковымі хлопцамі — Іванам і Іосіфам Кашурамі, Андрэем Вяржбіцкім, Анісімам Пузырэўскім прымаў удзел у стварэнні камітэта сялянскай моладзі (Камола).

Калі прагучай заклік: «Моладзь, у рады Чырвонай армii!», Іван Поклад уступіў у рады легендарнага 153-га стралковага палка 17-й чырвонасцяжнай дывізіі. Служыў пад камандаваннем героя грамадзянскай вайны Вальдэмара Рудольфавіча Розе. Примаў удзел у баях каля Рагачова і Корасце-

ня, Мазыра і Нясвіжа, за Бабруйск і Вільню. Камандаванне адзначала мужнасць і адвагу маладога байца.

Адгримелі апошнія залпы грамадзянскай вайны, і Іван Поклад пайшоў працаўца ў прафтэхшколу, якая была створана ў Крычаве на базе рамеснай школы. Быў майстром, потым загадчыкам гаспадаркі. Працаўаў будаўніком. Я быў добра знаёмы з Іванам Ягоравічам. Ён часта расказваў аб падзеях грамадзянскай вайны. Мяне захаплялі яго сціпласць і вытрымка, сардэчная дабрата.

Пачалася Вялікая Айчынная вайна, і стары чырвонагвардзеец папрасіў накіраваць яго на фронт. Ён з гонарам выканаў свой салдацкі абязязак. Раны, атрыманыя ў час грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў, падарвалі здароўе ветэрана. Нягледзячы на гэта, ён амаль да апошняга свайго дня працаўаў.

*М.Ф. Мельнікаў.*

## Загартаваны ў баях

12 сакавіка 1918 года былы батрак Васіль Галаўчанскі добрахвотнікам пайшоў у Чырвоную армію. Хлопцу было ўсяго 17. Па краіне кацілася грамадзянская вайна.

Кавалерыйскі ўзвод, якім камандаваў Васіль Галаўчанскі, прымаў непасрэдны ўдзел у баях з войскамі Дзянікіна, Урангеля, Краснова, удзельнічаў у штурме Перакопа ў 1920-м, а потым да мая 1924-га вёў барацьбу з басмачамі ў Сярэдняй Азіі. Няраз маладому камандзіру даводзілася глядзець смерці ў очы. Афіцэры белай гвардыі і казакі

добра валодалі зброяй, секліся не на жыццё, а на смерць.

Пасля баёў было мірнае жыццё, вучоба, праца на адказных пасадах. Не ўсё аказалася бязвобочным для партыйнага работніка. З 1933 года, пасля вучобы ва ўніверсітэце, Васіль Галаўчанскі быў на партрабоце. Працаўаў другім, а потым першым сакратаром Баброўскага райкома партыі ў Варонежскай вобласці. За перыяд да 1938 года ў раёне не было выяўлена ніводнага «ворага народа». Гэта не давальняла абласное кірауніцтва.

Змянілі начальніка НКУС. На змену вопытнаму вайскоўцу, удзельніку грамадзянскай вайны, прыйшоў малады энергічны лейтэнант, які ў кожным іншадумцы бачыў ворага савецкага ладу. Першым быў асужданы старшыня райвыканкома.

Калі раён наведаў начальнік НКУС вобласці, Галаўчанскі не стрымаўся і ў час вячэры пацікавіўся, за што арыштавалі яго добрага сябра. Начальнік задаў толькі адно пытанне:

— А чаму гэта цябе так цікавіць?

— Ну як жа, пяць гадоў працавалі побач...

Гэтага было дастаткова. Першым сакратаром райкома партыі зайшоў Васіль у кабінет першага сакратара абкома, а выйшаў беспрацоўным. «Вызваліць ад займаемай пасады за недастаковую пасіўную барацьбу з

ворагам народа і за прыступленне палітычнай пільнасці» — такой была рэзоляцыя бюро абкома. А мог бы і за турэмнымі кратамі апынуцца.

А потым была Вялікая Айчынная вайна. Камісар палка Васіль Галаўчанскі прымаў удзел у вызваленні Беларусі, Прыбалтыкі, Польшчы, Усходняй Пруссіі, быў паранены пад Ноўгарадам. Пасля Перамогі год службы ў Германіі, а ў студзені 1948-га прыехаў у Крычаў. Да 1964 года працаваў на розных пасадах.

Ордэн Чырвонай Зоркі і тры ордэны Айчыннай вайны I ступені атрымаў падпалкоўнік Галаўчанскі за ўдзел у баявых аперацыях апошняй вайны, ордэнам «Знак Пащены» адзначана яго праца ў мірныя пасляваенныя гады.

А. Балдоўскі.

## Клятва ў Маляцічах

Ішоў сакавік 1919 г. У Чавускім штабе ЧОН было мнагалюдна. Набіралі добраахвотнікаў у атрад, які тэрмінова павінен быў выступіць на падаўленне белагвардзейскага мецяжу ў Гомелі. Да стала падыйшоў падлетак.

— Прозвішча? — запытаў чонавец.

— Сапега Улас.

— Колькі ж табе гадоў, Улас?

— Шаснаццаць, таварыш начальнік.

— Ранавата ў армію. Ды і экіпіроўка ў цябе не ваенная.

— Я займаўся ў прафтэхшколе ваенай падрыхтоўкай. Запішыце мяне ў атрад, таварыш начальнік.

— Не, Улас, ты вельмі малады.

Так і вярнуўся Улас Сапега ў сваю родную вёску Даленшчына. Заняткі ў Чавускай прафтэхшколе, дзе ён вучыўся, спыніліся.

Сакратаром валаснога камітэта партыі бальшавікоў у Беліцы быў Ільянкоў. Ён прыкметнік Сапегу, які часта і горача выступаў на сходах сялян. Неўзабаве старшыня Беліцкага валрэўкома Палякоў і кіраўнік камуністаў Ільянкоў выдалі юнаму актыўісту мандат, у якім значылася, што Улас Сапега рэкамендаваны Чэрыкаўскому павятоваму камітэту РКП(б) для наکіравання ў губернскі горад Гомель на курсы па падрыхтоўцы культасветработнікаў для вёскі.

У Гомелі даведаўся шмат новага. Там быў вялікі калектыв рэвалюцыйнай рабочай моладзі. У Гомелі ён вучыўся, як трэба весці работу сярод моладзі, як праводзіць камсамольскія сходы.

А калі вярнуўся ў сваю вёску, адра-

зу ўзяўся за стварэнне маладзёжнай арганізацыі. У Беліцу прыехаў прадстаўнік Чэрыкаўскага павятовага камітэта камсамола. На першым сходзе была створана ячэйка з 12 чалавек. Яе сакратаром выбралі Уласа Сапегу.

Як піша ў сваіх успамінах Улас Сцяпанавіч, камсамольцы вучыліся ў партыйцаў, часта звярталіся за дапамогай да старэйшых таварышаў. Вельмі вялікая работа вялася па збору прадуктаў для галадаючых дзяцей Паволжа. Атрымаўшы мандаты валрэйкома, камсамольцы пайшли па сёлах. Толькі за 10 дзён у воласці былі сабраны 72 пуды збожжа, 18 камплектаў адзення, 60 тысяч рублёў. Народ імкнуўся дапамагчы галадаючаму Паволжу.

Камсамолец Фядос Свірыдзенка сабраў чатыры пуды збожжа, але не змог знайсці фурманку і на ручной цялежцы шэсць вёрст вёз яго ў Беліцу. Быў вечар, і Фядос убачыў на дзвярах крамы замок. Так і прасядзеў камсамолец да раніцы на мяшках.

Чэрыкаўскі павятовы камітэт камсамола накіраваў Уласа Сапегу на курсы палітасветы. Калі вярнуўся, было ўжо новае дзяленне – на раёны. Крычаўскі райвыканком прызначыў Уласа загадчыкам хаты-чытальні ў Маляцічах. У гэтай вёсцы было шмат камсамольцаў, была партыйная ячэйка. Сапега разам з камсамольцамі сабраў чатырыста кніг, чатыры крэслы, дзве лаўкі, люстэрка і рапорты, вывезеныя з памешчыцкага дома. На першым сходзе ў хате-чытальні было поўна народу. Сакратар мясцовай партячэйкі Лужкоў зрабіў даклад, а потым за поўнач ішла гутарка з сялянамі. Кожны вечар свяціліся вокны чытальні. Выступалі дырэктар школы Хадыка, прадстаўнік сельпо Мове, старшина сельсавета

Аўраменка, мясцовы ўрач. Хата-чытальня стала цэнтрам агратэхнічнай пропаганды, растлумачэння савецкіх законуў.

Але моладзь патрабавала, каб у вёсцы быў адкрыты камсамольскі клуб. У мясцовага святара канфіскавалі дом. Камсамольцы выкінулі перагародкі, зрабілі сцэну, адрамантавалі сцены, развесілі плакаты і перанеслі туды рапорты. Хутка паявілася аб'ява: «У клубе моладзі адбудзеца грандыёзны вечар – пастаноўка вадэвілю, выкананне песень пад акампанемент рапорту, чытанне вершаў і апавяданняў».

Улас Сапега ўзняўся на сцэну і ўбачыў у перапоўненай зале хлопцаў і дзяўчат з суседніх вёсак. Толькі пазнаёміў з праграмай вечара, як з залы нехта выгукнуў: «А на рапорту хто іграць будзе?»

Чатыры камсамольцы бягом кінуліся да доміка на ўскраіне Маляціч, дзе жыла выселеная туды мясцовая памешчыца. Яна была з сям'і Палонскіх, адзін з якіх шмат дапамагаў рэвалюцынерам у 1905 і 1906 гг., а пасля Вялікага Каstryчніка працаваў у савецкіх установах.

Калі раскрылася заслона і на сцэне за рапортом убачылі памешчыцу, зала ахнула ад здзіўлення...

У 1925 г. Улас Сапега стаў загадчыкам народнага Дома ў Крычаве. У сяле яго месца заняў камуніст Пруднікаў. Пазней Улас служыў у Чырвонай арміі. У 1926 г. Улас Сцяпанавіч стаў членам партыі. З 1927 г. па 1930 г. працаваў сакратаром партыйнай ячэйкі ў Касцюковіцкім раёне. Пазней скончыў камвуз у Мінску. Прэзідэнт сакратаром партарганізацыі Крычаўскай МТС, сакратаром партыйнай ячэйкі калгаса «На варце» і рэдактарам шматтыражнай калгаснай газеты.

З першых дзён Вялікай Айчыннай вайны Улас Сцяпанавіч Сапега – сакратар партыйнага бюро часці, работнік палітадзела вайсковага злучэння. Пасля вайны зноў працаваў у Рэчы-

цы, быў на пасадзе загадчыка вытворчасці саўгаса «Добрушскі» Гомельскай вобласці.

М.Ф. Мельнікаў.

## Першыя камсамольцы

З успамінаў С.Т. Стызіка

Рэвалюцыйныя падзеі ў лютым і кастрычніку 1917 года ў Петраградзе настроілі крычаўлян аптымістычна. У тых часах тут знаходзілася вялікая колькасць салдат і матросаў, якія пасля ранення ў фронце і лячэння ў шпіталях прыбылі на пабытку дамоў. Усюды кіпелі мітынгі. Шмат было выступаўцаў. Яны гаварылі аб tym, што трэба спыніць вайну, даць людзям шчаслівае жыццё. Больш за ёсё размоў было пра зямлю. Неабходна бало адабраць яе ў памешчыкаў і раздаць беднякам. Такая думка выклікала ў мітынгоўцаў ажыўленне, адабрэнне.

1918–1920 гады не з’яўляліся для крычаўлян спакойнымі, хоць ваенных дзеянняў у горадзе і вёсках не вялося. Па шашы Москва–Варшава безупынна рухаліся бежанцы з акупаваных Польшчай тэрыторый, вайсковыя часці. Аднойчы прайшла вялікая кало-

на кубанскіх казакоў з песнямі. Твары кавалерыстаў былі вясёлыя. Вайскоўцы трymалі шлях на захад. Часцяком многія воінскія часці спыняліся ў Крычаве на адпачынак, які працягваўся тыдзень, а то і больш. Напоўнілі мястэчка і бежанцы. Іх крычаўляне не пакідалі без увагі, давалі прытулак, ежу і вopратку.

З ліку моладзі ў 1918 годзе ў мястэчку быў сфарміраваны добраахвотны атрад і на санях адпраўлены ў Magilëv, дзе ўступіў у бой з польскімі легіянерамі. Ішоў час і нёс з сабой пэўныя змены ў жыцці людзей.

Першая ячэйка РКСМ у Крычаве была арганізавана ў 1921 годзе. Спачатку ў ёй налічвалася 15–20 чалавек. Першым сакратаром стаў Любан (імя не памятаю). Ён прыехаў з Чэркава ў Крычав як прадстаўнік павятовага камітэта камсамола. Прыём у ячэйку праводзіўся па заяве. Памятаю прозвішчы першых камсамольцаў нашай ячэйкі: Балоцін, Левін, Шуб, Яша, Давід, Раскін, Лявон Кісялёў, Таненбаум, Раброў, Аліеўскі, Рыгор Бейнусаў. Сходы праводзіліся раз на тыдзень, вечарам.

Пазней, у 1923–1924 гадах у камсамол быў прыняты Фёдар Шахрай, Андрэй Шахрай, Андрэй Дудзін, Леў Шуфер, Фёдар Токін, Павел Рубека, Іван Рубека, Аляксей Грабніцкі, Міхаіл Кісялёў, Міхей Кісялёў, Вольга Чауса-



С.Т. Стызік.

ва і іншыя. Ячэйка стала налічваць больш за сорак чалавек.

Хто былі гэтыя камсамольцы? Рабочая моладзь розных спецыяльнасцей, у асноўным з бедных сем'яў. Сакратаром партячэйкі ў 1921 годзе быў рабочы з Архангельска па прозвішчу Чубаў. Стройны, у паўкажушку, з рэвальверам на поясе, ён прыходзіў на нашы сходы. Даваў каманду, колькі камсамольцаў адправіць у вёску для выканання заданняў па харчразвёрстцы, для барацьбы з самагонаварэннем, правядзення сходаў беднаты, для мабілізацыі сялян, што мелі коней, на вывазку лесаматэрыялаў, дроў і іншых грузаў.

Такія паездкі працягваліся 1–2 тыдні. Многім з нас трапляла, як кажуць, на арэхі ад бацькоў за доўгую адсутнасць, ды лаянку мы пераносілі з пакорлівай маўклівасцю. Неслі камсамольцы ў начны час і патрульнью службу ў горадзе. Патрулі ахоўвалі памяшканні партыйнай і камсамольскай ячэек, пошту, тэлеграф. Час быў неспакойны, па воласці разгульвалі ўзброеныя банды.

Мелася ў нас зброя: два дзесяткі вінтовак, карабінаў, бярданак. А пат-

ронаў было малавата: усяго 15–20 штук на адзінку зброя. У старэйшых па ўзросту камсамольцаў былі наганы. У 1922 годзе арганізаваўся атрад ЧОН у колькасці 50 чалавек. Былі ў ім як члены нашай ячэйкі, так і бальшавікі. За горадам, на полі, рэгулярна праводзіліся вайсковыя заняткі пад камандаваннем суддзі Котусева.

З 1928 года наша ячэйка прымала самы актыўны ўдзел у арганізацыі сходаў сялянскай моладзі, наладжвалі тэатралізаваныя пастаноўкі, даклады аб веснавой пасяўной кампаніі, дапамагалі абсталёўваць хаты-читальні. Дзякуючы нашым намаганням узніклі камсамольскія ячэйкі ў вёсках Міхеевічы, Бацьвінаўка, Бель-1, Маліцічы, на чыгуначнай станцыі Крычаў, у камуне «Свісток» і многіх іншых месцах.

Калі Крычаў стаў цэнтрам раёна, былі арганізаваны райкомы ВКП(б) і ВЛКСМ. За перыяд з 1922 па 1928 гады сакратарамі РК ВКП(б) працавалі: Дзюндзікаў, Лазараў, Купцэвіч, Якіменка, Шумілін, Смялкоўскі, сакратарамі РК ВЛКСМ з'яўляліся Дземянкоў, Маркевіч, Сырамятнікаў.

*Падрыхтавала Н.М. Марозава.*

## Яны змагаліся за ўладу Саветаў

**АСТАПЕНКА Іван Яфімавіч**, н. у 1890 г. у в. Волчас. Удзельнічаў у баях супраць польскіх інтэрвентаў.

**БАРОДЗІЧ Восіп Апанасавіч**, н. у 1897 г. у в. Дзягавічы.

**БАРЦЭВІЧ Ігнат Уладзіміравіч**, н. у 1893 г. у в. Добрае. Удзельнічаў у абароне Петраграда ў 1919 г. ад войск Юдзеніча. Прапаў без вестак у час падаўлення Кранштацкага мецяжу.

**БУБНОЎ Ларывон Віктаравіч**, н. у 1898 г. у в. Шчарбачы. Удзельнік абароны Петраграда.

**БУКЛАКОЎ Іван Аркадзевіч**, н. у 1892 г. у в. Сычык. Удзельнік абароны Петраграда.

**ВАЙЛУПАЎ Мітрафан Юр'евіч**, н. у 1891 г. у в. Вародзькаў. Ваяваў супраць палікаў, прымаў ўдзел у вызваленні Нароўлі, Мазыра, Турава і г.д.

**ВОЛКАЎ Макар Фёдаравіч**, н. у 1892 г. у в. Асінаўка. Ваяваў у Дняпроўскай ваенна-флатылі супраць дзянікінцаў, войск генерала Урангеля.

**ГАЛОЎЧАНСКІ Васіль Міхайлавіч**.

**ГАРНАКОЎ Барыс Ніканавіч**, н. у 1897 г. у Крычаве.



В.М. Галоўчанскі з піянерамі.

**ДАНІН** Васіль Кірэевіч, н. у 1889 г. у в. Ермакоўка.

**ДРАЧОЎ** Васіль Нічыпаравіч, н. у 1894 г. у в. Валымер. Ваяваў супраць дзянікінцаў, палякаў на Дняпры, Прыпяці, на Украіне.

**ДУБЯГА** Сямён Канстанцінавіч, н. у 1898 г. у в. Іванаўка.

**ЕМЯЛЬЯНАЎ** Страфан Сазонавіч.

**ЕРАФЕЕЎ** Пётр Ераставіч, н. у 1897 г. у в. Касцюшкавічы.

**ЖАЛОННІКАЎ** Лявон Нічыпаравіч, н. у 1895 г. у в. Губеншчына. Удзельнічаў у баях з палякамі і дзянікінцамі.

**ІЗАХВАТАЎ** Аляксей Фёдаравіч, н. у 1891 г. у в. Дзягавічы.

**ІСАКАЎ** Ісідар, н. у в. Бель-2. Удзельнік абароны Петраграда.

**КАВАЛЕНКА** Архіп Страфанавіч, н. у 1895 г. у Крычаве.



С.С. Емяльянаў.

**КАВАЛЁЎ** Фёдар Рыгоравіч, н. у 1898 г. у в. Губіна. Удзельнік Каstryчніцкай рэвалюцыі ў Петраградзе.

**КАЖАМЯКА** Даніла Ягоравіч, н. у 1896 г. у Крычаве.

**КАРАГОДАЎ** Іван Дэмітрыевіч, н. у 1897 г. у Крычаве.

**КАСТЫЧКА** Кузьма Фёдаравіч, н. у в. Бель. Удзельнічаў у абароне Петраграда.

**КУЛЯШОЎ** Андрэй Трахімавіч, н. у 1896 г. у в. Зарубец.

**КУЛЯШОЎ** Андрэй Фядосавіч, н. у 1896 г. у в. Чырвоны Бор.

**КУРЗА** Даніла Аляксееўіч, н. у 1895 г. у Маляціцкай воласці. Удзельнік Каstryчніцкай рэвалюцыі ў Петраградзе, ваяваў з палякамі.

**ЛАРЫН** Іван Рыгоравіч, н. у 1899 г. у в. Маліявічы.

**ЛІТОХІН** Міхаіл Андрэевіч, н. у 1892 г. у в. Бель-1.

**МАКСІМЕНКА** Іван Мяленцевіч, н. у 1904 г. у в. Сычык.

**МАРАЗЕВІЧ** Максім Савельевіч, н. у 1896 г. у в. Щчэрбачы.

**ПІСАРАЎ** Канстанцін Фаміч, н. у 1895 г. у в. Бацьвінаўка.

**ПЫТАЛЬ** Антон Кандратавіч.

**ПЫТАЛЬ** Дзям'ян Кандратавіч.

**РУБАНАЎ** Рыгор Сямёновіч, н. у 1891 г. у в. Іванаўка.

**САПІКАЎ** Уладзімір Кузьміч, н. у 1898 г. у в. Маляцічы.

**СЕРДЗЮКОЎ** Ягор Васілевіч, н. у 1894 г. у в. Каменка.



А.К. Пыталъ.



Дз.К. Пыталъ.

**СЁМИН** Восіп Елісеевіч, н. у 1898 г. у в.Міхеевічы.

**СКАЧКОЎ** Яфім Васілевіч, н. у 1896 г. у Крычаве.

**СТАСЕЎ** Якаў Васілевіч, н. у 1891 г. у в.Зарубец.

**СУГАКОЎ** Фёдар Захаравіч, н. у 1886 г. у в.Асавец.

**ТАРАБАЗА** Сцяпан Паўлавіч, н. у 1898 г. у в.Красны Ручэй.

**ЦІМАШЭНКА** Іван Арцёмавіч, н. у 1897 г. у в.Мірнае.

**ШЭПЕЛЕЎ** Акім Андрэевіч, н. у 1897 г. у в.Малаяцічы.

## Дакументы сведчаць

### ВЫНІКІ ВЫБАРАЎ ВА ЎСТАНОЎЧЫ СХОД ПА ЧЭРЫКАЎСКАМУ ПАВЕТУ

тыс.человек %

Список №1	Губернский Совет крестьянских депутатов и губернская организация социалистов-революционеров	57320	87,74
Список №2	РСДРП (объединенная) и БУНД	847	1,29
Список №3	Объединенная Еврейская социалистическая рабочая партия (ОЕСРП)	139	0,27
Список №4	Еврейская социал-демократическая рабочая партия	103	0,15
Список №5	Союз земельных собственников	1559	2,38
Список №6	Партия народной свободы	616	0,94
Список №7	... и внепартийный демократический комитет	42	0,06
Список №8	Белорусские организации	15	0,02
Список №9	Еврейский национальный избирательный комитет	2786	4,26
Список №10	Губернская Польская рада	1291	1,97
Список №11	Полесский комитет РСДРП(б)	607	0,92

Всего действительных голосов – 65325

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф.863. Воп.1. Спр.3. Л.52–52 ад.*

### ВАЛАСНЫЯ САВЕТЫ ЧЭРЫКАЎСКАГА ПАВЕТА

#### Название волостных советов

1. Братьковичский
2. Белецкий
3. Должанский
4. Долговичский
5. Дубровицкий
6. Краснопольский
7. Кричевский
8. Комаровичский
9. Лобановский
10. Малятичский
11. Мхиничский
12. Ново-Ельнянский
13. Полужский
14. Стеринский
15. Самотевичский
16. Студенецкий

#### Местонахождение

- ст.Братьковичи
- ст.Лобановка
- ст.Лобановка
- ст.Малятичи
- ст.Кричев
- ст.Краснополье
- ст.Кричев
- ст.Чериков
- ст.Лобановка
- ст.Малятичи
- ст.Выдернка
- ст.Краснополье
- ст.Краснополье
- ст.Краснополье
- ст.Гайдуковка
- ст.Костюковичи

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 813. Воп. 1. Спр. 1. Л. 73*

**СА ЗВОДКІ АРГАНІЗАЦЫЙНА-ІНСТРУКТАРСКАГА ПАДАДЗЕЛА АДДЗЕЛА  
ЎПРАЎЛЕННЯ АБЛЫКАМЗАХА АБ АРГАНІЗАЦЫ ПАВЕЦАУ У ЧЭРЫКАУСКІМ  
ПАВЕЦЕ**

После того, как на Чериковском съезде большинством была принята резолюция левых эсеров, фракция коммунистов покинула съезд. Тогда за отсутствием кворума съезд прекратил свою работу. Фракция большевиков объявила себя временной властью в уезде. Новый съезд назначен на 15 сентября.

По вопросу об организации комитетов бедноты революционной частью съезда было постановлено: немедленно приступить к повсеместной организации комитетов сельских, волостных и уездных. С 25 августа по 10 сентября все волостные Советы должны созвать волостные сходы комитетов бедноты, на которых избираются комитеты бедноты от 3 до 5 лиц. На 15 сентября созвать уездный съезд комитетов бедноты, который избирает уездный комитет бедноты от 5 до 9 лиц.

Для самообороны от нападения кулацкой буржуазии на комитеты бедноты и партийные организации поручить военному комисариату принять меры к немедленному вооружению комитетов бедноты и обезоружению кулаков, согласно приказу Высшего военного Совета.

В продовольственном вопросе съезд стоит на безусловном проведении в жизнь хлебной монополии во всероссийском масштабе и взятии на учет фабрично-заводских продуктов производства и также немедленном установлении на них твердых цен...

*Комитеты бедноты Белоруссии. Мн., 1958. С. 198–199.*

**ТЭЛЕГРАМА ВЫКАНКОМА МАГЛЁУСКАГА ГУБЕРНСКАГА САВЕТА КАМІСАРУ  
АДДЗЕЛА МЯСЦОВАГА ЎПРАЎЛЕННЯ Ў г. ПЕТРАГРАДЗЕ АБ АРГАНІЗАЦЫ  
САВЕЦАУ У ГУБЕРНІ**

22 студзеня 1918г.

Советы имеются в уездных городах: Быхове, Гомеле, Горках, Климовичах, Мстиславле, Орше, Рогачеве, Сенно, Чаусах, Черикове; кроме того, местечковые: Пропойский – постовая ст. Пропойск Быховского у.; Чечерский – Чечерск Рогачевского у.; Костюковичский – Костюковичи Костюковичского у.; Жлобинский – Жлобин Рогачевского у.; Ляднянский – Ляды Горецкого у.; Копысский – Копысь Горецкого у.; Дубровенский – Дубровно Горецкого у.; Руднянский – Рудня Оршанского у.; Бабиновичский – Бабиновичи Оршанского у.; Толочинский – Толочин Оршанского у.; Шкловский – Шклов Могилевского у.; Крупчанский – Крупки Сенненского у.

В Могилеве имеются губернский и уездный Советы.

Председатель губисполкома Журавлев  
Секретарь Пеньевский

*Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. Мн., 1957. Т.2. С.816.*

**ПАСТАНОВА НАДЗВЫЧАЙНАГА СЯЛЯНСКАГА З'ЕЗДА ЧЭРЫКАУСКАГА ПАВЕЦА  
АБ ПАДТРЫМЦЫ І АХОВЕ САВЕЦКАЙ УЛАДЫ**

26 чэрвеня 1918 г.

Чериковский уездный чрезвычайный крестьянский съезд, обсудив вопрос о текущем моменте и о власти постановил: горячо приветствовать Советскую власть за ее преданность интересам трудового народа.

Чериковский съезд заявляет, что трудовое крестьянство будет стойко и верно поддерживать власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, вместе с тем съезд заявляет, что и впредь власть должна быть создана только из представителей тех партий, которые показали свою непоколебимую преданность революции и народу не на словах, а на деле. Чериковский уездный чрезвычайный крестьянский съезд ни на минуту не

сомневается, что рабочая и крестьянская власть, опирающаяся на могучие плечи всего трудового народа, быстро сумеет одолеть всех врагов революции, которые бесстыдно предают интересы всего народа своим саботажем и стараются подорвать власть Советов. Чериковский уездный чрезвычайный крестьянский съезд клеймит несмыываемым позором партии соглашателей – правых эсеров и меньшевиков – эти партии прислужников буржуазии, окончательно смешавшиеся с рядами самых откровенных черносотенцев. Съезд с пренебрежением отмечает жалкий выкрик этих обанкротившихся политиков по адресу демократической власти Советов Народных Комиссаров.

Да здравствует всемирная социальная революция!

Да здравствует беспощадная борьба с вековыми угнетателями!

Да здравствует Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика!

*Комитеты бедноты Белоруссии. Мн., 1958. С.68.*

### **З ПРАТАКОЛА ПАСЯДЖЭННЯ ЧЭРЫКАЎСКАГА ПАВЯТОВАГА САВЕТА АБ ДАЛАМОЗЕ ХЛЕБАМ ЖЫХАРАМ г. МАСКВЫ**

3 жніўня 1918г.

Слушали о посылке хлеба в Москву для довольствия населения и рабочих гор. Москвы.

Постановили: заслушав телеграмму Народного Комисариата внутренних дел, переданную в копии из Облисполкомзапа за № 1062, о необходимости посыпки хлеба для рабочих гор. Москвы и Петрограда, учитывая тот серьезный момент, когда костлявая рука голода хватает за горло Советскую власть, которая стоит только в защиту бедного класса и дала ему землю и волю, и что враги этой власти – капиталисты и помещики направляют все свои силы, чтобы путем голода задушить эту власть и повернуть рабочих и крестьян опять под свое владычество...

Поручить тов. Орлову немедленно приступить к уборке хлеба в имениях, засеянного бывшими помещиками, где это будет возможно, при помощи сельскохозяйственных машин, привлечь население и немедленно все собранное отправить в гор. Москву.

*Комитеты бедноты Белоруссии. Мн., 1958. С.90–91.*

### **З ПРАТАКОЛА ПЛЕНАРНАГА ПАСЯДЖЭННЯ КРЫЧАЎСКАГА ВАЛАСНОГА САЎДЭПА АД 30 верасня 1918 года № 53.**

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О распределении отделов между вновь избранными членами Волостного Совдепа.
2. О даче отзыва об учителях, назначенных в Кричевскую гимназию.
3. Доклад по снабжению Кричевского гарнизона войск продовольствием и фуражем.
4. Доклад заведующего земельным отделом.
5. О переименовании Комитета бедноты в учетно-контрольную Продовольственную Комиссию.

По первому вопросу, по выслушании предложения членов Совдепа постановили: председателем Совдепа избрать т. Прохорова, которому поручить заведывание общим отделом. Заведывание продовольственным отделом поручить т. Зайцеву, которого уполномочить председательствовать в Совдепе, при отлучках т. Прохорова. Заведывание хозяйственным отделом поручить т. Рыбчинскому, заведывание земельным отделом поручить т. Усаткину, товарищем его назначить т. Галковского. Заведывание нотариальным отделом – т. Киселеву, заведывание отделом Народного образования временно поручить председателю Совдепа т. Прохорову.

По второму вопросу, по выслушании доклада начальницы гимназии постановили: изъять согласие на занятие должностей преподавателей в Кричевской Гимназии городской указанными в отношении за № 19 лицами, именно: А. Цветковой, М. С. Дементьевой, М. Леонович, И. Зыков, В. Колокольников, Н. Целуевский и М. Пехонович и ходатайствовать перед Чериковским уездным отделом по народному образованию об утверждении их в этих должностях.

По третьему вопросу, выслушав доклад заведывающего пулемётной командой т. Шишко, постановили: предложить земельному отделу удовлетворить нужды пулемётной команды и 7-й роты красноармейцев продовольствием – хлебом, согласно представленной сметы Комиссариата, а в дальнейшем урегулирование этого вопроса возложить на Учетно-Контрольную Комиссию.

По четвертому вопросу, выслушав доклад уходящего из земельного отдела т. Толпого, постановили: доклад т. Толпого принять к сведению и исполнению.

По пятому вопросу по докладу председателя Комитета бедноты т. Жолудева постановили: Комитет бедноты переименовать в Учетно-Контрольную Комиссию.

Подлинный за надлежащими подписями.

*Дзяржаўны архіў Магілёўскай вобласці. Ф.393. Воп.3. Спр.213. Л.118.*

### З ПРАТАКОЛА VII ЧЭРЫКАЎСКАГА ПАВЯТОВАГА З'ЕЗДА КАМБЕДАЎ ПА ЗЯМЕЛЬНАМУ ПЫТАННЮ

28 лістапада 1918г.

По сообщению мандатной комиссии на съезд прибыло 193 делегата с правом решающего голоса, что составило кворум...

По земельному вопросу возникают довольно продолжительные прения. Высказывается целый ряд ораторов, говорящих против общественной обработки земли и за таковую. Причем несколько проникших на съезд кулаков поднимают шум, выражая этим нежелательность коммунистической обработки земли. Председатель неоднократно призывает (их) к порядку.

После прений заключительное слово предоставляется тов. Щербитову. Щербитов говорит: «Товарищи, я внимательно проследил за словами всех выступавших ораторов по земельному вопросу и убедился, что большинство из них, прибывших на съезд чистейшей воды бедняков, завтра согласны приступить только к коммунистической обработке земли. Но здесь есть наверное не меньше дюжины и больше кулаков, которые, видя, что все равно их столыпинская обработка земли на этом съезде принята не может быть, стараются сорвать съезд. Им не хочется стать наряду с каждым тружеником-бедняком и крайне нежелательно распрощаться с тем, что они за 5 руб. прошлое лето нанимали себе поденщика, а потом сбывали хлеб по 80 руб. за пуд.

Подобных явлений, где маленькая кучка кулаков против большинства беднейшего крестьянства старается провести свою политику, чтобы и в будущем нанять поденщика за 5 руб. – это недопустимо.

Вы, товарищи бедняки, собирались сюда на съезд, чтобы (вы) сказать свое пожелание, свою нужду, а эти 10 кричал-горлопанов хотят своими сильными голосами заглушить вас. Так чего же с ними церемониться? Известно, что меньшинство должно подчиниться большинству. Поэтому я предлагаю следующую резолюцию: Чериковский уездный съезд комитетов бедноты из опыта последних 2 лет отмечает наступающее тяжелое истощение земли. Оно наступает потому, что в уезде до сих пор ведется чересполосная мелкособственническая обработка земли, кроме того, все бывшие помещичьи земли в уезде в этом году почти не были удобрены. Вместе с тем как растет население, как земля в уезде все больше и больше дробится на мелкие полоски, крестьянство не в состоянии повести правильную обработку земли и неизбежно придет к пропасти.

Съезд комитетов бедноты единственным выходом из этого положения считает общественную обработку земли. Съезд поручает земельному отделу принять меры к скорейшей организации сельскохозяйственных коммун и трудовых артелей, а также повести сильную агитацию среди обществ уезда в том направлении, чтобы убедить население в необходимости и неизбежности общественной обработки земли. В отношении же вопроса относительно социализации земли того населения, которое не войдет в коммуны, земельный отдел должен работать в том же направлении, чтобы правильно учесть землю и по возможности равномерно распределить таковую между населением трудовой республики. Это же население общественными силами должно обрабатывать оставшиеся от распределения земли».

Означенная резолюция большинством голосов 148 против 45 принимается...

*Комитеты бедноты Белоруссии. Мн., 1958. С. 491–492.*

## СА СПРАВАЗДАЧЫ ПРАДСТАЙНІКА ЧЭРЫКАЎСКАГА ПАВЕТА НА МАГЛЁУСКАЙ ХАРЧОВАЙ НАРАДЗЕ\*

Очень частая сменяемость комиссаров не дала возможности поставить дело продовольствия как следует. В имениях хлеб был снят волостными советами и разделен между крестьянами. Комитеты бедноты учет урожая произвели неправильно, сильно сократив цифру урожайности, а потому излишки по уезду выразились: в хлебе 38541 пуд, в фураже 16183 пуда, в масленичных семенах 2843 пуда, а нехватка по уездам выразилась: хлеба 59870 пуд., фуража 63925 пуд. Таким путем получается, что уезду для собственного пропитания не хватает хлеба 21329 пуд., фуража 47742 пуда. С 36 водяных мельниц уезда и 4-х паровых собрано за полугодие замола 8940 пудов. Собрано пожертвованием 1920 пудов хлеба. На плечах уездпродкома все время сидело огромное количество красноармейцев, как проходящих, так и находившихся на постоянных квартирах. С ними была масса трений и недоразумений. В уездпродкоме полное отсутствие финансовых средств. Кооперация работает хорошо, но распределение производит по паям. Товарообмен проводить затруднительно из-за несочувствия населения. Классовый паек среди сельского населения не проведен.

*Могилевское губернское продовольственное совещание. Могилев, 1919.*

## АБ ПЕРАХОДЗЕ Ў СКЛАД ГОМЕЛЬСКАЙ ГУБЕРНІ

ШТАМП:  
Могилевский  
Совет  
Народного хозяйства  
  
управлен. Дел  
августа 5 дня  
№ 4736

Всем отделам совнархоза  
Президиум Могилевского  
Окружного Совета Народного  
Хозяйства передает для  
сведения и руководства

Народный Комиссариат Внутренних Дел 9 июля 1919 г. утвердил следующий состав Гомельской губерні: 1. Быховский, 2. Гомельский, 3. Могилевский, 4. Рогачевский, 5. Чаусский, 6. Чериковский, Мглинский и с Почетским районом, 8. Новозыбковский, 9. Климовичский, 10. Стародубский, 11. Суражский, Речицкий, 12. Горецкий, Оршанский.

Последние три уезда входят в состав Гомельской губернии полностью.

Подлинное за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

Секретарь: подпись

*Дзяржаўны архіў Магілёўскай вобласці. Ф.6. Воп.1. Спр.137.*

## ЗАГАД АРМІЯМ ЗАХОДНЯГА ФРОНТУ АБ ЗНЯЦЦІ ВАЕННАГА СТАНОВІЩА І РОСПУСКУ РЭУКОМАУ

11 студзеня 1920 г.  
гор. Смоленск

Во исполнение постановления Совета Рабоче-Крестьянской обороны от 2 января с.г. приказываю:

1. Снять военное положение во всех уездах Смоленской губ., Велижском и Суражском уездах Витебской губ., Оршанском, Горецком, Чаусском, Климовичском и Чериковском

\* Нарада прадстаўнікоў харчовых і кааператыўных органаў Магілёўскай губерні адбылася 2—5 сакавіка 1919 г. у г.Магілёве.

уездах Гомельской губ. с освобождением учрежденных на этой территории губернских, уездных и местечковых ревкомов от исполнения обязанностей ревкомов.

2. Распускаемым ревкомам представить отчет о своей деятельности начальнику тыла Западного фронта, сдав все дела в соответствующие исполкомы, а остатки чрезвычайных авансов, отпущеных на расходы, связанные с обороной и поддержанием революционного порядка – начальнику тыла Западного фронта с представлением авансовых отчетов на израсходованные суммы.

3. Освобождающимся членам ревкомов обратиться к исполнению своих прямых обязанностей.

4. О времени распуска ревкомов донести начальнику тыла Западного фронта.

Командующий армиями фронта Гитис.

член Революционного Военного Совета фронта

И.Уншлихт.

Начальник Генерального штаба

В.Лазаревич.

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Інв. №3918. Загады арміям Заходняга фронту, загад № 56.*

## ДАКЛАД СТАРШЫНІ МАГІЛЁУСКАГА РЭВАЛЮЦЫЙНАГА КАМІТЭТА АБ ВЫДЗЯЛЕННІ САМАСТОЙНАЙ МАГІЛЁУСКАЙ ГУБЕРНІ

Прадстаўляеца паводле распараджэння Саварма 16.

Бывшая Могилевская губерния по своим географическим границам была ненормальна, так как представляла из себя чрезвычайно удлиненную территорию с севера на юг, плохо обслуживаемую путями сообщения, почему отдельные ее уезды не были связаны между собой. Могилев (север) не мог себе подчинить Гомеля (юга), что приводило к ряду конфликтов и тормозило работу. В силу этого возник вопрос об изменении границ губернии и ставился он в двух плоскостях: 1) разделение на две губернии (Могилевскую и Гомельскую) и 2) перенесение Губцентра в Гомель, так как условия жизни губернии (только что произошедшее освобождение от оккупации, польская угроза и т.д.) требовали скорейшего разрешения вопроса, то и было решено перенести Губцентр в Гомель, что было значительно легче. Новая Гомельская губерния, образовавшаяся из бывш. Могилевской (без уездов Сенненского и Мстиславского) и нескольких уездов Черниговской и Минской губерний, оказалась совершенно измененной, так как территория губернии еще больше увеличилась, связь же между отдельными уездами нарушилась совершенно. В финансово-экономическую и административную жизнь ряда северных уездов, особенно оторванных от Губцентра, была внесена полная дезорганизация. Эти условия неминуемо вызвали в указанных уездах сильнейшую тенденцию к выделению самостоятельной губернии, которая завершилась совещанием северных уездов, состоявшемся 6-го апреля с.г. в Могилеве.

На совещании в докладе по вопросу о выделении новой губернии главным образом отмечалось следующее:

1) Гомельская губерния делится на две резко очерченных части – северную и южную – сильно различающиеся характером промышленности. На юге преобладает сравнительно развитая фабрично-заводская промышленность, на севере при наличии некоторого числа предприятий заводского типа сильно развита кустарная промышленность. Губцентр, географически находясь в центре южных уездов, естественно все свое внимание уделяет им, совершенно почти не интересуясь кустарной промышленностью севера, в силу чего последняя не только не имеет возможности развиваться, но и замирает. При обращении надлежащего внимания на северные уезды из них можно было бы извлечь очень много для нужд народного хозяйства, так как здесь развита деревоперегоночная, деревообделочная, кожевенная, гончарная и проч. кустарная промышленность, имеющая все данные для широкого развития. Серьезного внимания требует также Шкловская писчебумажная фабрика, Яковлевская и Дубровенская мануфактуры, Выдрицкий деревоперегоночный завод – один из первых в России, и др. заводские предприятия. Кроме того, совершенно не обращено внимания на разработку таких богатств, как огнеупорная глина, известняк и т.п. В условиях, ныне переживаемых Советской Россией, когда в области развития Народного Хозяйства требуется использование всех сил и возможностей, замирание северных уездов губернии является абсолютно недопустимым, но для того, чтобы они могли экономически нормально жить и

развиваться, необходимо обращение на них серьезного внимания, чего нынешний Губернский Центр сделать не в состоянии.

2) Связь между частями губернии чрезвычайно слаба, ввиду того, что все пути сообщения заключаются в железной дороге, реке Днепр и шоссе, идущих параллельно друг другу с севера на юг и занимающих полосу шириной верст не более 50. Все уезды, лежащие в стороне от этих трех линий, совершенно оторваны от главных центров губернии. Подъездные пути сообщения чрезвычайно плохи. Но и уезды, через которые проходит железная дорога, слабо связаны друг с другом и с Губцентром, ввиду транспортной разрухи. При выделении новой Могилевской губернии это обстоятельство было бы устранено, так как: А) протяжение губернии значительно сокращается. Б) вновь строящаяся железная дорога Орша—Унеча связывает между собой ряд северных уездов и В) подъездные пути достаточно связывают между собой и с Могилевом вокруг лежащие уезды. Это положение еще улучшится с проведением шоссе Минск—Могилев, Чаусы—Мстиславль, к которому теперь приступают.

3) В административном отношении северные уезды губернии в последний год жили почти совершенно самостоятельно, не получали из Губцентра никаких указаний, не подвергались надлежащему контролю и фактически представляли ряд самостоятельных республик. Это положение, естественно, пагубно отразилось на всей работе, вызвало сильный денежный кризис, ввиду плохого финансирования, породило нездоровые проявления местничества и сепаратизма и вообще сильно расстроило весь Советский аппарат.

Из всего вышеизложенного ясно вытекает необходимость создания из северных уездов Гомельской губернии новой самостоятельной губернии, которая, будучи однородной по характеру промышленности, населению, состоя из тесно связанных уездов, сможет развиваться вполне нормально.

На вышеуказанном совещании были представлены или заранее присоединились к решению о выделении губернии уезды: Могилевский, Оршанский, Горецкий, Чаусский, Мстиславский (ныне Смоленской губ.), Быховский, Чериковский, Климовичский, Рогачевский, вопрос о выделении был решен в положительном смысле всеми голосами против одного представителя Чериковской кооперации, который считал нежелательным отделение от юга, так как это порывает связь с Украиной.

При рассмотрении вопроса о новом Губцентре опять таки всеми голосами, против одного, при одном воздержавшемся, было признано необходимым образовать в Могилеве, как наиболее подходящем со всех точек зрения городе: а) наиболее промышленный и пролетарский город в упомянутых уездах, б) находится в центре предполагаемой губернии, в) лучше других связан со всеми путями сообщения, г) как бывший губернский центр наилучше отвечает всем предъявленным требованиям. Кроме того, он является и более крупным и хлебным культурным центром.

Предложение образовать Губцентр в Орше было всеми отвергнуто, причем и представитель Оршанского исполнкома заявил, что на состоявшемся 26 марта с.г. Съезде Советов было единогласно постановлено ходатайствовать о выделении губернии с центром в Могилеве. Надо, однако, отметить, что Орша не тверда в своих решениях и этот вопрос неоднократно разрешался ею то в пользу Губцентра в Могилеве, то в Орше, то вообще решалось присоединиться к Смоленской или Витебской губернии.

Постановления Совещания были представлены в Наркомвнудел, в административную комиссию ВЦИК, в которых в принципе были одобрены, но вопрос не был разрешен ввиду польского наступления, которое отвлекло внимание как центра, так и губернии к более серьезным задачам.

Заместителю председателя Гомельского Губвоенревкома тов. Пестунову, бывшему в Москве, также было там указано, что в принципе выделение губернии признается необходимым, но что в настоящее время этот вопрос может быть разрешен только в том случае, если расположенные в районе губернии Реввоенсоветы армии и фронта найдут это своевременным и нужным. Насколько удалось выяснить, ныне и Губцентр, прежде колебавшийся, признает такое выделение необходимым.

В губернском масштабе этот вопрос должен разрешиться в средних числах августа на Губконференции Р.К.П. и Губсъезде Советов, почему желательно было получить возможно скорее заключение и мнение по этому вопросу Реввоенсовета 16 и Реввоенсовета Запфронта.

В дальнейшем вопрос о выделении северных уездов бывш. Могилевской губ. в самостоятельный район — не возбуждался согласно указаниям Губцентра.

№ 1374

июля 21 дня 1920 г.

Могилев на Днепре.

Дзяржаўны архіў Магілёўская вобласці. Ф. 769. Воп. 1. Спр. 1. Л. 39—40

## АБ БАРАЦЬБЕ З БАНДЫТЫЗМАМ У ПАВЕЦЕ

Для борьбы с развивающимся бандитизмом в Чериковском уезде губкомом в начале ноября выдвинул командиром всеми вооруженными силами по борьбе с бандитизмом в Чериковском уезде тов. Фернебок, которому также должен подчиняться штаб уездтройки и милиции. Особому отделу 16 армии было предложено работать в контакте со штабом и тов. Фернебоком. Тов. Чернявский, находящийся как уполномоченный губкомом по продкампании, был утвержден как политический уполномоченный губкома по борьбе с бандитизмом. Ему также было поручено принять меры к привлечению местной организации к активной борьбе и помочи отряду.

Чериковскому укому было указано на недостаточно энергичную работу по борьбе с бандитизмом. В Чериков послан отряд 4380 чел. слушателей губпартшколы.

*Известия Гомельского губернского комитета РКП(б). 1920 г. № 5, С.32*

## ЗВОДКА ЧЭРЫКАЎСКАГА ПАСЯЎКОМА АБ НАСЕННАЙ ПАЗЫЦЫ НАСЕЛЬНІЦТВУ ПАВЕЦА

Отпущено семенного материала на осеменение полей в весеннюю кампанию текущего 1921г.: овса 15500 пуд., ячменя 4198 пуд., гречихи 1677 пуд., проса 200 пуд., льняного семени 3509 пудов.

Семена распределены между населением Черикова и уезда в нижеследующем порядке:

№ п.п.	Название населенных мест	Овса	Проса	Ячменя	Гречихи	Льна
1	Белицкая	754	12	150	50	120
2	Братъковичская	1000	12	200	95	420
3	Долговичская	507	12	100	50	120
4	Должанская	1014	12	320	150	120
5	Дубровичская	1000	12	250	100	120
6	Комаровичская	754	12	215	80	200
7	Краснопольская	754	12	250	80	220
8	Кричевская	754	12	150	80	200
9	Лобановская	845	12	240	65	300
10	Малятичская	754	12	100	50	200
11	Мхиничская	1000	12	300	100	150
12	Ново-Ельнянская	754	12	240	100	150
13	Полужская	1000	12	250	120	500
14	Самотееевичская	1000	12	200	80	300
15	Старинская	1000	12	200	80	120
16	Студенецкая	1000	12	205	85	220
17	г.Чериков	300	8	30	25	49

*Восстановление народного хозяйства Гомельской губернии (1921–1925 гг.), Гомель, 1960. С.117.*

## У складзе Калінінскай акругі

Першае ўзбуйненне БССР адбылося ў сакавіку 1924 г. Тады Калінінскі павет Гомельской губерні ўвайшоў у БССР. На другой сесіі ЦВК было прынята рашэнне аб новым адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзеле рэспублікі. Скасаны былі паве-

ты і воласці, устаноўлены акругі і раёны.

Рэспубліка падзялялася на 10 акруг: Слуцкую, Барысаўскую, Калінінскую, Мазырскую, Магілёўскую, Полацкую, Аршанскую, Бабруйскую, Віцебскую, Ленінскую.

Крычаўскі раён разам з Красна-польскім, Касцюковіцкім, Клімавіцкім, Бялыніцкім, Хоцімскім, Чэрыкаўскім, Мсціслаўскім, Мілаславіцкім, Расненскім увайшоў у склад Калінінскай акругі. Яе цэнтрам стаў г. Клімавічы. Тэрыторыя акругі налічвала 7534 квадратныя вярсты, зямлі ў ёй мелася 856982 дзесяціны.

У акрузе існавала 65082 сялянскія гаспадаркі. Працавалі як дзяржаўныя прадпрыемствы, так і прыватнаўласніцкія. Пражывала тут (дадзеныя на 1924 г.) 401101 чалавек. Колькасць беларусаў – 277677, рускіх – 87223, яўрэяў – 32756, палякаў – 1547, каля дзвюх тысяч налічвалася ўкраінцаў, літоўцаў і людзей іншых нацыянальнасцей.

Цікавы такі паказчык. Сельскае насельніцтва складала 91,1 працэнта. Гэта быў час, калі людзей не вабіў падмецены брук гарадоў, яны ўчэпіста

трималіся зямлі, любілі яе і пяшчотна шанавалі.

У акрузе выдавалася газета «Наш працаўнік», выходзіў рэгулярна літаратурны часопіс «Маладняк Калініншчыны».

У 1927 г., паводле пастановы ЦВК і СНК БССР ад 9 чэрвеня, Калінінская акруга, разам з Рэчыцкай, Слуцкай, Барысаўскай, была скасавана. Адбылося ўзбуйненне акруг. З 10 раёнаў, што ўваходзілі ў склад Калінінскай акругі, 8 – у тым ліку і Крычаўскі, былі далучаны да Магілёўскай акругі. Мсціслаўскі і Расненскі раёны сталі часткай Аршанскай акругі.

Акругі праіснавалі да 1930 г. Пасля іх ліквідацыі раёны сталі самастойнымі адзінкамі ў складзе БССР.

Крычаўскі раён у час свайго ўтворэння (1924 г.) меў: 635 квадратных вёрст зямлі, насельніцтва – 34904 чалавек і 162 населеных пункты.\*

## Вёска ў надзвычайных умовах

Хоць Крычаўшчына і не з'яўлялася ў грамадзянскую вайну арэнай баявых дзеянняў, але разбуральны подых гэтай вайны дайшоў і да нашых мясцін. Тут зменшыліся пасяўныя плошчы ўсіх сельскагаспадарчых культур з-за недахопу рабочых рук, інвентару і цяглавай сілы, у выніку значна знізіўся валавы збор зерня. Вёска знаходзілася ў бядотным стане. Сялянам стала лягчэй пасля замены ў 1921 г. харчразвёрсткі харчпадаткам. Новая эканамічная палітыка давала стымул атрымліваць больш прадукцыі, якую, пасля

выплаты харчпадатку, можна было прадаць. Дзяржава дапамагала бяднейшым сялянам, выдаўшы ім зерневую пазыку. На палетках закіпела работа, працаўнікі вёскі павялі рашучы наступ на зарослыя быльнягом і крапівой, дробным кустоўем палі, ачышчалі іх і засявалі.

У 1921–1922 гг. голад ахапіў Паволжа. На Крычаўшчыне ішоў збор працуктаў харчавання, вopраткі, абутку. Усё гэта пасыпалася галадающим. Стanoўча ацаніў дапамогу пацярпеламу ад голаду насельніцтву Паволжа Чэры-

\* Статистический ежегодник БССР. Мн. 1926. С.82–83.

каўскі павятовы камітэт РКП(б) у сваім звароце да насельніцтва ў снежні 1921 г. У ім гаварылася: «Стогны галодных нашлі гарачы водгук у Вашых сэрцах, і Вы добраахвотным ахвяраваннем аказваеце ім дапамогу і падтрымку». Трэба адзначыць, што рабілася гэта ў даволі цяжкі для жыхароў павета час. Сялянам самім не хапала хлеба, бульбы.

Вялікім тормазам у правядзенні веснавых палявых работ з'яўлялася адсутнасць коней і сельскагаспадарчых прылад. Таму для дапамогі сялянам у павеце пачалі арганізоўвацца пракатныя пункты сельгасінвентару. За пэўную плату вясковец мог узяць патрэбны яму інвентар і карыстацца ім у час сяўбы або малацьбы ўраджаю. У пачатку трыццатых гадоў такі пункт быў створаны і ў Крычаве. Узначаліў яго Кузьма Старадымаў. Пракатны пункт сельгасмашын удзяляў увагу патрэбам сялян, сем'яў чырвонаармейцаў – яны абслугоўваліся ў першую чаргу.

Як сведчыць сельскагаспадарчы перапіс 1920 г., у Чэрыкаўскім павеце на той час налічвалася 6 саўгасаў, 11 камун, 241 арцель. Вяскоўцы з недаверам адносіліся да стварэння калектыўных гаспадарак, абагульнення ўласнай маёмы. Незадаволенасць дзяржаўнай палітыкай калектывізацыі ўзрастала, актыўна падтрымліваемая эсэрамі і меншавікамі, выхадцамі з заможных сем'яў. У павеце тамсям пачалі ўспыхваць сялянскія бунты, назіралася непадпарадкованне мясцовым уладам, ігнараванне іх указанняў.

Трывожны неспакой ахапіў 16 жніўня 1922 г. Маляціцкую воласць. Хваляванні сялян тут перараслі ва ўзброеное паўстанне, у якім удзельні-

чала больш за 300 чалавек. Вяскоўцы выступалі за адмену харчразвёрсткі, супраць стварэння калектыўных гаспадарак і абагульнення ўласнай маёмы. Накіраваны супакоіць бунтаўшчыкоў атрад чырвонаармейцаў у колькасці 100 чалавек не змог спачатку выканаць па스타ўленай перад ім задачы. Узброеная вяскоўцы аказалі вайскоўцам упартася супраціўленне. Завязаўся самы сапраўдны бой з прымяненнем агнястрэльнай зброі. Перавага была на баку паўстанцаў. Уціхамірыць іх удалося толькі з дапамогай дадаткова выкліканага атрада чырвонаармейцаў. Канфлікты сялян з мясцовай уладай у той час назіраліся і ў іншых вёсках Крычаўшчыны.

Згодна з пастановай другой сесіі ЦВК БССР (1924 г.) «Аб адміністрацыйна-гаспадарчым дзяленні БССР» быў утвораны Крычаўскі раён. Крыху пазней пастановай ЦВК БССР і СНК БССР (17 снежня 1931 г.) Крычаву нададзены статут горада.

Паступова ў райцэнтры пачала развівацца прамысловасць. Наладзіў выпуск прадукцыі лесазавод, дзейнічалі арцелі «Чырвоны панчошнік» і «Агнябронь», што выпускала дахоўку, дымавыя трубы, чаны для вады і інш., быў пушчаны ў эксплуатацыю паравы млын «Мурамец». Станоўчую ролю ў развіцці прамысловасці, у гаспадарчым і культурным будаўніцтве, павышэнні эфектыўнасці сельскай гаспадаркі адыграла ўвядзенне раённага бюджету (1924–1925 гг.). Мясцовыя ўлады атрымалі магчымасць самастойна распарараджацца грошовымі сродкамі, выкарыстоўваць іх з найбольшай аддачай.

Сельская гаспадарка перажывала цяжкія часы. Спустошаная ў вайну і дрэнна ўгоеная зямля давала міэрныя

ўраджаі. У сярэдзіне трыццатых гадоў з кожнай дзесяціны (дзесяціна роўная 1,09 га) крычаўскія земляробы атрымлівалі толькі крыху больш за 30 пудоў жыта, каля 40 – аўса, 45 – ячменю і 600 – бульбы. Пры такой нізкай ураджайнасці цэны на прадукты харчавання былі высокія. Не змяншалася ў вёсках колькасць бедных сем'яў, якім патрэбна была дзяржаўная дапамога. Да ліку іх адносіліся пагарэльцы, інваліды, сем'і чырвонаармейцаў.

XV з'езд ВКП(б) у 1927 г. прыняў праграму калектывізацыі сельскай гаспадаркі. Дзяржава лічыла, што для павышэння ўрадлівасці сельскагаспадарчых угоддзяў і паляпшэння дабрабыту вяскоўцам неабходна аб'яднацца ў калектыўныя гаспадаркі, сумеснымі намаганнямі дабівацца высокіх паказчыкаў у працы.

У вёсках павета разгортвалася работа па стварэнню калгасаў і саўгасаў. Галоўнай умовай уступлення селяніна ў калектыўную гаспадарку лічылася абагульненне яго ўласнай маёmacці. Вясковец павінен быў перадаць у распараджэнне арцелі ўсю цяглавую сілу, сельскагаспадарчы інвентар, запасы насення, пабудовы і г.д. Ён пазбаўляўся ўсяго таго, што было нажыта цяжкай працай. Беднякі ўступалі ў калектыўныя гаспадаркі без ваганняў і пакутлівага роздуму. А тым сялянам, што мелі жывёлу і кавалак няблага апрацаванай і ўгноенай зямлі, было нейманверна цяжка развітацца з нажытым дабром, трывожыла невядомасць і няўпэўненасць у заўтрашнім дні. Таму яны не спяшаліся абагульняць сваю маёmacць. Заможныя вяскоўцы, якіх зямля і ўласнае падвор'е кармілі і давалі гроши, разгарнулі актыўную агітацыю супраць калгасаў і саўгасаў.

Становішча ў вёсках абвастралася.

Сялян улады спачатку ўгаворвалі добраахвотна ўступаць у арцелі, а потым, бачачы марнасць угавораў, пачалі прымаць жорсткія меры. У заможных сялян і сераднякоў забіралі жывёлу, інвентар, нават вопратку і абутак і высыпалі непакорных у паўночны край. Раскулачаных называлі ворагамі народа. Такім чынам з вёсак высялялі працавітых людзей, якія любілі зямлю, не баяліся цяжкасцей, сваёй працай карміліся самі і кармілі іншых. Перагібаў у час калектывізацыі назіралася шмат. Не апошнюю ролю адыгрывалі на месцах чалавечыя адносіны: даўняя крыўда, глыбока затоеная злосць бяднейшага селяніна на багацейшага, нядобрая зайдзрасць.

На дапамогу мясцовым саветам для арганізацыі калектыўных гаспадарак было накіравана 25 тысяч рабочых з розных прадпрыемстваў краіны. Над Магілёўшчынай узяў шэфства завод «Чырвонае Сормава». Пасланцы гэтага прадпрыемства з'явіліся і на Крычаўшчыне. Захавалася тут памяць аб А.А. Манахаву, М.Я. Сусіну, С.І. Мансураву, П.А. Бяляеву, М.Д. Кічову і іншых сормаўцах, многія з якіх не толькі дапамагалі ствараць калгасы і саўгасы, але потым і ўзначалілі іх.

Перабудова сельскай гаспадаркі на новы лад адбывалася ва ўмовах актыўнага супраціўлення сялян, што не хадзелі ўступаць у калгасы і саўгасы. Нягледзячы на рэпрэсіўныя меры, сяляне змагаліся супраць калектывізацыі. У стаянках, дзе стаяла абагуленая грамадская жывёла, нярэдка ўспыхвалі пажары, псоваліся жняяркі, малатарні і іншы сельскагаспадарчы інвентар, загараліся склады з насеннем. У вёсцы Міхеевічы забілі актыўістку, камсамолку Дуню Пасканную. Арганізоўваліся замахі на жыццё старшынь-даца-

цаціпяцітысячнікаў С.І.Мансурава і М.Т.Скопіна. Аднак супраціўленне вёскі ва ўмовах рэпрэсій не магло доўга працягвацца і тым больш змяніць ситуацыю.

Узяты бальшавікамі курс на суцэльнную калектывізацыю прыкметна паскорыў тэмпы стварэння калгасаў і саўгасаў. І адбылося гэта не за кошт добраахвотнага ўступлення сялян у грамадскія арцелі. Прымушалі іх абавязаны ўласную маёмасць па-ранейшаму сілавымі метадамі. Існавалі і эканамічныя метады ўздзеяння. Так, па ўказанию Магілёўскага акруговага камітэта партыі, былі зніжаны на 25 працэнтаў нормы карыстання зямлі для вяскоўцаў, якія не ўступілі ў калектывіўныя арцелі. Аднаасобнікаў гнеўна кляймілі на кожным сходзе, ім дзяржава не выдавала крэдыты, насенне і неабходны інвентар, аднаасобныя гаспадаркі абкладваліся даволі адчувальнымі падаткамі. Прыходзілася не салодка не толькі ім, але і іх дзецям. У школе настаўнікі дакорлівымі ўшчуваннямі часам даводзілі іх да слёз.

На Крычаўшчыне меліся людзі, якія да скону свайго жыцця не абавязалі ўласную маёмасць, не аддалі пэрвагу калектывай працы. Такім у вёсцы Баяры быў Ігнат Новікаў. Негаваркі, вечна засцярожаны і пахмурый, ён умеў і чаравік адрамантаваць, і лапаць сплесці, і змайстраваць адмысловую бочачку для засолкі агуркоў. Меў ён толькі 0,15 га зямлі і трываў дзесяткі са два вулляў з пчоламі. Долю аднаасобніка выбраў і Рыгор Качанаў з вёскі Ананічы, працавіты і руплівы чалавек.

Між тым распрацаваны ўрадам план пераходу ад дробных сялянскіх гаспадараў да буйной сельскагаспадарчай вытворчасці наступова ажыц-

цяўляўся. Пад націскам вышэйстаячых інстанций, ды і па ініцыятыве мясцовых кіраўнікоў у 1929 г. Магілёўская акруга разам з 15 іншымі раёнамі была аб'яўлена зонай суцэльнай калектывізацыі. Узмацніліся сілавыя метады ўздзеяння на сялян – надзвычайшчына, рэпрэсіі, адміністрацыйна-камандны гвалт. У далёкую Сібір пацягнуліся эшалоны з людзьмі, што не хадзелі ўступаць у калгасы і саўгасы. Многія з жыхароў Крычаўшчыны не даехалі да месца высылкі, загінулі ў дарозе ад голаду і холаду, некаторыя дачасна памерлі ў незнаёмым і чужым краі ад журбы па родных мясцінах. Для паскарэння тэмпаў калектывізацыі пачалася «ліквідацыя кулацтва як класа».

У канцы жніўня 1929 г. праводзіўся Усебеларускі дзень калектывізацыі. У гэты дзень датэрмінова збралі сельгас-падаткі, распаўсюджвалі трохпрацэнтную пазыку індустрыялізацыі, ажыццяўлялі меры па ўнісенню сялянскіх грашовых зберажэнняў у ашчадныя касы, паявых узносаў ва ўсе віды кааперацыі, прымушалі выконваць план нарыхтовак. Больш чым грандыёзная праграма на адзін дзень у сапраўднасці была падобна на абабранне селяніна.

Самым складаным часам для сялянства Крычаўшчыны былі 1929–1930 гады, калі тут у масавым парадку ствараліся калгасы і саўгасы.

У канцы 1929 г. і пачатку 1930 г. у Крычаве быў арганізаваны калгас «Сацыялістычны шлях», у в. Сычык – імя Калініна, у в.Дзягавічы – «Май», у в. Міхеевічы – «Чырвоны сцяг», у в. Прудок – «Ударнік», у в. Чырвоны Ручай – «Чырвоны партызан», у в. Шаеўка – «Запаветы Леніна» і г.д.

Спачатку гэта былі невялікія грамадскія арцелі, якія аб'ядноўвалі не-



Супрацоўнікі Крычаўскай міліцыі. 1927 г.

калькі дзесяткаў сялянскіх гаспадарак. У некаторых вёсках ствараліся і нейкі час існавалі па два і больш калгасы. Так, у в. Сакольнічы дзейнічалі калектывуныя гаспадаркі «Запаветы Ілыча» і імя Сталіна, у в. Лабковічы – «Парыжская камуна», «Ударнік», «Новы свет», у в. Бель-1 – «Шлях сацыялізму» і імя Сталіна.

На абагуленых землях калгаснікам прыходзілася шчыраваць ад цямна да цямна. Знясіленыя коні ў гарачы сезон сяўбы ледзь валакліся з палеткаў, на іх апалых баках выпіналіся рэбры. Нельга не адзначыць тое, што абагуленую жывёлу сяляне шкадавалі і кла-пацліся пра яе, быццам яна па-ранейшаму заставалася ў іх уласнасці. Так, жыхар в. Кашаны Кузьма Зайцаў некалькі гадоў у зімовы час насіў у грамадскую стайню колішняму свайму каню з асабістага двара сена, уласна-

ручна яго паіў разам з сынам Максімам. Любоў бацькі да жывёлы перадалася сыну – Максім усё жыццё працаў конюхам.

Новая форма гаспадарання на зямлі спачатку не прыносіла жаданай эфектунасці, не павышала шчодра абыянны арганізатарамі калгасаў дабрабыт селяніна. Адсутнасць матэрыяльна-тэхнічных сродкаў адмоўна адбівалася на эканамічным росце калгасаў. У некаторых гаспадарках з вялікімі стратамі ўбіраліся збожжавыя культуры, нявыкананай заставалася бульба, яе засыпала снегам. Патрабавалася тэхніка. Лягчэй стала, калі ў 1930–1931 гг. арганізавалася Крычаўская МТС. У раёне ўжо дзейнічала 85 калгасаў, трох саўгасы, таму 45 трактараў МТС выкарыстоўваліся з поўнай нагрузкай.

Неўзабаве створана была яшчэ адна МТС, калгасы і саўгасы раёна абслугоўвалі 80 трактараў і 14 камбайнаў. Прыйход тэхнікі на калгасныя і саўгасныя палеткі не только аблегчыў працу хлебаробаў, але і спрыяў эканамічнаму развіццю гаспадараў. У пачатку 1931 г. у гаспадарках Крычаўшчыны налічвалася 11326 галоў буйной рагатай жывёлы, у tym ліку 4493 каровы, 5658 свіней, 5151 авечка.

З кожным годам умацоўваліся гаспадаркі раёна, павышаўся матэрыяль-



Г.І. Гердзій.



Першамайская дэманстрацыя ў Крычаве. 1927 г.

ны і культурны ўзровень насельніцтва. Актыўную работу па ўмацаванні калгаснага ладу праводзілі сельскія Саветы. І сярод іх Іванаўскі сельсавет, які ўзначальвала Ганна Іванаўна Гердзій.

Адбываўся пералом у свядомасці людзей. Яны імкнуліся да ведаў, да новага. Тыя гады харектэрны не толькі трагедыямі многіх чалавечых лёсаў, але і высокім працоўным энтузіязмам.

На прадпрыемствах, у калгасах і саўгасах змагаліся за высокія паказчыкі. Узнікла сацыялістычнае спаборніцтва як паміж асобнымі людзьмі, так і паміж прадпрыемствамі, калгасамі і саўгасамі. З мэтай пашырэння стаханаўскага руху ў раёне праводзіліся злёты перадавікоў вытворчасці, на якіх лепшым уручаліся грашовыя прэміі і каштоўныя падарункі. У дава-

енны час у раёне налічвалася 500 ударнікаў працы, дасягненні многіх дэманстраваліся на Усесаюзной сельскагаспадарчай выстаўцы.

31 студзеня 1931 г. у Крычаве пачала выходзіць газета «Сацыялістычны шлях» – орган РК КП(б)Б і раённага Савета. Жыхары раёна цікавіліся новым выданнем, бо газета рассказвала аб падзеях у раёне, аб лепшых працаўніках, выкрывала недахопы ў работе асобных калектывів. Яна была лютэркам усіх падзеяў, што адбываліся ў раёне.

Праз многа гадоў стала зразумела, якую ахвяру прынесла вёска на карысць сацыялістычнага развіцця грамадства. Індустрыялізацыя, рост ваенна-магутнасці СССР былі забяспечаны ў значнай ступені калектыўным метадам гаспадарання на зямлі, што



Удзельніцы злёту жанчын-актыўістак Крычаўшчыны.

даваў магчымасць дзяржаве забіраць у селяніна прадукцыю, не лічачыся з яго ўласнымі інтарэсамі.

У 1939 г. у раёне было 72 калгасы, 2 МТС, 10 прамысловых прадпрыемстваў, 14 кааператыўных арцеляў і дробных майстэрняў. Адкрываліся новыя школы, далейшае развіццё атрымала мастацкая самадзейнасць. Значныя сацыяльна-эканамічныя і

культурныя пераўтварэнні мянялі аблічча краю, стваралі ўмовы для далейшага паступальнаага развіцця. Але напад гітлераўскай Германіі на Савецкі Саюз і акупацыя Беларусі нямецка-фашистскімі войскамі перарвалі гэты працэс.

*В.Ф. Куліненка.*

## Насуперак цяжкасцям

**З успамінаў І.І. Вацуры, аднаго з першых трактарыстаў раёна**

Са сваёй роднай вёскі Касцюшкавічы пасля заканчэння школы я нікуды не паехаў. Не вабіў мяне горад з яго асфальтавымі вуліцамі, высокімі камя-

ніцамі і добрымі па тым часе заробкамі на заводах і фабрыках. Заставяся працаваць будаўніком у саўгасе «Барацьбіт». Узводзілі жывёлагадоўчыя памяшканні. Аднойчы выклікае мяне дырэктар саўгаса і пытае:



І.І. Вацура.

— Хочаш стаць трактарыстам?  
— Канешне,— узрадаваўся я. —  
Вельмі хачу.  
— Паедзеш на курсы ў Чэрыкаў.  
Глядзі ж, добра вывучай тэхніку, веды  
спатрэбяцца, як станеш працаўца.  
Курсы дзейнічалі пры мясцовым  
Чэрыкаўскім саўгасе. Сюды з'ехалася  
моладзь з суседніх раёнаў. Вучыліся  
ўсе з натхненнем, цікавасцю і настой-  
лівасцю. Скончыў я курсы і дамоў вяр-  
нуўся.

Вясной, недзе ў 1931 годзе, прый-

шла радасная вестка: саўгасу выдзяля-  
юць пяць фардзонаў-пуцілаўцаў. За імі  
давялося ехаць у Ленінград. Не буду  
рассказваць, як зачараўваў сваёй прыга-  
жосцю мяне горад, надоўга запамята-  
лася і сустрэча з завадчанамі.

Трактары давезлі па чыгуны да  
Крычава, потым перагналі да Залеса-  
вічаў. І вось першы раз выехалі на саў-  
гасныя палеткі. Людзей сабралася  
шмат. І старым, і малым цікава было  
глядзець, як працуе машина. Папры-  
ходзілі нават жыхары з навакольных  
вёсак. Усе задаволена ківалі галовамі,  
хвалілі новую тэхніку. Нас, трактары-  
стаў, вяскоўцы тады залічвалі ледзь не  
ў героя.

Але, па праўдзе кажучы, хапала  
таду клопату з гэтymі фардзонамі.  
Недасканалыя яны былі. Буксавалі і  
не маглі адолець гразкія мясціны.  
Цяжка заводзіліся. Прыйходзілася ба-  
біны насіць за пазухай, каб былі яны ў  
цяпле. Адзін наш механизтар прыдумаў  
заводзіць трактар з дапамогай  
пары коней. Аднойчы пацягнулі яны  
фардзон, той неўзабаве зачмыхаў, заг-  
рукатаў, а коні з перапугу так пусцілі-  
ся ўскач, што ледзь трактар не пера-  
кулілі.

Калі ў вёску прыбыў першы ХТЗ,  
мы, агледзеўшы яго, узрадаваліся.  
Машина гэта была больш дасканалай  
і прадукцыйнай, і не такой капрызнай.  
Працевалася на ХТЗ лёгка, кожны  
дзень перавыконвалі нормы выпра-  
цоўкі. Прыйходзілася араць, малаціць  
не толькі ў сваім саўгасе, але і дапама-  
гаць суседзям.

## Газеты Крычаўшчыны

Першы нумар газеты «Сацыялі-  
стычны шлях» — орган Крычаўскага

райкома КП(б)Б, райвыканкома і рай-  
прафсавета — выйшаў 1 студзеня

1931 г. Рэдактарам яе быў Семянкоў. Газета выходзіла адзін раз у пяцідзёнку, друкавалася ў Клімавічах, а з 1932 г. пачала друкавацца ў Крычаве, выходзіла 3 разы на тыдзень.

У 1932 г. заснавана шматтыражная газета «За цэмент» – орган партыйнай арганізацыі, заводакіраўніцтва і прафкома цэментнага завода. Тыраж яе складаў 1000 экземпляраў, выходзіла адзін раз у пяцідзёнку. 19-ы і 20-ы нумары шматтыражкі былі выпушчаны на торфзаводзе «Калектыўная праца» і мелі назыву «За торф».

З 1934 г. райгазета «Сацыялістыч-

ны шлях» пачала выходзіць штодзённа, а шматтыражка «За цэмент» 4 разы на месяц. У гэтым жа годзе ў калгасе «На варце» Бацьвінаўскага сельсавета выйшла шматтыражка «Заможнае жыццё». Чытачы атрымлівалі яе 3 раза ў месяц. Друкаваным органам палітадзела МТС з'яўлялася газета «Ударнік». Першым рэдактарам газет «Ударнік» і «Заможнае жыццё» была Волгіна. У гэты ж час стала выходзіць яшчэ адна шматтыражка – «Беларускі фарватар», якую выдаваў «Сожбуд».

Падрыхтавала да друку  
Н.М. Марозава

## Документы сведчаць

### ПАСТАНОВА КРЫЧАЎСКАГА РАЙКОМА КП(б)Б АБ ХОДЗЕ КАЛЕКТЫВІЗАЦЫ

Бюро Крычаўскага райкому КП(б)Б ад 13/4 1931 г. аб ходзе калектывізацыі і папярэдніх выніках падрыхтоўкі да вясенняй пасеўкампаніі.

Бюро РК адзначае, што ў выніку паслядоўнага правядзення генэральнай лініі партыі, рашучай барацьбы з «правым» і «левым» апартунізмам, рашучага наступу і барацьбы з кулацтвам і разгортванням баявой падрыхтоўчай работы да 2-й бальшавіцкай вясны, райпартарганізацыя ў асноўным набілася мабілізацыі широкіх колаў калгаснікаў, батракоў, беднякоў і сераднякоў раёна на выкананне галоўнейшых задач сучаснага перыяду работы на вёсцы. На 10-е красавіка г/г дасягнута 40,5% калектывізацыі, у асноўным скончана стварэнне семянных і страхавых фондаў у калгасах, скончана давядзенне пасяўных планаў да калгасаў і індывідуальных бядняцк-серадняцкіх гаспадарак у парадку самаабавязельстваў, і дадзены цвёрдыя заданні па пасеву кулацка-заможным гаспадаркам. 60 калгасаў пераведзена на здзельшчыну, праведзена вялікая работа па ачыстцы калгасаў ад кулацкіх і шкодніцкіх элементаў, контрактатацыя яровых і технічных культур у асноўным скончана ў тэрміні выканання на 136%. І нарэшце, праведзены з 1 па 10 красавіка раёны спрабы выезд у поле, які забяспечыў яшчэ ў значна большай ступені арганізацыйна-гаспадарчае замацаванне калгасаў, у тым ліку і зноў арганізаваных.

### Тэмпы нездавальняючыя

Побач з гэтым Бюро РК канстатуе, што апошняя дэкада дала значнае паніжэнне тэмпаў калектывізацыі ў раёне. У той час, калі Бацьвінаўскі сельскі савет дасягнуў 90% калектывізацыі, Баёўскі – 64%, Маляціцкі – 61%, Касцюшкавіцкі – 58%, зусім нездавальняюча праходзіць калектывізацыя па Зарубецкаму, Варанёўскому, Кашанскому, Бельскому сельскім саветам, у якіх працэнт калектывізацыі хістаецца ад 11 да 20%. У шэрагу выпадкаў ня знішчаны самацечныя настроі, а ў некаторых сельсаветах (Міхеевічы, Кашаны) адсутнічае сістэматычная ўпорная работа па арганізацыі калгаснага прыліву...

### На рашаючых участках – прарывы

Найбольш небяспечнымі вучасткамі ў падрыхтоўцы да вясенняга сезу ў раёне застаюцца: слабае стварэнне фуражных фондаў, а ў асобных калгасах («Заветы Леніна», «Камінтэрн», «Чырвоны Луч») справа з кармамі знаходзіцца зусім у пагражаемым становішчы. Маецца

некаторая размычка паміж тэмпамі калектывізацыі і абагульненнем коней (абагулены ўсяго 1170 галоў, альбо 46,6% да агульнага ліку коней, якія павінны быць абагулены).

У часткі калгасаў («Падеда», «Камінтэрн») недаацэньяваецца важнасць падрыхтоўкі каня да севу. Маецца зусім недапушчальнае з'явішча з нарыхтоўкай і стварэннем насенфондаў кармавых траў і тэхнічных культур, значнае адставанне ў стварэнні насенфондаў бульбы (71%), а таксама і ў ачыстцы насення (71%), асабліва па Крычаўскаму местсавету, Варанёўскаму, Кашанскому, Міхееўцкаму сельсаветах.

Выходзячы з гэтага, бюро РК высоўвае перад партарганізацыяй, савецкімі, прафесіянальнымі, камсамольскімі органамі, калгасна-кааперацыйнай сістэмай асноўныя задачы па дальнейшай калектывізацыі і павышэнню тэмпаў падрыхтоўкі да пасеўкампаніі.

### Упорна, па-бальшавіцкаму праводзіць калектывізацыю

1. Працягваць далейшую работу па арганізацыі калгаснага прыліву, падвысіць тэмпы калектывізацыі ў раёне, асабліва па Зарубецкаму, Варанёўскому, Кашанскому, Бельскому с/саветах, Крычаўскому местсавету з такім разлікам, каб да пачатку вясення пасеўкампаніі калектывізаваць 55% бядняцка-серадняцкіх гаспадараў раёну. У мэтах выкання гэтай задачы партарганізацыі з асаблівай бальшавіцкай настойлівасцю працягваць шырокую палітычную масавую работу сярод бядняцка-серадняцкіх мас, звярнуўшы асаблівую ўвагу на растлумачэнне расшэння ў 6-га з'езду Саветаў і новага закона аб сельскагаспадарчым падатку, вядучы расчучую барацьбу з рознымі манёўрамі кулацтва ў барацьбе супраць калектывізацыі. Ухваляючы ініцыятыву Бацьвінаўскай і Маляціцкай ячэек КП(б)Б, якія ўзялі на бускір і высылаючы брыгады калгаснікаў у Зарубецкі, Міхееўцкі і Кашанскі сельсаветы, раіць Баёўскай, Касцюшкавіцкай ячэйкам таксама ўзяць на бускір іншыя адстаючыя сельсаветы, вылучыўшы брыгады калгаснікаў у апошнія. Камандыраваць на 1,5 дэкады ў адстаючыя сельсаветы 20 чалавек райпартактыву.

### Праз пяць дзён абагульваць сродкі вытворчасці

2. Побач з работай па колькаснаму росту калектывізацыі неад'емлемай часткай з'яўляеца работа па арганізацыйнаму і гаспадарчаму замацаванню ўноў арганізаваных калгасаў і новага прыліву. Як правіла, праз 5 дзён пасля арганізацыі новага калгаса, альбо прыліву, павінны быць абагулены сродкі вытворчасці (сельскагаспадарчыя машыны, інвентар цягавай сілы, ссыпаны насенныя і створаны фуражныя фонды). Падкрэсліваючы гэту выключна важную задачу перад усёй партарганізацыяй, бюро РК абавязвае партячэйку, упаўнаваж. РК, Фракцыю РВК і РКС, забяспечыць практыч. выкананне гэтага.

3. Пропанаваць фракцыі РКС, партячэйкам, упаўнаважанаму па пасеўкампаніі, у калгасах, у якіх яшчэ няскончана ссыпка насенных і стварэнне фуражных фондаў, у пяцідзённы тэрмін скончыць ссыпку зерназбажжавых і тэхнічных культур і не пазней 25 красавіка ссыпку насенных фондаў бульбы. Асаблівую ўвагу звярнуць на збор кармавых траў у калгаснікаў. Фракцыі райпо і Каапсаюзу ўзмацніць нарыхтоўку кармавых траў. Персанальная адказнасць за выкананне гэтага ўскласці на тт. Банчыкава (РКС), Папова, Манахава і Хацеўскага – па Бацьвінаўскому сельсавету; Свадкоўскага, Кузьміцкага – Баёўскому сельсавету; Скопіна, Есіна – Маляціцкому сельсавету; Шэндарава, Карагодава – местсавету; Дзем'янчанка, Чумакова – Кашанскому с/с; Міхневіча, Шыткова – Касцюшкавіцкому с/с; Каstryчка, Шахрай – Міхееўцкому с/с; Сілкіна, Карпекіна – Варанёўскому с/с; Ітава, Дзядзева – Зарубецкому сельсавету; Таратынава, Невінскага – Бельскому с/с; Міхневіча, Смелакова – Паланіцкому с/с; Рапіловіча, Паўлючэнка – Сакольніцкому с/с. Вышэйпамянянёным таварышам 25-4 прадставіць дакладную запіску Райкому аб выкананні гэтага.

### Судзіць за патраву насенфондаў

4. У сувязі з заўважаемымі выпадкамі патраў у асобных калгасах насенных фондаў («Чырвоны Луч»), а таксама патравы насення ў аднаасобным сэктару, пропанаваць фракцыі РВК, РКС, сельсаветам павесці расчучую барацьбу з гэтымі з'яўшчамі, прыцягваючы віноўных да судовай адказнасці. Судоваследчаму апарату ў нечарговым парадку разглядаць гэтую справу. Нагляд за правядзеннем у жыццё гэтай пастановы ўскласці на КК РСІ. Бюро РК падкрэслівае перад усёй партарганізацыяй, савецкімі органамі і калгаснай сістэмай аб tym, што адной з распаўсюджаных форм барацьбы кулацтва і іх агентаў супраць калгаснага

будаўніцтва і вясенняй пасеўкампаніі ў сучасны перыяд, з'яўляецца агітацыя за разбазарванне і патраву насення.

Супраць гэтага манэўру кулацтва павінны быць мабілізаваны ўсе калгаснікі, беднякі і сераднякі. Патрэбна дабіцца, каб да аднаго бедняка і серадняка, сённяшняга аднаасобніка, а заўтрашняга калгасніка, ведалі, што гаспадаркі, якія разбазарваюць насенне і фураж, у калгасня будуць прыматаца.

### Выправіць скрыўленні калгаснай лініі

Разам з гэтым Бюро РК паказвае на недапушчальныя скрыўленні ў асобных мясцовых адносінах да беднатаў, што мае свой выраз у выключэнні і прыёме асобных беднякоў, якія ўступілі і ўступаюць у калгасы і сапраўды не маюць свайго ўласнага насення і фуражу. Гэтыя скрыўленні павінны быць тэрмінова выпраўлены.

Партчастцы РайКСУ пад асабістую адказнасць т. Зяньковіч тэрмінова даць паказанні СельКСУ, каб апошнім беднякам, уступіўшым і ўступаючым у калгасы, якія сапраўды не маюць насеннага матэрыялу, аказвалі дапамогу і выдачу пазык. Партичэйкам, фракцыям сельсаветаў тэрмінова праверыць работу СельКСУ у гэтым напрамку.

### Рэгуліраваць пасяўнымі матэрыяламі

5. Прапанаваць фракцыі Райкалагассаюзу, Райкаапсаюзу, партячэйкам у тым выпадку, калі ў асобных калгасах будзе сабрана ўсё сваё ўласнае насенне і фуражныя фонды, а таксама насенне і фуражныя фонды калгаснікаў, і пасля сапраўднай мабілізацыі ўсіх унутраных насенних і фуражных рэсурсаў ўсё ж будзе недахоп насення па асобным культурам альбо па фуражу, дазволіць узяць гэтым калгасам узаемаобразна ад калгасаў, у якіх маюцца лішкі. Стварыць тройку дзеля рэгулювання і практычнага правядзення гэтай пастановы ў жыццё ў складзе тт. Лайрэнава, Купрыяна, Папова.

Рашэнні гэтай тройкі лічыць канчатковымі і абавязковымі для выканання ўсімі арганізацыямі, калгасамі.

6. Канстатуючы шэраг выпадкаў дачы звестак калгасамі па насенню і фуражу, не адпавядаючых сапраўднаму становішчу (Прыўменышаныя), што не дae мажлівасці ацэнкі рэальнага становішча з забеспечэннем насеннем і фуражом асобных калгасаў і наяўнасці насенных і кармавых рэсурсаў у раёне, Бюро РК катэгарычна прапануе пад асабістую адказнасць сакратароў ячэек, старшынь сельсаветаў, старшынь калгасаў – камуністаў, даваць звесткі, якія адпавядаюць сапраўднасці. Разам з гэтым даручыць тройцы па рэгулюванню насення і фуражу праверыць частку калгасаў у гэтым напрамку.

### Выключную ўвагу каню

7. Абавязаць партячэйкі, фракцыю РКС у дэкадны тэрмін забяспечыць у адпаведнасці з прынятым статутам абавязленне рабочай жывёлы, застаўляя толькі ў асобных выпадках часова рабочую жывёлу ў дварах калгаснікаў. Партичэйкам, фракцыі райкалагассаюзу і ўсёй калгаснай сістэме звярнуць выключную ўвагу на падрыхтоўку каня да вясенняга сезу. Фракцыі райкалагассаюзу ў дэкадны тэрмін вырашыць пытанне аб паляпшэнні цягавай сілы ў тых калгасах, у якіх маеца асаблівая небяспека ў гэтым (замен каней, закупка каней, дапамога кармам і інш.).

### Выправіць паніжаныя планы

8. Прызнаць зусім недапушчальным з'явішчам невыкананне ўпаўнаважаным па пасеўкампаніі і фракцыі райкалагассаюзу пастановой Бюро РК ад 19-1-31 г. і ад 1-4 аб выпраўленні дапушчаных зніжэнняў пасеву тэхнічных культур асобнымі калгасамі, у асаблівасці па калгасах «Чырвоны Араты», «Чырвоны Барацьбіт», «Чырвоная Горка», «Звязда», «Чырвоны Луч». У трэці ірашаючы год, бюро РК расцэньвае невыкананне ранейшых пастановы як ігнараванне пастановы РК. Папярэджваючы ў апошні раз, Райком прапануе тав. Лайрэнаву, Купрыяну, сакратарам ячэек, старшыням сельсаветаў узяць пад асабістую адказнасць у пяцідзённы тэрмін.

Пастанова надрукавана ў Крычаўскай райгазете «Сацыялістычны шлях», 1931 г., № 21, Мова і стыль публікацыі захавана.

## АБ ЧЫМ ПІСАЛА ГАЗЕТА «САЦЫЯЛСТЫЧНЫ ШЛЯХ»

### Зверскі замах на класавага ворага

Кулакі хацелі забіць стойкага бальшавіка т.Мансава.

*Наш адказ:* Мацней націск на кулацка-заможныя элементы – вышэй тэмпы калгаснага будаўніцтва.

### Сутнасць замаху на т. Мансава

У ноч на 17 верасня злая рука класавага ворага зрабіла замах на актыўнага камуніста 25-тысячніка, рабочага Сормава, т.Мансава.

Таварыш Мансаў, будучы старшынёй аднаго з буйнейшых калгасаў «На стражы» Бацьвінаўскага сельсавета, узяў цвёрды курс на гаспадарчае замацаванне калгасу, на ачыстку яго ад класава-варожых элементаў.

Кулацкія элементы, заўважыўшы гэту бальшавіцкую цвёрдасць т.Мансава, парашылі пакончыць з ім шляхам забойства. І вось, калі т.Мансаў у ўёмную ноч зварачаўся з Крычава ў калгас, яго ўжо на дарозе недалёка ад калгасу чакалі тэрарысты. Ад удара калом па галаве т.Мансаў заваліўся, але дзяякуючы таму, што ўслед за ім ехалі людзі, т.Мансаў быў выратаваны.

Аналагічны акт адбыўся 20-9 г.г. у в.Зарубцах. Кулацкія элементы на сходцы зрабілі замах на інструктара райкалагассаюзу 25-тысячніка т.Сусінава і на члена Зарубецкага с/с. Ухапіўшы за грудзі, кулацкія элементы імкнуліся пабіць гэтых таварышаў, але гэта не ўдалося.

Гэты кулацкі тэрарыстычны акт над т.Мансавым і замах класавага ворага ў Зарубцах павінны стаць урокамі для партыйнай арганізацыі і ўсей савецкай грамаднасці.

Адтачыць класавую пільнасць, яшчэ больш жорстка змагацца з ліквідуемым кулацтвам як класам і іх агентамі, узмацніць націск на кулацка-заможныя элементы па выкананні цвёрдых заданняў – такая баявая наша задача.

Калгаснікі, беднякі і сераднякі-аднаасобнікі павінны ращуча пратэставаць супраць вылазак класавых ворагаў і ў адказ на гэтыя вылазкі ўзмацніць работу па замацаванні калгасаў, па стварэнні буйной жывёлагадоўлі і па хутчэйшаму сканчэнню суцэльнай калектывізацыі і ліквідацыі кулацтва як класа на яе аснове.

### Жорстка пакараць тэрарыстаў

З вялікім абурэннем калгаснікі калгасу «На стражы» сустрэцілі паведамленне аб замаху з боку кулацкіх элементаў на іх старшыню праўлення т.Мансава. Сход ращуча пратэстуе супраць кулацкіх вылазак і патрабуе ад судова-следчых органаў прыняць усе заходы да выяўлення злачынцаў, выезду суда ў калгас і сурогата пакарання тэрарыстаў.

У адказ на тэрарыстычны выбрык класавага ворагу калгаснікі абвясцілі сябе ўдарнікамі і аваязіліся да 20 верасня скончыць пасеў азімых і ўборку яравых, скончыць да 1-га кастрычніка будаўніцтва свінарніка і яго поўнае ўкамплектаванне.

Сілкоў.  
«Сацыялістычны шлях»,  
1931 г., № 21.

### З ПРАТАКОЛА ПАРТБЮРО АБ КАНТРАКТАЦЫИ ЦЯЛЯТ

арт./29/V-30 г.

Рэзалюцыя

Па дакладу аб выкананьні плянаў кантрактацыі ўсіх відаў.

1. Адзначыць, што кантрактацыя зерневых, асабліва тэхнічных культур, жывёлы і іншых відаў, па абагуленаму сектару ў раёне знаходзіцца пад пагрозай зрыву, а ў індывідуальным сектару зусім сорвана.

2. Партиячайкі, Сельсаветы і Парцчасткі кантрактуючых арганізацый не зъянрнулі належнай увагі на важнасць гэтай кампаніі як у індывідуальным так і ў абагуленым сектарах, дзяякуючы чаму да гэтага часу яшчэ не ўсе калгасы закантрактавалі зернавыя і тэхнічныя культуры.

Выходзячы з чаго бюро РК КП(б)Б пастанаўляе:

1. Прапанаваць Фракцыі РВК прыцягнуць да судовай адказнасці вінаватых у зрыве кантрактацы.

2. Адказнасць за выкананыне плянаў кантрактацы ўскласць на Фракцыю РВК, партчасткі кантрактуючых арганізацый, сакратарэй парт'ячэек і ў Сельсаветах на старшын апошніх.

3. Даручыць Фракцыі РВК тэрмінова склікаць нараду кантрактуючых арганізацый, на якой вызначыць мерапрыемства забяспечываючыя пералом у гэтай працы, вызначыць і накіраваць у Сельсаветы працаўнікоў па кантрактацыі, партчасткам кантрактуючых арганізацый забяспечыць выезжаючых т.т. на кантрактацыі неабходнымі сродкамі для заключэння ўмоў кантрактацыі на майсцох.

4. Прапанаваць парт'ячэйкам, пад адказнасць сакратарэй апошніх, праверыць выкананыне плянаў кантрактацыі і вызначыць мерапрыемства, забяспечываючыя пералом у гэтай работе на тэрыторыі абслугоўвання ячэйкамі, адначасова пасіліць растлумачыцельную працу сярод бядняцка-серадняцкай часткі насельніцтва аб пастановах Ураду па лініі вытворчага крэдытавання індывідуальных гаспадарак, аб палёгках, якія даны калгасам і індывідуальным гаспадаркам.

5. Фракцыі РВК тэрмінова прыняць меры, забяспечываючыя забарону забоя маладняка, якій да гэтага часу яшчэ працягіваецца на тэрыторыі раёна.

6. Лічыць неабходным праверыць становішча выканання плянаў кантрактацыі, па адзельным Сельсаветам шляхам заслушовывання на бюро РК інфармацый па гэтаму пытанню сакратарэй парт'ячэек, Фракцыі РВК і старшын (партыйцаў) Сельсаветаў.

7. Парчастцы Райкалагассаюза за зрыў кантрактацыі ў індывідуальнам сектарэ, за слабае выкананыне кантрактацыі па абагуленнаму сектару, вынесці ВЫМОВУ.

8. Абязаць партчастку Райкалагассаюза і Спажывецкай Кааперацыі размеркаваць і прыблізіць фонды прэміравання па кантрактацыі да кантрактоўшчыкаў, даць магчымасць прэміраваць апошніх на майсцох.

9. Давясці да ведама АК КП(б)Б, што працаўнікі, пасылаемые на раёны Акрпалявод-саюзам і Днепрасаюзам (Уткоў і Слукін) па ўзмацненню кантрактацыі займаюцца гастралёрствам (зборам вед) з неканкрэтнай дапамогай нізбука па выкананью плянаў кантрактацыі.

Сакратар Крычаўскага Райкама КП(б)Б ЧУМАКОЎ.

Дзяржайны архіў грамадскіх аб'яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф.6574. Спр.164. Л.68.

## АБ ХОДЗЕ БУДАЎНІЦТВА ЦАГЕЛЬНАГА ЗАВОДА

8 красавіка 1931 г.

СЛУХАЛИ: Аб ходзе будаўніцтва цагельнага завода.

ПАСТАНАВІЛІ: Вызначаны ўчастак для пабудовы цагельнага завода, і генеральны план завода, складзены Піконам і Вышатрскім, зацвердзіць.

Працу, праробленую згодна ўмовы ізыскацельнай групай горнага кіраўніцтва ВСНГ БССР, лічыць выкананай не поўнасцю і прапанаваць правесці шэраг дадатковых работ па ўказанням т.Пікона, пасля чаго апрадзяліць межы неабходнага ўчастка для завода.

Прыгласіць у якасці кансультантаў і для кіраўніцтва будаўнічымі работамі старшага прараба Крычаўскага пункта «Будаб'яднату» т.Вышатрскага, усёй тэхналагічнай часткай завода галоўнага інжынера будаўніцтва цэмзавода т.Пікона, зацвердзіць прадстаўлены тав.Вышатрскім і Піконам трудавы дагавор.

Старшыня РВК Сямашка.  
Сакратар Рося.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Ф.1. Воп.1. Адз. 2489. С.36.

## АБ ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫІ м. КРЫЧАЎ

ПРАТАКОЛ №8  
пасяджэння Прэзідyума Крычаўскага райвыканкома  
ад 15 красавіка 1931 г.

ПРЫСУТНІЧАЛІ:

Сябры Прэзідyума: Роскін, Шаланаў, Краскін, Купрыянаў, Лаўрэнаў, Краскін і Карагодаў.  
Ад устаноў і арганізацый: Губчэўскі, Кейлін, Абабкаў, Сілкоў, Шоўцеў, Данілаў, Левін,  
Зеньковіч, Папоў, Бужара, Пікон і Барон.

**СЛУХАЛІ:**

Аб электрыфікацыі м.Крычаў.

**ПАСТАНАВІЛІ:**

Прымаючы пад увагу, што кіраўніцтва цэмзавода згадзілася адпусціць не менш як 100 кілават электраэнергіі для асвятлення м.Крычаў, і што ў 1931 годзе па бюджэту вызначана ўсяго 30000 рублей на гэтую мэту, а пагэтаму работу па электрыфікацыі м.Крычава разгарнуць толькі па пабудове пяці трансфарматарных будак, для асвятлення цэнтра м.Крычава, установы і акraiну, прылягаючу к месцу знаходжання прамысловасці ў план пабудовы 1931 года, уключыць трансфарматарныя будкі пад №№ 2, 4, 5, 6 і 8.

Будаўніцтва для высакавольтнай сеці праізвадзіць капітальнае, каб мецьмагчымасць на працягу 1932 года поўнасцю закончыць будаўніцтва і абарудаванне ўсіх астатніх трансфарматарных будак, неабходных для асвятлення ўсяго мястэчка і акraiн.

Прыняць да ведама заяву інжынера БЭО т.Барона, што папярэдня сметы і спецыфікацыі на чарговую работу па прыёму электраэнергіі ад электрастанцыі цэмзавода будуть пасланы апошнім на працягу сямідзённага тэрміну рабыканкаму, на предмет своечасовага выканання заявак на неабходнае абарудаванне для прыёму электраэнергіі.

Прасіць Галоўнае Кіраўніцтва Камунальнай Гаспадаркі БССР уключыць у план снабжэння будаўніцтва электрасеткі м.Крычава жалезам, меднымі і жалезнімі правадамі і другімі неабходнымі матэрыяламі.

Прасіць УСНГ БССР узбудзіць хадатайства перад ВСНГ СССР на предмет атрымання 120 кілават электраэнергіі для асвятлення м.Крычава, усіх устаноў і арганізацый ад электрастанцыі цэмзавода.

Прасіць энергабюро ВСНГ БССР зацвердзіць план электрасеці м.Крычава.

Старшыня РКВ

Роскін.

Сакратар

Рося.

*Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Ф.1. Вон.1. Адз.2489. С.22*

**АБ ШЛЮЗАВАННІ РАКІ СОЖ**

**ПРАТАКОЛ №7**

насяджэння Прэзідыта Крычаўскага райвыканкома

ад 8 красавіка 1931 г.

Старшыня: Сямашка

Сакратар: Рося

м.Крычай

**ПРЫСУТНІЧАЛІ:**

Сябры Прэзідыта тт.Сямашка, Хацятоўскі, Краскін, Іваноў, Коскін, Шыцік, Шульгіна, Лаўрэнай.

Ад устаноў і арганізацый тт.Абабкаў, Хесін, Зен'ковіч Н., Лукшын, Рапіловіч, Бужара, Саўкіна. Набойкін, Аляў, Кабанаў, Старадынаў, Карпекін, Чумакоў, Вертліб, Дзядзей, Сляпцоў і Баброўнікаў.

**СЛУХАЛІ:**

Аб шлюзаванні ракі Сож (Баброўнікаў).

**ПАСТАНАВІЛІ:**

Адзначыць, што шлюзование ракі Сож мае выключна гаспадарчае значэнне як у развіціі прамысловасці, так і ва ўздымку сельскай гаспадаркі Крычаўскага раёна. Пропанаваць усім сельсаветам ужыць заходы да папулярызовання сярод насельніцтва, што будаўніцтва па рацэ павінна быць пастаўлена ў першую чаргу перад усімі будаўніцтвамі нашага раёну, прылягаючым сельсаветам зараз жа ўключыць будаўніцтва Сожбуда ў план сваей працы і заслуходзіць перыядычна даклады аб хадзе будаўніцтва на прэзідытах сельсаветаў. Адзначыць адсутнічанне лесаматэрыялаў да навігациі ракі Сож, што намечаныя работы па плану будаўніцтва ў тэрмін не распачаты, што пагражае парушэнню ўсяго плана работ па шлюзуванню ракі Сож.

Прапанаваць Сожбуду тэрмінова ўжыць заходы да выканання намечаных планаў будаўніцтва.

Прапанаваць Учлеспрамгасу адпусціць здаймабразна за лік фондаў РВК, які яшчэ не атрымаў 200 кубаметраў лесаматэрыялу, адначасова Сожбуду дагутарыцца з Росмадзорам на прадмет атрымання здаймабразна лесу, які знаходзіцца на лесакамбінаце і не будзе скарыстан Росмадзорам на працягу двухмесячнага тэрміну.

Прапанаваць сельсаветам – Крычаўскаму, Сакольніцкаму і Касцюшкавскому – і Сожбуду тэрмінова прыступіць да вярбоўкі рабгужскіх, дамацеваць да Сожбуда адзначаных сельсаветаў усе кулацка-заможныя гаспадаркі і лішоных права голасу на пастаянную працу, абавязаўшы іх своечасова засяць свае землі.

Прапанаваць дарінспектару тав. Слящову ўжыць заходы тэрміновага насліду камяніямі падз'язных шляхоў да прыстаней Сожбуда.

Прапанаваць Райспажыўсаозу і воднай кааперацыі ўжыць усе заходы да бесперабойнага снабжэння рабочых, разгарнуўшы грамадскае харчаванне.

Прапанаваць інспектарам нарасветы распрацаўваць мерапрыемствы па аблугоўванню рабочых Сожбуда кульгасветнай працы.

Прапанаваць м/савету ўжыць усе заходы забяспячэння камуналымі паслугамі за лік 30% фонда жылплошчы местачковага насельніцтва, супрацоўнікаў Сожбуда.

Прапанаваць дырэктору лесакамбіната ўжыць заходы, каб лесазавод пераключыць на трохдзённую працу, а Сожбуду прыняць заходы да ўсавяршэнстваўания тэхнічнага аблугоўвання лесакамбіната.

Старшыня РВК

Сямашка.

Сакратар

Рося.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Ф. 6. Воп.1. Аддз. зах. 2489. С. 34.

## АБ АРГАНІЗАЦЫІ МТС У РАЁНЕ

ПРАТАКОЛ №25

Крычаў

27 кастрычніка 1931 г.

СЛУХАЛІ: Аб арганізацыі МТС у раёне.

ПАСТАНАВІЛІ:

Згадацца з абраным месцам для сядзібы МТС у Варанёўскім сельсавеці і адведзены ўчастак зацвердзіць. Для першапачатковага забяспячэння МТС будынкамі перадаць пяць кулацкіх будынкаў Варанёўскага сельсавета. Устанавіць на першы год працы МТС Тэрыторыю аблугоўвання: Варанёўскі, Бельскі, Паланіцкі, Касцюшкавскі, частку Бацьвінаўскага сельсавета, на раку Жукаўку калгас «Барацьбіт» Баёўскага сельсавета, астатнюю тэрыторыю ахапіць пры далейшым разгортванні працы МТС.

У сувязі з тым, што ў раёне зараз маюцца ўсяго трох асобы сумесна з заатэхнікам, прасіць Наркамзем і Беладзяленне Трактарацэнтру забяспечыць МТС аграномамі.

Прапанаваць Райза, Райкалагассаозу і сельсаветам разгарнуць працу па рэалізацыі акцыі Трактарацэнтра.

Старшыня РВК

Лаўрэнай.

Сакратар

Зяньковіч.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Ф. 6. Воп.1. Адз. 2489. С.174

## АБ ПЕРАТВАРЭННІ м. КРЫЧАЎ У г. КРЫЧАЎ

ПРАТАКОЛ

Крычаў

ад 10 лістапада 1931 г.

СЛУХАЛІ:

Аб ператварэнні м.Крычаў у г.Крычаў і аб утварэнні пры г.Крычаве гарсавета.

**ПАСТАНАВІЛІ:**

Даручыць сакратару РВК скласці дакладную запіску на імя ЦКВ БССР аб ператварэнні м. Крычаў у г. Крычаў і аб утварэнні пры г. Крычаве гарсавета.

Пры ўтварэнні гарсавета ў м. Крычаве лічыць неабходным і мэтазгодным в. Іванаўку – 182 гаспадаркі і в. Гарбатку – 82 гаспадаркі далучыць да Паланіцкага сельсавета, які зараз мае 478 гаспадараў; вёску Глушнева – 69 гаспадараў і вёску Зуі – 39 гаспадараў далучыць да Бельскага сельсавета, які зараз мае 515 гаспадараў, а вёску Варанёва, на тэрыторыі якой існуюць прадпрыемствы, далучыць да Крычаўскага гарсавета. Прасіць ЦКВ БССР зацвердзіць гэту пастанову і вынікі паведаміць РВК да часу складання каштарысу.

Старшыня

Сямашка.

Сакратар

Зяньковіч.

*Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Ф. 6. Воп. 1. Адз. 2489. С. 181*

**ПАСТАНОВА ПЛЕНУМА КРЫЧАЎСКАГА РАЙКОМА КП(б)Б ад 4 чэрвеня 1936 года**

Аб становішчы работы з непісьменнымі і малапісьменнымі па раёну.

Заслухаўшы даклад загадчыка райана т. Калошкі аб становішчы работы з непісьменнымі і малапісьменнымі па раёну, Пленум РК КП(б)Б адзначае, што важнейшае рашэнне ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б не знайшло належнага пераламлення і што гэта работа па раёну разгорнута нездавальняюча.

Пярвічныя партарганізацыі да гэтага часу не ўзначальваюць кіраўніцтва работай па ліквідацыі непісьменнасці і малапісьменнасці, работа гэта пушчана на самацёк, у выпіку чаго арганізаваныя школы (50 школ непісьменных і 63 м/пісьменных), большая частка з якіх не працуяць.

Пленум адзначае, што прафсаюзныя і камсамольскія арганізацыі яшчэ не зразумелі ўсёй палітычнай важнасці работы ліквідацыі непісьменнасці і малапісьменнасці і што з боку райана адсутнічае штодзённае канкрэтнае кіраўніцтва гэтай важнейшай работай.

Зыходзячы з азначанага, пленум РК пастановаўляе:

1. Катэгарычна папярэдзіць сакратароў парткомаў і партторгаў пярвічных партарганізацый аб tym, што яны асабіста нясуць адказнасць за поўнае выкананне рашэнняў партыі па навучанню непісьменных і малапісьменных, Дабіўшысь каб на працягу 1936–1937 гг. згодна рашэнню ЦК ВКП(б) поўнасцю ліквідаваць непісьменнасць і малапісьменнасць сярод усяго дарослага насельніцтва да 50 гадоў.

Усім пярвічным партарганізацыям прыняць неадкладныя меры к наладжванню работы школ і заўлячэння ў іх усіх непісьменных і малапісьменных, маючы штодзённы нагляд за работай гэтых школ, сістэматычна на сходах пярвічных арганізацый заслухоўваць даклады аб работе школ, аказваючы канкрэтную дапамогу ў работе іх.

2. Адзначаючы, што сазданыя секцыі па навучанню непісьменных і малапісьменных пры гарсавецце і сельскіх Саветах ніякай работы яшчэ не разгарнулі.

Даручыць партгрупе райвыканкома прыняць неадкладныя меры па разгортванню работы секцыі пры сельсаветах.

Лічыць неабходным на бліжэйшы час склікаць спецыяльную нараду старшынь сельсаветаў па пытанню разгортвання работы з непісьменнымі і малапісьменнымі.

3. Пропанаваць райкуму ЛКСМБ пад асабістую адказнасць т.т.: Баранавай і ўпаўнаважанаму ЦСПСБ т. Краўцову прыняць меры па ліквідацыі непісьменнасці і малапісьменнасці.

4. Пленум РК, адзначаючы зусім нездавальняючае кіраўніцтва работай школ непісьменных і малапісьменных з боку загадчыка райана т. Калошкі, абавязвае яго прыняць усе неабходныя меры, забяспечваючыя работу школ і ахоп імі ўсіх непісьменных і малапісьменных, і каб скончышыць школы сапраўды ўсвоілі б праграму навучання.

5. Пленум РК даручае бюро РК сістэматычна на пасяджэннях бюро заслухоўваць даклады сакратароў парткомаў і партторгаў пярвічных партарганізацый, ЛКСМБ і прафсаюзныя арганізацыі аб работе з непісьменнымі і малапісьменнымі.

*Дзяржаўны архіў грамадскіх аб'яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 27. Воп/ад. 312. Л. 11*

## КРЫЧАУСКІ РАЁН

Разъмашаецца паміж  $53^{\circ}37'$  –  $53^{\circ}52'$  паўночнай шырыні і  $31^{\circ}13'$ , і  $31^{\circ}56'$  усходній даўжыні. Раённы цэнтр – г. Крычаў. Бліжэйшая чыгуначная станцыя – Крычаў па чыгунцы Ворша – Унеча.

Раён падзяляеца на 12 сельсаветаў і мяжуе з раёнамі: на поўначы – з Мсьціслаўскім, на паўночным усходзе – з РСФСР, на ўсходзе і паўднёвым усходзе – з Клімавіцкім раёнам, на захадзе і паўднёвым захадзе – з Чэркаўскім. Агульная тэрыторыя раёну – 68.248 га, у тым ліку зямель с.-г. прызначэння – 81%, лясоў – 19,0%. З зямель с.-г. прызначэння ўжыткоўнай 92,3%, няўжыткоўнай – 7,7%.

Усяго насельніцтва ў процентах: беларусоў – 96,19%, яўрэяў – 2,70, палякаў – 0,25, рускіх – 0,48, літоўцаў – 0,02, латышоў – 0,04, іншых – 0,32.

Па тытульному сыпісу за 1931 г. у раёне налічвалася 54 прадпрыемствы з агульным лікам рабочых – 870. Тарфяных заводаў – 1, тарфяных арцеляў – 5, кузняў – 8, кавальскіх арцеляў – 2, фасфарытных заводаў – 1, цагельняў – 1, цагельных арцеляў – 1, чарапічна-бетон. арц. – 1, крэйдавых заводаў – 1, вапнавых млыноў – 1, райкамбінат – 1, воўначосак – 2, шавецкіх арцеляў – 2, кравецкіх арцеляў – 2, крупарушак – 3, паравых млыноў – 3, вадзяных млыноў – 5, ветраных млыноў – 6, маслабойняў – 3, арц. газавых вод – 1, вінакурных заводаў – 2.

У 1932 г. па раёне было 8 дзяржаўных і 15 коопэрацийных, а ўсяго 23 прамысловых прадпрыемствы. З іх знаходзілася ў падпарадкаванні Наркомцяжпрому – 1, Наркомлегпрому – 1, Наркомснабу – 2, Наркомзему – 2, РВК і Гарсавету – 2, прамкоопэрациі – 8, калгасаў – 6, іншых коопэрацийных – 1. Пэрсонал усіх гэтых прадпрыемстваў на 1/XII-32 г. налічваў 1.282 адзінкі, у тым ліку рабочых (бяз вучняў і МАП) – 1.135 і служачых – 113. Сярэдняя колькасць рабочых за першае паўгодзьзе 1932 г. была 954. Сума асноўных фондаў складала 1.273.118 р. Калі валавая продукцыя ў аптова-адпускных цэнах адпаведнага году за 1931 г. складала 1.745.159 р., то толькі за першае паўгодзьзе 1932 г. яна ўжо складала 1.143.400 р. 10 прадпрыемстваў мелі рухавікі.

Асноўнымі прамысловымі прадпрыемствамі раёну з'яўляюцца: Торфазавод «Колектыўная праца», з лікам рабочых у сярэднім за паўгодзьзе 1932 г. – 240 і валавой продукцыяй за гэты ж час у цэнах 1926–27 г. – 76,32 тыс. р. Торфарцель «Правда», з лікам рабочых 52 і валавой продукцыяй – 30,00 тыс. р. Фосфарытны завод, з лікам рабочых 147 і валавой продукцыяй 116,41 тыс. р. Цагельны завод, з лікам рабочых 63 і валавой продукцыяй 140,00 тыс. р. Крэйдавы завод, з лікам рабочых 48 і валавой продукцыяй – 51,94 тыс. р. Лесазавод, з лікам рабочых 28 і валавой продукцыяй 270,00 тыс. р. Швэйная арцель імя «1-га Мая», з лікам рабочых 37 і валавой продукцыяй 82,00 тыс. р. Арцель «Чырвоная панчошніца», з лікам рабочых 47 і валавой продукцыяй 42,09 тыс. р. Вінзавод, з лікам рабочых 34 і валавой продукцыяй 91,85 тыс. р. Вінзавод, з лікам рабочых 46 і валавой продукцыяй 93,11 тыс. р. Торфазавод, з лікам рабочых 350 і валавой продукцыяй 20,00 тыс. р.

Спажыўкоопэрация раёну мае 11 сельпо з гандлёвой сеткай у 25 адзінак. Пайнікаў спажыўкоопэрациі 6.994 чал.

У раёне выяўлены наступныя карысныя выкапні: гліны – у м. Крычаве, в. Нанаскова, Варанёўскіх хутарох, ур. Зуй, ур. Крамянка; суглінкі – у м. Крычаў, в. Касцюшковічы; пяскі – у в. Варанёва і гор. Крычаве; вапнякі пластовыя – у м. Крычаве; крэйды – у в. Лабковічы, в. Нанаскова, ур. Крэйдаўка, ур. Варанёва, г. Крычаве, в. Задобрасыць, в. Паклады, Варанёўскія хутары, паміж в. Задобрасыць і Пакланы; фосфарыты – у в. Глушнёва; крэмні – у в. Задобрасыць; жалезнякі – у в. Бель II і г. Крычаве.

Сельская гаспадарка раёну спэцыялізуецца ў жывёлагадоўча-бульбяным напрамку. У раёне 6 саўгасаў: «Барацьбіт» – са сувінагадоўчай спэцыялізацыяй, з плошчай сенапахаці ў 1.119,5 га і 254 рабочымі; «Победа» – са сувінагадоўчай спэцыялізацыяй, з плошчай сенапахаці ў 838,7 га, і «Крычаў» – са сувінагадоўчай спэцыялізацыяй, з плошчай сенапахаці ў 370,9 га і 102/71 рабочымі; «РСТ» з зернав. спэцыялізацыяй, з плошчай сенапахаці ў 330 га; «Колектыўная праца» з плошчай сенапахаці ў 28 га; Крычаўская прыгарадная гаспадарка.

У раёне 5.779 гаспадарак, з іх на 1/I-33 г. колектывізавана 3.878, што складае 67,1%. Усяго колгасаў у раёне 88, якія па плошчы сенапахаці займаюць 66,5%. У колгасах раёну маюцца наступныя фэрмы: СКТФ – 68, з агульнай колькасцю пагалоўя на 20/XII – 4.651; МТФ – 9, з агульнай колькасцю пагалоўя на 20/VII – 978; цялячых фэрм – 14, з агульнай колькасцю пагалоўя на 20/VII – 667; каняводных фэрм – 2, з агульнай колькасцю пагалоўя – 36.

У колгасах раёну налічваецца наступная колькасць складаных с.г. машын: сенакасілак – 17, конных грабляў – 61, жняярак-самаскідак – 62, спонавязалак – 3, бульбакапалак – 30, сеялак радковых – 54, трактараў – 1, складаных малатарняў – 2.

Пасеўная плошча раёну ў 1932 г. складала 33.854 га, у тым ліку было: збожжавых культур – 61,4%, бульбы – 18,7%, тэхнічных культур – 2,5%, траў – 8,2%, іншых культур – 9,2%.

Загатоўкі 1932 г. па раёне на 1/II-33 г. далі наступныя лічбы ў тонах: ільнавалакна – 199, пянькі – 30, ільнасемя – 208, канапель – 34.

Плян веснавой сяўбы па раёне на 1933 г. быў наступны:

Назва сектараў	Яравы клін	Збожжа- ярав. культур	Тэхнічных культур		
			Агул. плошча	У т.л. ільну	Бульбы
Саўгасны	2.096	1.053	—	—	378
Колгасны	14.000	6.570	1.740	1.400	3.700
Аднаасобны	8.104	3.927	800	800	2.522
Разам	24.200	11.550	2.540	2.200	6.600

Сетка навучальных установаў раёну на 1/I-33 г. налічвала 4-годак – 43, у іх настаўнікаў – 80, вучняў – 3.782; ФЗС – 1, у ёй настаўнікаў – 11, вучняў – 327; ШКМ – 12, у іх настаўнікаў – 87, вучняў – 3.030; тэхнікумаў – 1, настаўнікаў – 10, студэнтаў – 80.

Процант пісьменнасці раёну 94,6.

Парторганізацыя раёну складаецца з 27 ячэек, з агульнай колькасцю комуністу 437, з іх членіў КП(б)Б – 249 і кандыдатаў – 188. Комсамольская організацыя складаецца з 44 ячэек, з агульнай колькасцю комсамольцаў 533 (па звестках на 1/IV-33 г.).

У раёне выходзіць газета «Сацыялістычны Шлях».

Усе раёны БССР. Менск. С.295–297.

Падрыхтаваў да друку У.П. Паўлаў.

## КАЛГАСЫ РАЁНА (1935 г.)

Бацьвінаўскі сельсавет: «Барацьбіт», «Бязбожнік», «На варце», «Маяк», імя Леніна.

Баеўскі сельсавет: «Бальшавік», «Гігант», «Краіна Саветаў», імя Кірава, імя Молатава, «Перамога».

Бельскі сельсавет: імя Кірава, «Малады ўдарнік», імя Молатава, імя Сталіна, «Чырвоны прамень», «Чырвоны араты», «Шлях сацыялізму».

Гарсавет: «Ілыч», «Праўда», «Сацыялістычны шлях», «Сацыялістычны паказчык», «Ударнік».

Зарубецкі сельсавет: «Колас», «Май», «Чырвонае Сормава», «Чырвоны Асцёр», «Чырвоны бор».

Касцюшкавіцкі сельсавет: «Камунар», імя Леніна, Імя Маркса, «Новае Сормава», «Прыгажосць», «Свабода», саўгас «Чырвонаармеец».

Кашанскі сельсавет: «Іскра», імя Карла Маркса, «17-ы партз’езд», імя Молатава, «Праўда», «Праletарскі араты».

Малаяцкі сельсавет: імя Варашылава, імя Гікалы, «Заветы Леніна», «Першае мая», «Перамога», імя Сталіна, «Чырвоны лётчык».

Міхеевіцкі сельсавет: «Колас», «Праletарская перамога», «Ударнік», «Чырвоны партызан», «Чырвоная Буда», «Чырвоны сцяг».

Паланіцкі сельсавет: «Вялікі Каstryчнік», «Звязда», «Камінтэрн», «Краіна Саветаў», «Ленінскія дні», «2-я пяцігодка», «7-ы з’езд Саветаў», «Ленінскі прызыў», імя Чарвякова, «Чырвоны май».

Сакольніцкі сельсавет: імя Блюхера, імя Варашылава, «Заветы Ілыча», імя Кагановіча, «Сталінскі заклік», «Чырвоны шлях».

З фондаў Крычаўскага краязнаўчага музея.

## ПАГАЛОЎЕ ЖЫВЁЛЫ

Жывёла	на 01.01.1937 г.		на 01.01.1940 г.	
	Усяго	У тым ліку ў калгасах	Усяго	У тым ліку ў калгасах
Коні	5747	4795	5167	4573
Каровы	7015	1324	7963	1845
Свінні	14801	3216	10982	2574
Авечкі	4951	2017	9001	4290
Козы	13	—	30	—
Валы старэй 2 гадоў	30	4	81	34
Цяляты старэй 1 года	1796	1028	900	566
Свінаматкі старэй 9 месяцаў	4053	1027	2053	783
Быкі старэй 1 года	330	157	316	150
Жарабяты да 1 года	462	436	532	520
Нецелі старэй 1 года	858	326	865	307
Парасяты да 4 месяцаў	4298	759	3273	493

З фондаў Крычаўскага краязнаўчага музея.

## КАПІТАЛАЎКЛАДАННІ Ў 1939 г.

Назва прадпрыемстваў і ўстаноў	сума (у тыс. руб.)
Цэментны завод	1515,0
Ільнозавод	33,4
Задабрасцянскі спіртзавод	274,4
Фосфарны завод	174,0
Райздраў	125,8
Райана	35,0
Корпус дашкольнага вучылішча	473,9
Райкамгас	149,0

Усе 10 памяшканняў сельскіх Саветаў раёна у 1939 годзе былі тэлефанізаваны. А з 72 калгасаў тэлефоны мелі толькі 2 гаспадаркі.

У той час у раёне налічвалася 1161 радыётрансляцыйная крапка, 13 паштова-тэлеграфных прадпрыемстваў. Насельніцтва абслугоўвалі 63 паштальёны.

## ЦЭНТРАЛІЗАВАНЫЯ НАРЫХТОЎКІ АСНОЎНЫХ СЕЛЬГАСПРАДУКТАЎ ЗА 1939 г. У РАЁНЕ

Назва прадуктаў	У тым ліку нарыхтаваны			
	Усяго	Калгасамі	Калгаснікамі	Аднаасобнікамі
Бульба	4861т	2989т	857т	72т
Гародніна	127т	127т	—	—
Малако	100065л	9038л	884л	—
Мяса	3064цнт	1918цнт	1011цнт	70цнт
Шэрсць	2265кг.	1802кг.	449кг.	14кг.

З фондаў Крычаўскага раённага краязнаўчага музея.

## ПАСЯЎНЫЯ ПЛОШЧЫ ПАД УРАДЖАЙ 1940 г. (у гектарах)

Культуры	па ўсіх катэгорыях гаспадарак	Дзярж- кап- сектар	Калгасы	Калгас- нікі	Адна- асоб- нікі	Рабочыя і служа- чыя
Усяго:	25319	61	22418	2348	56	436
Жытага	6609	1	6556	41	11	—
Пшаніца азімая	226	—	226	—	—	—
Яравая	1912	—	1830	81	1	—
Ячмень	2444	5	1925	497	5	12
Авёс	2406	18	2382	4	—	2
Грэчка	1937	—	1933	1	3	—
Лён	1947	—	1882	62	2	1
Канапля	316	—	307	9	—	—
Кок-сагыз	224	—	224	—	—	—
Бульба	4701	18	2805	1450	28	400
Кармавыя караняплоды	64	—	64	—	—	—
Канюшына і цімафееўка	1779	5	1742	32	—	—
Апрача гэтага, падпакроўныя пасевы	1568	1	1567	—	—	—

З фондаў Крычаўскага раённага краязнаўчага музея.

## КАДРЫ КАЛГАСНІКАЎ НА 1.1.1940 г.

Старшынь калгасаў	- 72
Намеснікаў старшынь	- 63
Старшынь рэўкамісій	- 72
Бухгалтараў і рахункаводаў	- 83
Брыгадзіраў паляв., агароднін, садав.брыгад	- 144
Заатэхнікаў і ветфельчараў	- 12
Загадчыкаў ферм	- 79
Пастухоў	- 129
Даярак	- 155
Свінарак	- 108
Конюхаў	- 313
Шафёраў	- 6
Звеніявых па раслінаводству	- 65

З фондаў Крычаўскага раённага краязнаўчага музея.

КОЛЬКАСЦЬ РАБОЧЫХ НА ПРАДПРЫЕМСТВАХ РАЁНА И МЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА  
ЗА ВЕРАСЕНЬ 1939 года (у рублях)

Галіны працы	Колькасць рабочых	Заробак за верасень
Прамысловасць	1786	294
Будаўніцтва і мантажныя работы	658	289
Водны транспарт	37	476
МТС	211	157
Сувязь	229	238
Гандаль і нарыхтоўкі прадуктаў	984	290
Камунальнія прадпрыемствы	36	202
Адукацыя	533	293
Дзяржаўны і ўпраўленчы аппарат	138	262
Аўтагужавы і іншы транспарт	359	216
Чыгуначны транспорт	486	377
Медыцина	291	158
Падрыхтоўка кадраў	98	355

У 1939 годзе ў раёне налічвалася 54 школы, з іх колькасці пачатковых – 35, няпоўных сярэдніх – 10. Працавала 6 дзіцячых садкоў, якія наведвалі 338 дзяцей. Іх абслугоўваў 21 выхавальнік.

У тым жа годзе ў раёне працавала 16 бібліятэк з агульной колькасцю кніг 28,2 тысячи, 10 хат-читальняў.

У 1940 годзе насельніцтву аказвалі медпастуры 10 урачоў, 3 зубных урачы, 12 фельчараў, 40 медсясцёр. Працавала 3 бальніцы на 99 ложкаў, 6 фельчарска-акушэрскіх пунктаў, 2 калгасныя радзільныя дамы на 6 ложкаў і 21 акушэрскі пункт, адзін здраўпункт.

З фонду Крычаўскага раённага краязнаўчага музея.

## Удзельнікі усесаюзной сельскагаспадарчай выстаўкі ў Маскве ў 1940 г.

### КАЛГАСЫ:

імя Варашылава – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 34 каровы, авечкагадоўчая – 65 авечкаматак і свінагадоўчая – 17 свінаматак;

«Запаветы Ільіча» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 109 кароў, авечкагадоўчая – 66 авечкаматак і свінагадоўчая – 23 свінаматкі;

«Запаветы Леніна» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 20 кароў, авечкагадоўчая – 33 авечкаматкі і свінагадоўчая – 6 свінаматак;

імя Кагановіча – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 54 каровы, авечкагадоўчая – 36 авечкаматак і свінагадоўчая – 11 свінаматак;

«Ленінскія дні» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 42 каровы, авечкагадоўчая – 30 авечкаматак і свінагадоўчая – 10 свінаматак;

«Ленінскі заклік» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 25 кароў, авечкагадоўчая – 40 авечкаматак і свінагадоўчая – 11 свінаматак;

імя Кірава – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 51 карова, авечкагадоўчая – 78 авечкаматак і свінагадоўчая – 31 свінаматка;

«Малады ўдарнік» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 20 кароў, авечкагадоўчая – 41 авечкаматка і свінагадоўчая – 7 свінаматак;

імя Молатава – 3 жывёлагадоўчыя фер-

мы: малочная – 283 каровы, авечкагадоўчая – 63 авечкаматкі і свінагадоўчая – 27 свінаматак;

«Новае жыццё» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 14 кароў, авечкагадоўчая – 30 авечкаматак і свінагадоўчая – 11 свінаматак;

«Новае Сормава» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 57 кароў, авечкагадоўчая – 58 авечкаматак і свінагадоўчая – 11 свінаматак;

«І Мая» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 21 карова, авечкагадоўчая – 32 авечкаматкі і свінагадоўчая – 4 свінаматкі;

«Перамога» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 21 карова, авечкагадоўчая – 58 авечкаматак і свінагадоўчая – 11 свінаматак;

«Праletарская Перамога» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 30 кароў, авечкагадоўчая – 35 авечкаматак і свінагадоўчая – 11 свінаматак;

«Праletарскі пахар» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 24 каровы, авечкагадоўчая – 32 авечкаматкі і свінагадоўчая – 20 свінаматак;

«Шлях да камунізму» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 28 кароў, авечкагадоўчая – 32 авечкаматкі і свінагадоўчая – 20 свінаматак;

імя XVII партз’езда – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 34 каровы, авечкагадоўчая – 50 авечкаматак і свінагадоўчая – 11 свінаматак;

## Удзельнікі усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі ў Маскве ў 1940 г.

«Савецкая Беларусь» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 14 кароў, авечкагадоўчая – 28 авечкаматак і свінагадоўчая – 8 свінаматак;

імя Сталіна – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 26 кароў, авечкагадоўчая – 33 авечкаматкі і свінагадоўчая – 8 свінаматак;

«Ударнік» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 83 каровы, авечкагадоўчая – 83 авечкаматкі і свінагадоўчая – 18 свінаматак. Калгас за 1937–1939 гг. з плошчы 301 гектар атрымаў у сярэднім па 11,2 ц збожжавых з гектара;

«Чырвоная Буда» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 26 кароў, авечкагадоўчая – 30 авечкаматак і свінагадоўчая – 13 свінаматак;

«Чырвоны май» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 24 каровы, авечкагадоўчая – 30 авечкаматак і свінагадоўчая – 13 свінаматак;

«Чырвоны партызан» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 37 кароў, авечкагадоўчая – 50 авечкаматак і свінагадоўчая – 15 свінаматак;

«Чырвоны пахар» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 41 карова, авечкагадоўчая – 70 авечкаматак і свінагадоўчая – 12 свінаматак;

«Чырвоны Прамень» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 25 кароў, авечкагадоўчая – 60 авечкаматак і свінагадоўчая – 13 свінаматак;

«Чырвоны Сцяг» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 24 каровы, авечкагадоўчая – 30 авечкаматак і свінагадоўчая – 11 свінаматак;

«Чырвоны шлях» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 40 кароў, авечкагадоўчая – 39 авечкаматак і свінагадоўчая – 10 свінаматак;

«Шлях сацыялізму» – 3 жывёлагадоўчыя фермы: малочная – 32 каровы, авечкагадоўчая – 66 авечкаматак і свінагадоўчая – 14 свінаматак.

Калектывы авечкагадоўчых ферм калгасаў: імя Варашылава, імя Кірава, «Ленінскі заклік», «Май», «Малады ўдарнік», «Новае жыццё», «Новае Сормава».

### ПЕРАДАВІКІ ВЫТВОРЧАСЦІ:

**АБУХОВІЧ** Кузьма Іванавіч, даглядчык авечак калгаса імя Варашылава.

**АНТОНАЎ** Панас Антонавіч, загадчык авечкагадоўчай фермы калгаса «Чырвоны прамень».

**БАЛДЭСАЎ** Даніла Андрэевіч, загадчых жывёлагадоўчых ферм калгаса «Прапартарскі пахар».

**БЕЛАКУРСКІ** Іван Данілавіч, палявод калгаса імя Стаканава.

**ДАЛЕЦКІ** Міхail Мікалаевіч, старшыня калгаса «Шлях сацыялізму».

**ДЗІВАКОЎ** Сцяпан Іванавіч, памочнік ветурача Крычаўскай ветлячэбніцы.

**ДУБЯГА** Сямён Вікенцевіч, даглядчык авечак калгаса «Ленінскі заклік».

**ЕРМАКОЎ** Кліменцій Мікітавіч, старшыня калгаса «Чырвоны партызан».

**ІЛЬЮШЫН** Пётр Агеевіч, старшыня калгаса імя Сталіна.

**КАВАЛЁЎ** Павел Мікалаевіч, загадчык авечкагадоўчай фермы калгаса імя Кірава.

**КАНЦАВЫ** Васіль Сцяпанавіч, рабочы Крычаўскага зематрада.

**КРЫЖЭВІЧ** Андрэй Сямёновіч, трактарыст 2-й Крычаўскай МТС.

**ЛОБЦАЎ** Іван Барысавіч, участковы заатэхнік Крычаўскага райземаддзела.

**МАЛАХАЎ** Рыгор Фёдаравіч, трактарыст 1-й Крычаўскай МТС.

**МАХАНЁК** Міхail Сцяпанавіч, супрацоўнік Крычаўскага райзематрада.

**МІЛІЦІАЎ** Спрыдон Максімавіч, загадчык авечкагадоўчай фермы калгаса «Чырвоны пахар».

**МІХНЕВІЧ** Антон Васілевіч, загадчык авечкагадоўчай фермы калгаса «Новае Сормава».

**ПАСКЕВІЧ** Арына Яфімаўна, жывёлавод Задабрасцянскага адкормачнага пункта.

**ПАУЛАЎ** Піліп Іванавіч, загадчык жывёлагадоўчых ферм калгаса «Савецкая Беларусь».

**ПЯСКОЎСКІ** Іван Гаўрылавіч, старшыня калгаса імя Кагановіча.

**САЛДАЦЕНКА** Дар'я Міхайлаўна, загадчыца авечкагадоўчай фермы калгаса «Малады ўдарнік».

**САЛАЎЁВА** Саламаніда Вавілаўна, звенявая калгаса «Праletарскі пахар».

**САПІКАЎ** Пракоп Кузьміч, звенявы калгаса «Новае жыццё».

**СІДАРЭНКА** Сідар Майсеевіч, старшыня калгаса «Ленінскі заклік».

**СІМКІН** Леў Абрамавіч, бухгалтар калгаса «Ударнік».

**СКАЧКОЎ** Сямён Васілевіч, загадчык жывёлагадоўчых ферм калгаса «Запаветы Леніна».

**ЦЯРЭНЦЬЕЎ** Самсон Іванавіч, старшыня калгаса «Новае жыццё».

**ЧЫГУНКОЎ** Рыгор Аляксеевіч, трактарыст 1-й Крычаўскай МТС.

**ШЧУРА** Іван Мікалаевіч, загадчык жывёлагадоўчых ферм калгаса «Шлях да камунізму».

**ЯГОРАНКА** Варвара Цярэнцьеўна, цялятніца калгаса «Праletарская Перамога».

**ЯКІМАЎ** Панас Сямёновіч, трактарыст 1-й Крычаўскай МТС.

**ЯШЧАНКА** Васіль Анісавіч, загадчык жывёлагадоўчых ферм калгаса імя Варашылава.

Падрыхтаваў да друку *I.I. Гайрылаў*.

З фондаў Крычаўскага краязнаўчага музея.

## Крычаў перадваенны

За ўвесі час свайго існавання ў якасці мястэчка Крычаў меў не надта прывабны выгляд. Вузкія вуліцы з глыбокімі выбоінамі, у якіх пасля веснавога разводдзя цвілая вада стаяла ледзь не да восені, пахілья збуцвелыя агарожы. Хаціны нізкія з мутнымі невялічкімі вокнамі, урослыя ў зямлю, усюды кучы смецця і бруду.

Канешне, узышаліся тут і дабротныя забудовы багатых жыхароў, але колькасць іх была мізерная, і яны не маглі палепшыць агульнага ўражання. Справы пачалі паляпшацца з 1924 года, калі Крычаў стаў райцэнтрам. На больш людных вуліцах з'явіўся брук, сталі будавацца двух- і трохпавярховыя дамы для дзяржаўных установ, паменшала, асабліва ў цэнтры мястэчка, смецця.

У 1931 годзе Крычаў стаў горадам. Менавіта ў гэты час ён пачаў мяняць сваё аблічча. Былі ажыццёўлены электрыфікацыя, тэлефанізацыя, радыёфікацыя як горада, так і бліжэйшых населеных пунктаў. Ад Крычава да вёскі Варанёва, дзе ўзводзіўся цэментны завод, пачалі хадзіць аўтобусы.

Значнай падзеяй у жыцці райцэнтра з'явілася адкрыццё дзяржаўнага педагогічнага тэхнікума ў 1931 годзе. Густой плынню сюды хлынула моладзь як з Крычаўшчыны, так і з бліжэйшых раёнаў. Тэхнікум стаў своеасаблівай кузняй педагогічных кадраў, бо ў той час у школах, асабліва вясковых, не хапала настаўнікаў.

Рамеснае вучылішча было перайманачана ў Рэспубліканскую школу механізацыі сельскай гаспадаркі, дзе на вучэнцы набывалі професіі брыгадзіра трактарнай брыгады, шафёра, аўтамеханіка і г.д. Выпускнікі гэтай школы сталі працаваць у калгасах і саўгасах раёна, на прамысловых прадпрыемствах, дзе таксама адчуваўся востры недахоп спецыялістаў.

Перад пачаткам Вялікай Айчыннай вайны ў Крычаве дзейнічалі: 4 сярэднія, 2 няпоўныя сярэднія і 2 вячэрнія школы, у горадзе і раёне налічвалася 12 дамоў сацыялістычнай культуры, дзіцячая тэхнічная станцыя, бібліятэка, два кінатэатры, тры кінаперасоўкі, працавалі драмгурткі.

Расширылася сетка і медыцынскіх

устаноў. Працавала раённая бальніца на 75 ложкаў, тэрапеўтычнае, хірургічнае, радзільнае, інфекцыйнае аддзяленні, паліклініка, дзіцячая і жаночая кансультатыўныя, аптэка, бальніца на цементным заводзе і санепідэмстанцыя. Паспяхова лячылі хворых у Малаяцкай сельскай бальніцы, Бацьвінаўскай, Паланіцкай і Зарубецкай амбула-

торыях, у Кашанскім і Сакольніцкім фельчарска-акушэрскіх пунктах.

Прыкметна павышаўся і дабрабыт насельніцтва. Людзі верылі ў лепшае жыццё і яго будавалі.

В.А. Жучкевіч, А.Я. Малышаў,  
М.Е. Рагозін.

*Города и сёла Белоруссии. Л., 1959. С.19.*

## Браты Грыгор'евы

Іх было пяцёра – братоў Грыгор'евых з Зайцевай Слабады. Усе яны сталі танкістамі. Адзін з экіпажаў нават называўся экіпажам Грыгор'евых.

...У доме сельскага настаўніка Грыгор'ева было шумна, весела і радасна. У госці з'ехаліся адразу трох сыновей – Георгій, Міхаіл і Барыс. Клапатлівая маці завіхалася на кухні, рыхтуючи святочныя абеды.

— Але чаму няма Мікалая? – прагаварыў бацька.

— Відаць, нельга яму, — адказаў Барыс.

Мікалай прыехаў на наступны дзень. Вясёлы, упэўнены, падцягнуты.

— Цяпер не хапае толькі Віталю. А то б увесь мой полк быў у зборы, – жартаваў ліца заўважыла маці.

— У яго, мама, зараз падрыхтоўка да залікаў. Дні і ночы займаецца. Гэта, дарагая, не школа, а акадэмія.

Засталом разгаварыліся. Міхаіл расказваў аб сваіх поспехах у газете. Георгій падзяліўся ўражаннямі ад сталіцы. Барыс гаварыў аб tym, як яго пінерская арганізацыя праводзіла алімпіяду самадзенасці.

— Ну, а ты аб чым раскажаш, танкіст? – звярнуўся бацька да Мікалая. – Як твае справы?

— Справы, бацька, нядрэнна. Мой

узвод на першым месцы па баявой падрыхтоўцы. Падзяку і прэмію атрымаў.

— Чытаў, чытаў пра цябе. Малайчына! Так і трэба.

— А як ты глядзіш, бацька, на такую вось справу? Я даўно пісаў аб гэтым у пісьме Мікалаю і Віталю. У мяне ўзнікла ідэя стварыць брацкі экіпаж танкістаў Грыгор'евых, – сказаў Георгій.

Мінuta маўчання. Аб гэтым раней ніхто не задумваўся.

— На самой справе, бацька, прапанова выдатная. Глядзі, якія арлы, – усухвалявана сказаў Мікалай, паказваючы на братоў.

...Праз некалькі дзён у Москву пайшла просьба патрыётаў Грыгор'евых аб стварэнні сямейнага танкавага экіпажа. У маі Нарком абароны Варашылаў выдаў загад аб залічэнні Георгія, Міхаіла і Барыса ў Н-скую танкавую часць, дзе ўжо служыў чацвёрты брат.

17 верасня 1939 года – памятны дзень для беларускага народа. У гэты дзень Чырвонаармейская армія ступіла на зямлю Заходняй Беларусі. Браты Грыгор'евы прымалі ўдзел у гэтым паходзе.

Вільня. Чырвонаармейскія часці імклівым націкам занялі горад. Афі-

цэры праціўніка, адступіўшы на паўночную ўскраіну горада, імкнуліся арганізаваць абарону. Камандаванне даручыла Георгію разведаць мясцовасць, заняту праціўнікам. Танкісты тэрмінова адправіліся на выкананне баявой задачы.

Рэчка. Узвод варожай пяхоты мітусіцца ля маста.

— Падпаліць думаюць, сволачы,— гаворыць братам Георгій і падае каманду падрыхтавацца.

— Але нам і выстрала не давялося зрабіць,— успамінае Георгій цяпер.— Варожыя салдаты, як толькі ўбачылі нас, тут жа здаліся. Дваццаць шэсць малойчыкаў.

...Нядаўна Грыгор'евы сабраліся ў ленінскім пакоі свайго падраздзялення. Да іх прыйшлі камандзір і камісар часці.

— Ну, якія ў вас навіны, таварыш парторг?— звярнуўся да Георгія камісар.

## ВЕРНУТЫЯ ІМЁНЫ

Гэтыя часы можна без перабольшвання назваць жорсткай і бязлітаснай вайной сталінскага рэжыму супраць свайго народа. Мільёны людзей Савецкай краіны сталі ахвярамі палітычных рэпрэсій 1930–1940 гг. У лік іх трапілі і тыя, хто, не шкадуючы жыцця, ваяваў на франтах грамадзянскай вайны, і меў за адвагу высокія ўрадавыя ўзнагароды, хто прымаў самы актыўны ўдзел у пабудове новага жыцця. Нават заслужаных рэвалюцыянер-раў абвінавацілі ў здрадніцтве.

Многія афіцэры, у тым ліку генералы, пісьменнікі, вучоныя, міністры, рабочыя і калгаснікі былі арыштаваны

— Сабраліся падвесці вынікі сацыялістычнага спаборніцтва, таварыш камісар,— адказаў камандзір мышны.

Ішла задушэўная таварыская гутарка. Вынік падвёў камандзір часці.

— Так, у Мікалая Грыгор'ева ўзвод па-ранейшаму на добрым месцы.

— Цікава б ведаць, як наш акадэмік вучыцца,— сказаў вежавы стралок Барыс.

У той жа вечар у Москву, у акадэмію матарызацыі і механизациі Чырвонай арміі, дзе вучыўся пяты брат, было адпраўлена пісьмо. Брэты рассказвалі Віталю аб сваіх поспехах і прасілі паведаміць, як ён выконвае брацкі сацыялістычны дагавор. А ў роднае сяло — Зайцаву Слабаду — у любімую Беларусь ішло другое пісьмо на імя настаўніка сельскай школы Грыгор'ева. Сыны паведамілі бацькам, што іх наказ яны выконваюць з гонарам.

Я. Шынгароў.

і асуджаны калі не на расстрэл, то на зняволенне ў нетрах Гулага, спецпасяленне ў бязлюдных, невыносна спякотных або марозных мясцінах. Шмат людзей не вытрымала здзеклівых умоў, у якіх яны ўтрымліваліся. Зняволенія паміралі ад голаду, холаду, спякоты, пабояў і маральнага прынужэння.

Здзіўляе абясцэненасць чалавечага жыцця, бязлітаснасць і жорсткасць, нежаданне высветліць праўду з боку тагачасных органаў дзяржбяспекі. Павяргае ў шок размах рэпрэсій і методы работы з тымі, хто трапіў пад следства: прымяняліся здзекі і катаванія.

ванні, абвінавачваемых прымушалі агаворваць знаёмых, начальства, сваіх жа блізкіх. Множылася колькасць «ворагаў народа» – супрацоўнікі органу дзяржбяспекі атрымлівалі ўзнагароды.

Дзейнасць гэтага жахлівага механізма рэпрэсій мела ідэалагічнае забеспячэнне. Краіна жыла ў атмасфери страху і падазронасці.

Пакутвалі не толькі ў большасці сваёй ні ў чым не вінаватыя асуджаныя – жахлівыя пакуты цярпелі і іх сем'і. Нямала асірацела дзяцей, калі іх бацькоў арыштоўвалі. Злавесна-ганебнае кляймо дачкі або сына «ворага народа» надоўга прыліпала да дзяцей пачярпелага. Амаль немагчыма было членам сям'і асуджанага знайсці доб-

рую работу, паступіць вучыцца ў прэстыжны інстытут або тэхнікум.

З шырокім размахам працавала рэпрэсійная машина і на Крычаўшчыне. Асуджана больш як 700 чалавек. Дакладней лічбы пакуль што ўстановіць нельга. На вялікі жаль, лёс многіх нашых землякоў невядомы і па сённяшні дзень. Многае ў архівах не захавалася, і тым не менш, ідзе работа па вяртанню незаслужана пацярпелым людзям іх сумленных імён. Будзем спадзявацца, што ніводнае імя без віны загінуўшых не застанецца без увагі.

Ніжэй прыводзіцца спіс жыхароў Крычаўскага раёна, якія сталі ахвярамі рэпрэсій і былі рэабілітаваны на момант стварэння нашай кнігі.

## Ураджэнцы і жыхары г. Крычава і Крычаўскага раёна, якія падвергліся палітычным рэпрэсіям і пазней былі рэабілітаваны

**АБУХОВІЧ** Іван Восіпавіч, н. у 1886 у в. Паклады, справавод калгаса імя Варашылава. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**АДАМІК** Восіп Пятровіч, н. у 1908 у в. Глінск Львоўскай вобл., жыў у в. Плешчына Крычаўскага раёна. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**АЗІКАЎ** Ізраіль Беніямінавіч, н. у 1907 у Крычаве, кравец. Арыштаваны ў 1935. Рэабілітаваны ў 1989.

**АЛЯКСЕНКА** Карп Раманавіч, н. у в. Каранец, загадчык фермы ў мясцовым калгасе. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1960.

**АЛЯХНОВІЧ** Яфім Кузьміч, н. у 1884 у в. Дарлівае, калгаснік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**АНДРЭЎ** Васіль Сямёновіч, н. у 1916 у в. Глупікі, чырвонаармеец 32-га стралковага палка. Арыштаваны ў 1943. Рэабілітаваны ў 1964.

**АНИКЕЕЎ** Яўсей Апанасавіч, пражываў у в. Дзягавічы, чырвонаармеец 32-га стралковага палка. Арыштаваны ў 1943. Рэабілітаваны ў 1992.

**АНІШЧУК** Максім Пракопавіч, н. у 1891 у в. Нова-Карніна Гродзенскай вобл., фельчар медучастка пры ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1936. Рэабілітаваны ў 1960.

**АНЦІПАЎ** Мікалай Андрэевіч, н. у 1889 у в. Зуйкава Калінінскай вобл., жыў у Крычаве, настаўнік чыгуначнай школы. Арыштаваны ў 1937.

**АРКАДЗЬЕЎ** Емяльян Пятровіч, н. у 1892 у в. Маляцічы, намеснік начальніка аддзела забеспячэння на фабрыцы «Магвалакно». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1980.

**АРЛОЎ** Дзмітрый Фядосавіч, н. у 1912 у в. Бель-1, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1993.

**АРЦЁМАЎ** Павел Іванавіч, н. у 1906 у в. Паўлавічы, пущавы рабочы на чыгунцы. Арыштаваны ў 1946. Рэабілітаваны ў 1959.

**АРЦЁМАЎ** Якаў Яўлампіевіч, н. у 1894 у в. Шаёўка, старшыня калгаса ў в. Антонаўка. Арыштаваны ў 1944. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1946.

**АСМАЛОЎСКЯ** Лідзія Паўлаўна, н. у 1907 у в. Макаўе. Арыштавана ў 1930. Рэабілітавана ў 1994.

**АСМАЛОЎСКАЯ** Марыя Аляксандраўна, н. у 1907 у в. Макаўе. Арыштавана ў 1930. Рэабілітавана ў 1994.

**АСМАЛОЎСКІ** Антон Іванавіч, н. у 1896 у в. Макаўе, калгаснік. Арыштаваны і асуджаны. Рэабілітаваны ў 1962.

**АСМАЛОЎСКІ Іван** Уладзіміравіч, н. у 1910 у в.Макаёе. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1994.

**АСМАЛОЎСКІ Уладзімір Мікалаевіч**, н. у в.Макаёе. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1994.

**АСТАНЬКОВІЧ Антон Восіпавіч**, н. у 1879 у в.Цыганава, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1991.

**АТРАШКЕВІЧ Сямён Мацвеевіч**, н. у 1872 у в.Баранцы, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**АЎСЯННІКАЎ Іван Маркавіч**, н. у 1909 у м.Пухавічы Мінскай вобл., механік Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1944. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1945.

**АЎЧЫННІКАЎ Сямён Яўсеевіч**, н. у 1884 у в.Глупікі. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1992.

**АХАРЦАЎ Фрол Мітрафанавіч**, н. у 1885 у в.Кашаны, рабочы цементнага завода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**БАБЫЛЁЎ Кузьма Макаравіч**, жыў у в.Маляцічы. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**БАБЫЛЁЎ Пётр Сяргеевіч**, н. у 1888 у г.Спас-Дземінскі Смаленскай вобл., жыў у в.Каменка. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1946.

**БАГЛАОЎСКІ Пракоп Арсенавіч**, н. у 1908 у в.Нікольчына Арлоўскай вобл., слесар, жыў у в.Макаёе. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1945.

**БАДЗЮРКЕВІЧ – БУСЬКО Андрыян Фаміч**, н. у 1907 у в.Чэміраўка Гродзенскай вобл., старшина Касцюшкавскага сельсавета. Арыштаваны ў 1936. Рэабілітаваны ў 1989.

**БАШКОЎ Якаў Рыгоравіч**, н. у 1908 у в.Гарбатка, стрэлачнік на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1939.

**БАЛАШ Ганна Канстанцінаўна**, н. у 1908 у пас.Вілейка Мінскай вобл., прадавец у Крычаве. Арыштавана ў 1958. Рэабілітавана ў 1959.

**БАЛЯНКОЎ Максім Рыгоравіч**, н. у 1874 у в.Глушнева, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**БАЛЯНКОЎ Фёдар Васілевіч**, н. у 1874 у в.Варанёва, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**БАНДАРЭНКА Раман Іванавіч**, н. у 1903 у в.Нова-Грыгораўка Мікалаеўскай вобл., (Украіна), рахункавод на фасфартным заводзе Крычаўскага раёна. Арыштаваны ў 1939. Рэабілітаваны ў 1939.

**БАНЬКОУСКІ Васіль Іванавіч**, н. у 1907 у в.Кашаны, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1944.

**БАНЬКОЎСКІ Павел Аляксееўіч**, н. у 1873 у в.Стаборшчына, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1992.

**БАРАВІКОЎ Емяльян Рыгоравіч**, н. у 1915 у Крычаве, начальнік тэхаддзела ўпраўлення кінагафікацыі. Арыштаваны ў 1946. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1946.

**БАРАВІКОЎ Рыгор Дзянісавіч**, н. у 1903 у Крычаве, дзе і пражываў. Арыштаваны ў 1944. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1945.

**БАРАДЗІЧАЎ Георгій Васілевіч**, н. у 1907 у в.Настасіна Рызаўскага раёна Маскоўскай вобл., ваеннаслужачы. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1944.

**БАРАНАЎ Аўтаном Фёдаравіч**, н. у 1896 у в.Усце, кладаўшчык калгаса «Другая пяцігодка». Арыштаваны і асуджаны ў 1937 на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1962.

**БАРАНАЎ Даніла Ермалаевіч**, н. у 1870, жыў у в.Дзягавічы, калгаснік калгаса «Чырвоны партызан». Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1961.

**БАРЫСАВА Настасся Лявонаўна**, жыла у в.Стараселле. Арыштавана ў 1930. Рэабілітавана ў 1992.

**БАРЫСАЎ Антон Лявонавіч**, жыў у в.Стараселле. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**БАРЫСАЎ Канстанцін Лявонавіч**, жыў у в.Стараселле. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**БАРЫСАЎ Лявон Фёдаравіч**, жыў у в.Стараселле. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**БАРЫСАЎ Піліп Мартынавіч**, н. у 1898 у в.Стараселле, калгаснік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**БАРЫСЕНКА Мікіта Міхайлавіч**, н. у 1889 у в.Балванаўка Чэркаўскага раёна, жыў у в.Ноўкі. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1992.

**БАРКОЎ Васіль Сілівестравіч**, н. у 1912 у в.Вербіж Чэркаўскага раёна, грузчык на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1937. Асуджаны на 10 гадоў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1960.

**БАРЦЭВІЧ Арсен Фаміч**, н. у 1906 у в.Шашова Горацкага раёна, жыў у Крычаве. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**БАРЦЭВІЧ Павел Апанасавіч**, н. у 1908 у Крычаве, сувязіст. Арыштаваны ў 1938. Памёр у 1942. Рэабілітаваны ў 1957.

**БАРЭЙША Ігнат Ігнатавіч**, н. у 1887 у в.Міхеевічы, калгаснік. Арыштаваны ў 1933. Расстралены. Рэабілітаваны ў 1960.

**БЕЙЛІН Гірша Якаўлевіч**, н. у 1903 у в.Варанёва, грузчык на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1991.

**БАКАРЭВІЧ Васіль Фёдаравіч**, н. у 1896 у с.Вусць Гомельскай вобл., святар царквы ў в.Залесавічы. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**БЕЛАВЕЛЬЦАЎ Парфен Фёдаравіч**, н. у 1899 у в.Карасільнікі Рослаўскага раёна Заходній вобл.,

## Ураджэнцы раёна, якія падвергліся палітычным рэпрэсіям

машыніст на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1937.

**БЕЛАВІНСКАЯ—РУБАН** Лідзія Захараўна, н. у 1924 у в. Добрае Мсціслаўскага раёна. Хатняя гаспадыня. Арыштавана ў 1948. Рэабілітавана ў 1964.

**БЕЛЯКОЎ** Анісім Усцінавіч, н. у 1925 у г. Крычаў, шафёр. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1958.

**БЕРАЗКОЎ** Яфрэм Раманавіч, н. у 1910 у в. Язерніца Ляхаўскага раёна, работнік Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1958.

**БІРУКОЎ** Аляксандар Рыгоравіч, н. у 1878 у в. Бель-1, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1993.

**БІРУКОЎ** Леанід Пятровіч, н. у 1911 у г. Рызе, старшы ветурач Крычаўскай нарыхтоўчай канторы. Арыштаваны ў 1941. У гэтым жа годзе вызвалены.

**БІРУКОЎ** Цімафей Аляксандравіч, н. у 1911 у в. Бель-1, калгаснік. Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1992.

**БОРТНІКАЎ** Мікалай Васілевіч, н. у 1911 у Крычаве. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1991.

**БРАНДЗІЛАЎ** Іван Яўменавіч, н. у 1908 у в. Міхеевічы, калгаснік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**БРАНДЗІЛАЎ** Яўмен Лаўрэнавіч, н. у 1881 у в. Міхеевічы. Арыштаваны ў 1933. Расстряляны. Рэабілітаваны ў 1960.

**БРУЕВІЧ** Ганна Піліпаўна, н. у в. Пратошнае Быхаўскага раёна, жыла ў в. Паланіца. Арыштавана ў 1937. Рэабілітавана ў 1989.

**БУБНОЎ** Рыгор Мікітавіч, жыў у пас. Кіслаўка. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**БУГАЁЎ** Іван Якімавіч, н. у в. Губенішчына.

**БУГАЁЎ** Якаў Якімавіч, н. у в. Губенішчына.

**БУДАЕЎ** Дзяніс Васілевіч, н. у 1892 у в. Першамайская, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1989.

**БУДАНАЎ** Іван Міхайлавіч, н. у 1882 у г. Маскве, рахункавод ветпункта ў Крычаве. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1945.

**БУКЕТАЎ** Цімафей Васілевіч, жыў у в. Дарагая. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1993.

**БУЛГАКАЎ** Сігізмунд Станіслававіч, н. у 1884 у в. Сячыха Чэркаўскага раёна, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**БУНЕВІЧ** Рыгор Андрэевіч, н. у 1910 у в. Мокрае Лунінецкага раёна, муляр Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1958.

**БУРКУНОЎ** Васіль Ігнатавіч, н. у 1902 у в. Дзягавічы, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**БУСЕНКА** Васіль Мікалаевіч, н. у 1893 у в. Паланіца, цясяль калгаса «Чырвоны май». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**БУСЕНКА** Герасім Апанасавіч, н. у 1877 у в. Паланіца, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**БУСЕНКА** Пётр Фёдаравіч, н. у 1903 у в. Паланіца, рабочы цэментнага завода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**БУСЕНКА** Сілвестр Мікалаевіч, н. у 1902 у в. Паланіца, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Асуджаны на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1989.

**БЯЗВОЦКІ** Яфім Іванавіч, н. у 1898 у Крычаве, цясяль. Арыштаваны ў 1943. У гэтым жа годзе рэабілітаваны.

**БЯЗРУЧАНКА** Марыя Восіпаўна, н. у 1912 у в. Сарочына, калгасніца. Арыштавана ў 1944. Рэабілітавана ў 1991.

**ВАЙЛУПАЎ** Васіль Іванавіч, н. у 1876 у в. Вародзькава, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ВАЙЛУПАЎ** Цімафей Якаўлевіч, н. у 1912 у в. Прусіна, вайсковец, камандзір узвода. Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1958.

**ВАЙШВІЛА** Мікалай Восіпавіч, н. у 1890 у Ковенскай губ. (Украіна), начальнік ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ВАЛЕТАЎ** Мікалай Кузьміч, н. у 1898 у в. Бель-2, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1933. Высланы ў Казахстан на 3 гады. Рэабілітаваны ў 1956.

**ВАЛЮЖЭНІЧ** Аляксандар Васілевіч, н. у 1887 у в. Глупікі, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ВАНЦОЎСКІ** Васіль Мікалаевіч, н. у 1917 у в. Цыганава, калгаснік. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**ВАНЦОЎСКІ** Іван Сямёновіч, н. у в. Цыганава, цясяль калгаса «Прыгажосць». Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1989.

**ВАНЦОЎСКІ** Мікалай Сямёновіч, н. у 1876 у в. Цыганава, калгаснік. Арыштаваны ў 1937. Асуджаны на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1989.

**ВЕРАБ'ЁЎ** Фёдар Пятровіч, н. у 1872, селянін-аднаасобнік, жыў у в. Каменка. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ВАСІЛЬЕЎ** Іван Іванавіч, н. у 1875 у в. Міхеевічы, рабочы Эмануілаўскага спрэцавода, жыў у в. Чырвоная Буда. Арыштаваны ў 1937. Асуджаны ў 1938 на 10 гадоў зняволення ППЛ. Памёр у 1938. Рэабілітаваны ў 1961.

**ВАСІЛЬКОЎ** Павел Паўлавіч, н. у 1876 у в. Касцюшкавічы, брыгадзір калгаса. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ВАСІЛЬКОЎ** Фядос Паўлавіч, н. у 1908 у

в.Касцюшкавічы, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ВАСЛЬКОЎ Якаў Паўлавіч**, н. у 1888 у в.Касцюшкавічы, брыгадзір калгаса. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ВАСОКАЎ Іван Лук'янавіч**, н. у 1873 у в.Палаціца, селянін. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1958.

**ВАЦУРА Іван Іванавіч**, н. у 1897 у в.Касцюшкавічы, рабочы калгаса «Чырвонаармеец». Арыштаваны ў 1937. Асуджаны на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1962.

**ВАШЧАНКА Аляксей Савельевіч**, н. у 1895 у в.Слабада, старшыня калгаса імя Леніна. Арыштаваны ў 1943. Вызвалены ў 1944. Рэабілітаваны.

**ВАШЧАНКА Ціт Васілевіч**, н. у 1903 у в.Мясніцкая Слабада, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ВАШЧЫЛЕНКА Іван Фядотавіч**, н. у 1880 у в.Мышкавічы. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1966.

**ВІЖЫНІС /ВЕЖЫНІС/ Восіп Казіміравіч**, н. у 1897 у в.Малькоўка Мсціслаўскага раёна, цясяль МТС, жыў у в.Іванаўка. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ВІНАКУРАЎ Іван Андрэевіч**, н. у 1919 у в.Бель-1, вайсковец. Арыштаваны ў 1949. Рэабілітаваны ў 1989.

**ВІШНЕЎСКІ Лявон Анісімавіч**, н. у 1874 у в.Залесавічы, земляроб. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ВІШНЕЎСКІ Міхail Міхайлівіч**, н. у 1926 у в.Паклады, з сялян. Арыштаваны ў 1943. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1944.

**ВЛАЗОЎСКІ Ігнат Андрэевіч**, н. у 1875 у в.Іванаўка, жыў у в.Антонаўка. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ВЛАСАЎ Максім Сяргеевіч**, н. у 1895 у в.Стараселле, рабочы Крычаўскага харчпрамгандлю, жыў у Крычаве. Арыштаваны ў 1941. Вызвалены і рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**ВОРАНАВА Марыя Майсеевічна**, н. у 1880 у Крычаве, манашка. Арыштавана ў 1933. Расстраляна. Рэабілітавана ў 1960.

**ВОРАНАЎ Макар Аляксеевіч**, н. у 1898 у Крычаве, слесар-інструментальщик Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны. Рэабілітаваны ў 1958.

**ВЫРВА Фёдар Захаравіч**, н. у 1905 у Крычаве. Начальнік гідравузла № 6. Арыштаваны ў 1943. Рэабілітаваны ў 1992.

**ВЯРЖБІЦКІЯ Настасся Мікалаеўна**, н. у 1865 у в.Сакольнічы, манашка, жыла ў в.Залесавічы. Арыштавана ў 1937. Рэабілітавана ў 1989.

**ВЯРЖБІЦКІ Ягор Васілевіч**, н. у 1887 у в.Сакольнічы, рахункавод калгаса «Запаветы Ілыча».

Арыштаваны ў 1937. Асуджаны на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1989.

**ВЯРЖБІЦКІ Яўген Васілевіч**, н. у 1887 у в.Сакольнічы, рахункавод калгаса. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1937.

**ГАЛАУНЁЎ Васіль Навумавіч**, н. у 1893 у в.Зайцева Слабада, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ГАЛАУНЁЎ Мікалай Аўрамавіч**, н. у 1902 у в.Ціманава Клімавіцкага раёна, калгаснік калгаса «Барацьбіт». Арыштаваны ў 1934. Рэабілітаваны ў 1935.

**ГАЛЕНКА Аляксей Захаравіч**, н. у 1887 у в.Бель, калгаснік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ГАЛЕНКА-ЧЫЖ Антаніна Мікалаеўна**, н. у 1891 у в.Дрожжаніцы. Арыштавана ў 1937. Рэабілітавана ў 1958.

**ГАЛКОЎСКАЯ Марыя Платонаўна**, н. у 1908, жыла ў в.Песькавічы. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1992.

**ГАЛКОЎСКІ Аляксей Міхайлівіч**, н. у 1899 у в.Песькавічы, рабочы леспрамгаса. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ГАЛКОЎСКІ Анатоль Кандратавіч**, н. у 1930, жыў у в.Песькавічы. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1992.

**ГАЛКОЎСКІ Кандрат Міхайлівіч**, н. у 1906, жыў у в.Песькавічы, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1992.

**ГАЛКОЎСКІ Кузьма Восіпавіч**, н. у 1875 у в.Судзіла Клімавіцкага раёна, жыў у Крычаве, намеснік старшыні калгаса «Сацыялістычны шлях». Арыштаваны ў 1933. Вызвалены і рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**ГАЛУБЕНКА Фларыян Аляксеевіч**, н. у 1864 у с.Ласянка Падольскай губерні (Украіна), жыў у Крычаве, святар. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ГАЛЬВІДЗІС Станіслаў Людвігавіч**, н. у 1892 у в.Бацьвінаўка, калгаснік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ГАЛЬДУС Станіслаў Людвігавіч**, н. у 1890 у в.Бацьвінаўка, калгаснік. Арыштаваны ў 1935. Рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**ГАРБАТОЎСКІ Іван Алімпіевіч**, н. у 1894 у в.Бель-2, работнік фасфартнага завода ў Крычаве. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1956.

**ГАРБАТОЎСКІ Іван Пліпавіч**, н. у 1903 у в.Іванаўка, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1958.

**ГАРБАТОЎСКІ Міхail Алімпіевіч**, н. у 1876 у в.Бель-2, з сялян. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1956.

**ГАРБАТОЎСКІ Пётр Алімпіевіч**, н. у 1876 у в.Бель-2, з сялян. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1956.

**ГАРБАТОЎСКІ Піліп Пліпавіч**, н. у 1897 у

## Ураджэнцы раёна, якія падвергліся палітычным рэпрэсіям

в.Іванаўка, старшы кандуктар на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Вызвалены і апраўданы ў тым жа годзе.

**ГАРБАТОЎСКІ** Піліп Якаўлевіч, н. у 1874 у в.Іванаўка, калгаснік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1958.

**ГАНЧАРОЎ** Барыс Аляксандравіч, н. у 1899 у Маскве, галоўны бухгалтар на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1990.

**ГАРЫЦКІ** Кузьма Емяльянавіч, н. у 1912 у в.Чарнастаўка Чарнігаўскай вобл., майстар на цагельным заводзе ў Крычаве. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**ГАРНАДУД** Павел Рыгоравіч, н. у 1916 у в.Охар Чэркаўскага раёна, жыў у Крычаве. Арыштаваны ў 1942. Рэабілітаваны ў 1958.

**ГАСПАДАРОЎ** Якаў Восіпавіч, н. у 1897 у в.Вербеж, цясяльняр на цементным заводзе. Асуджаны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1960.

**ГАТОЎЧЫК** Емяльян Данілавіч, н. у 1887 у в.Дзягавічы, працаваў у Крычаўскім лясніцтве. Арыштаваны ў 1944. Асуджаны на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1962.

**ГАЎРЫЛЕНКА** Сямён Сідаравіч, н. у 1892 у в.Кашаны, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ГЕЛЬБЕРТ** Якаў Давыдавіч, н. у 1893 у Варшаве, рабочы на цементным заводзе. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ГЕНРЫХАЎ** Аляксандр Міхайлавіч, н. у 1881 на ст.Салтанаўка, тэлеграфіст на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1934. Рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**ГЕРДЗІЙ** Гаўрыла Сцяпанавіч, н. у в.Іванаўка, старшы стрэлачнік на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Вызвалены і апраўданы ў тым жа годзе.

**ГЕРДЗІЙ** Сцяпан Цімафеевіч, н. у 1883 у в.Іванаўка. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1933.

**ГЕРДЗІЙ** Фёдар Ільіч, н. у 1903 у в.Іванаўка, рахункавод. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1960.

**ГЕЦ** Якаў Мікітавіч, н. у 1898 на ст.Каламейшава Палтаўскай губерні (Украіна), начальнік цэха Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1955.

**ГЛАДКОЎСКІ** Іван Іліевіч, н. у 1882 у в.Макаўе, калгаснік калгаса «Прыгажосць». Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1934.

**ГЛАЗУНОЎ** Яфім Іванавіч, н. у 1887 у в.Кібаршчына, цясяльняр калгаса «Чырвоны сормавец», жыў у в.Зарубец. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ГРАБАРАЎ** Барыс Якаўлевіч, н. у 1901 у в.Прусіна, калгаснік. Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1957.

**ГРАБНІЦКІ** Сямён Мікітавіч, н. у 1906 у Крычаве, чырвонаармеец. Арыштаваны ў 1943. Рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**ГРАФ** Лея Ашэраўна, н. у 1897 у г.Брэст-

Літоўску, старшыня трывагажнай арцелі «Прагрэс». Арыштавана ў 1938. Рэабілітавана ў 1939.

**ГРЫБАНАЎ** Захар Айрамавіч, н. у 1889 у в.Каменка, вартаўнік Каменскай школы. Арыштаваны ў 1944. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1946.

**ГУЗАЎ** Яфім Васілевіч, н. у 1881 у Крычаве, загадчык гаспадаркі. Арыштаваны ў 1943. Рэабілітаваны ў 1992.

**ГУРКО** Аляксандр Кузьміч, н. у 1900 у Мсціславе, працаваў у Крычаўскай школе. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1956.

**ГУРЭВІЧ** Любоў Львоўна, н. у 1912 у в.Юркаўка, сакратар на эксплуатацыйна-дарожным участку. Арыштавана ў 1937. Вызвалена і рэабілітавана ў 1938.

**ДАБРАВОЛЬСКІ** Рыгор Сідаравіч, н. у 1920 у в.Бель-1, рабочы торфазавода «Калектыўная праца». Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1993.

**ДАВІДОВІЧ** Іван Антонавіч, н. у 1912 у в.Гліно, рабочы Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1989.

**ДАВЫДЗЕНКА** Апанас Міхайлавіч, н. у 1896 у в.Прыгаўка, стралок. Арыштаваны ў 1942. Рэабілітаваны ў 1992.

**ДАВЫДЗІК** Вера Нічыпараўна, н. у 1905 у в.Падбагоннікі Гродзенскай вобл., работніца Крычаўскага цементнага завода. Арыштавана ў 1932. Рэабілітавана ў 1989.

**ДАЛБАНОСАЎ** Васіль Давыдавіч, н. у 1898 у в.Прохараўка, работнік завода «Камінтэрн». Арыштаваны ў 1931. Вызвалены ў тым жа годзе.

**ДАЛЕЦКІ** Пётр Восіпавіч, н. у 1906 у в.Каменка-1 Віцебскай вобл., электразваршчык. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ДАМАРАЦКАЯ** Антаніна Сцяпананаўна, н. у 1930 у в.Свадкавічы. У 1930 разам з бацькамі выслана, памерла на этапе. Рэабілітавана 30.8.1991.

**ДАМАРАЦКАЯ** Кацярына Сямёнаўна, н. у 1881 у в.Пірагова Мсціслаўскага раёна, жыла ў в. Свадкавічы. Сялянка-аднаасобніца. У 1930 выслана як жонка кулака ў Чыцінскую вобл. Вярнулася з высылкі ў 1949. Рэабілітавана 30.8.1991.

**ДАМАРАЦКІ** Валерый Сцяпанавіч, н. у 1928 у в.Антонаўка. Селянін-аднаасобнік. У 1930 як сын кулака высланы ў Чыцінскую вобл. Памёр 5.7.1948. Рэабілітаваны 30.8.1991.

**ДАМАРАЦКІ** Міхайл Сцяпанавіч, н. у 1910 у в.Антонаўка, жыў у в. Свадкавічы. Селянін-аднаасобнік. У 1930 як сын кулака высланы ў Чыцінскую вобл. 21.11.1937 асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі. Памёр 20.9.1940 у пас.Адзінокі Ягаднінскага раёна Магаданскай вобл. Рэабілітаваны двойчы: 14.5.1962 і 30.8.1991.

**ДАМАРАЦКІ** Сцяпан Парфіравіч, н. у 1876 у в.Антонаўка, жыў у в.Свадкавічы. Селянін-аднаасобнік. У 1930 як кулак высланы, памёр на этапе да месца высылкі. Рэабілітаваны 30.8.1991.

## Лёс сям'і Дамарацкіх

У вёсцы Свадкавічы Крычаўскага раёна пражывала сям'я: муж, жонка і пяцёра дзяцей. Усе любілі працу і таму жылі крыху лепш, чым іншыя. У час калектывізацыі Сцяпан Парфіравіч Дамарацкі, яго жонка Кацярына Сямёнаўна, іх дзецы – Іван, Міхаіл, Марыя, Валерый і Антаніна – былі аб'яўлены кулакамі, ворагамі народа. Працалюбівую сялянскую сям'ю раскулачылі і выслалі. Але не ўсіх.

Сцяпан Парфіравіч пражыў больш за 50 гадоў у паўсядзённай цяжкай працы, ніколі не карыстаўся працай наёмных работнікаў. Таму ён не вытрымаў несправядлівасці, не заслужанай абрэзы і памёр па дарозе ў высылку. Услед за бацькам пайшла на той свет і маленькая Антаніна, якой было крыху больш за паўгода.

Да месца новага жыхарства, у Тыгдзінскі раён Чыцінскай вобласці, даехалі Кацярына Сямёнаўна і два яе сыны: дваццацігадовы Міхаіл і двухгадовы Валерый.

Старэйшая дачка Марыя ў час раскулачвання не была разам з бацькамі. Таму яна і не была выслана. Жыла без дакументаў, хавалася ад улад. Потым выйшла замуж, атрымала дакументы, стала ўжо не Дамарацкай, а Пішчулінай. У Вялікую Айчынную вайну за непадпарадкаванне «новаму нямецкаму парадку» праследавалася і арыштоўвалася нямецкімі ўладамі. Пасля вайны сумленна працевала ў сельскай гаспадарцы ў вёсцы Ратнае Бацьвінаўскага сельсавета. Памерла ў 1980 годзе ў сямідзесяцірохгадовым узросце.

Старэйшы сын Сцяпана Парфіравіча Іван /1908 года нараджэння/ падчас раскулачвання быў ужо жанаты, меў сваю сям'ю. Таму яго і не выслалі, ён застаўся ў вёсцы Свадкавічы. У 1941 годзе ў баях на рацэ Сож пад Крычавам вайсковая часць, у якой ваяваў радавым Іван Дамарацкі, была прыціснута ворагам да ракі і амаль знішчана. Як

расказалі пасля вайны аднапалчане Івана, што засталіся жывымі, некаторыя вайскоўцы здаваліся ў палон. Іван Сцяпанавіч мог бы таксама здацца ў палон, пайсці служыць немцам, каб адпомсціць за раскулачаных родных. Але ён гэтага не зрабіў, ён узначаліў рэшткі часці, павёў яе да пераправы цераз Сож, каб злучыцца з Чырвонай арміяй. У час пераправы, якая адбывалася пад беспрыпинным нямецкім абстрэлам, Іван загінуў.

Сярэдні сын, Міхаіл, у ссылцы працеваў на лесапункце, у брыгадзе лесанарыхтоўшчыкаў. Іх брыгада ў спаборніцтве з іншымі брыгадамі паставіла выходзіла пераможцай. Зайздрасць, данос, паклён – і 7 лістапада 1937 года яна ў поўным складзе была арыштавана Тыгдзінскім РА НКУС. Тройкай УНКУС Амурскай вобласці 21 лістапада 1937 года Міхаіл Сцяпанавіч быў прыгвораны да 10 гадоў зняволення. 20 верасня 1940 года ён памёр ад голаду і хвароб у лагерным пасёлку Адзінокі Ягадзінскага раёна Магаданскай вобласці. Там і пахаваны.

Малодшы сын Дамарацкіх, Валерый, вучыўся ў школе, працеваў. У 1948 годзе патануў у рацэ. Пахаваны на могілках лесапункта № 2 Тыгдзінскага раёна.

Кацярына Сямёнаўна працевала санітаркай у бальніцы лесапункта № 2. пасля вызвалення ў 1949 годзе вярнулася з мест высылкі ў Беларусь і пражывала ў вёсцы Ратнае. памерла ў 1963 годзе ва ўзросце 75 гадоў.

Такім чынам, высланая сям'я з 5 чалавек была знішчана. Праз 19 год вярнулася ў родныя мясціны толькі Кацярына Сямёнаўна.

30 жніўня 1991 года сям'я Дамарацкіх рэабілітавана, а Міхаіл Сцяпанавіч – двойчы: 14 мая 1962 года і 30 жніўня 1991 года.

Вось такі, на жаль, даволі тыповы для 40-х гадоў XX стагоддзя, лёс звычайнай беларускай сям'і.

У.С. Пішчулін.

**ДАНІЛАВА Настасся Пятроўна**, жыла ў в. Стараселле, сялянка-аднаасобніца. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1992.

**ДАНІЛАВА Ганна Яўсееўна**, н. у 1910 у в. Стараселле, дзе і пражывала. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1992.

## Ураджэнцы раёна, якія падвергліся палітычным рэпрэсіям

**ДАНІЛАВА Еўдакія Апанасаўна**, н. у 1914 у в.Лабковічы. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1993.

**ДАНІЛАВА Раіса Аляксееўна**, нарадзілася і жыла ў в.Стараселле. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1992.

**ДАНІЛАЎ Аляксей Апанасавіч**, н. у 1905, жыў у в.Стараселле, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны як кулак у 1931. Рэабілітаваны ў 1992.

**ДАНІЛАЎ Апанас Васілевіч**, жыў у в.Стараселле. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1992.

**ДАНІЛАЎ Апанас Васілевіч**, н. у 1875 у в.Лабковічы, цясляр у калгасе «Лабковічы». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ДАНІЛАЎ Міхайл Апанасавіч**, н. у 1910 у в.Лабковічы, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1993.

**ДАНІЛЕНКА Васіль Андрэевіч**, н. у 1912 у в.Масціцкая Слабада, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1964.

**ДАНІЛЕНКА–ВАРАНЦОВА Вольга Васілеўна**, н. у 1910 у в.Масціцкая Слабада, калгасніца. Арыштавана ў 1932. Рэабілітавана ў 1989.

**ДАНІЛЕНКА Тарас Андрэевіч**, н. у 1910 у в.Масціцкая Слабада, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ДАНІЛЕНКА Фёдар Андрэевіч**, н. у 1903 у в.Масціцкая Слабада, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1964.

**ДАНЦОЎ Якаў Іванавіч**, н. у 1899 у в.Лбы Маўлінскага раёна Заходній вобл., машыніст на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ДАНЧАНКА Мітрафан Лявонавіч**, н. у 1878 у в.Прусіна, калгаснік калгаса «Пралетарый». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ДАЎГАЛЕЎ Аляксандр Філімонавіч**, н. у 1884 у в.Іванаўка Чарнігаўскай губ., жыў у в.Каранец. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ДВАРАЧЭНКА Васіль Парфенавіч**, н. у 1878 у в.Паланіца, касір на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1990.

**ДРАЗДОУСКІ Ігнат Антонавіч**, н. у 1884 у в.Відокі Віцебскай вобл., загадчык гаспадаркі ДЭУ-919 у Крычаве. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1945.

**ДЗЕМЯНЦОЎ Арсен Ануфрыевіч**, н.у 1870 у в.Камароўка, вартаўнік у калгасе «Валоўнікі» Мсціслаўскага раёна. Арыштаваны ў 1937. У тым жа годзе расстрэляны. Рэабілітаваны ў 1961.

**ДЗЕМЯНЦОЎ Арсен Арцёмавіч**, н. у 1870 на хут.Раманаў Вугал, калгаснік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1958.

**ДЗЕМЯНЦОЎ Фёдар Арсенавіч**, н. у 1901 у в.Камароўка, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ДЗЕМЯНЦОЎ Якаў Карнеевіч**, н. у 1893 у

в.Камароўка, калгаснік калгаса «Новае жыццё». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1959.

**ДЗІКІ Яфім Фядотавіч**, н. у 1897 у в.Каменка, калгаснік калгаса «Чырвоны шлях». Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1989.

**ДЗЮКА Герасім Андрэевіч**, н. у 1890 у в.Дамамерычы Клімавіцкага раёна, вартаўнік на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**ДЫЕН Рыгор Якаўлевіч**, н. у 1906 у в.Завелеўе Драгічынскага раёна Брэсцкай вобл., машыніст экскаватора на Крычаўскім цэментным заводзе. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ДЫНДЗІКАЎ Мікіта Гапонавіч**, н. у 1893 у в.Бель-2, рахункавод у калгасе «Чырвоны ўдарнік». Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1956.

**ДЗЯНІСАЎ Ануфрый Сапронавіч**, н. у 1912 у в.Лабковічы, курсант. Рэабілітаваны ў 1935.

**ДЗЯНШЧЫНСКІ Аркадзь Васілевіч**, н. у 1877 ў в.Зарубец, рахункавод на Клімавіцкім вінзаводзе. Арыштаваны ў 1927. Вызвалены і рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**ДОЛБЫШАЎ Цімафеі Акімавіч**, н. у 1906 у в.Міхеевічы, цясляр. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ДУБІНКА Піліп Філатавіч**, н. у 1898 у Крычаве, вартаўнік у саўгасе «Чырвонаармеец». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ДУДЗІН Мікіта Апанасавіч**, н. у 1905 у Крычаве. Арыштаваны ў 1944 як здраднік. Рэабілітаваны ў 1946.

**ДУПЛЕЎСКІ Іван Львовіч**, н. у 1874 у в.Залесавічы, селянін-аднаасобнік, жыў у в.Даленшчына. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ДУПЛЕЎСКІ Міхайл Ігнатавіч**, н. у 1879 у в.Касцюшкавічы, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**ДУПЛЕЎСКІ Раман Данілавіч**, жыў у в.Залесавічы. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1992.

**ДУХОЎСКІ Іван Паўлавіч**, н. у 1890 у Крычаве, вольнанаёмны Чырвонай армії. У 1948 прыгавораны да 25 год зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1995.

**ЕВАНЮШАВА Кацярына Васілеўна**, жыла ў в.Бацьвінаўка. Арыштавана як член сям'і кулака ў 1932. Рэабілітавана ў 1993.

**ЕРАФЕЕЎ Фёдар Цярэнцевіч**, жыў ў в.Касцюшкавічы. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**ЕЎДАКІМЕНКА Леанід Савельевіч**, н. у 1910 у в.Нараж балога Стара-Быхаўскага раёна, настаўнік у в.Бель. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЖАГАКОЎСКІ Віталь Адамавіч**, н. у 1905, рабочы цэментнага завода. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЖАВІНІН Ануфрый Пятровіч**, н. у 1908 у в.Стараселле. Арыштаваны ў 1935. Рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**ЖАНДАРАЎ Фёдар Трахімавіч**, н. у 1887 у

в.Камароўка, аднаасобнік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЖЛОБА** Кузьма Захаравіч, н. у 1903 у в.Нізкі, слесар фасфарытнага завода Крычава. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1958.

**ЖЫГАЛАЎ** Ціт Сцяпанавіч, н. у 1889 у в.Кашкова на Чарнігайшчыне, жыў у в.Каранец. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЖЫРКЕВІЧ** Эмануїл Дэмітрыевіч, н. у 1879 у в.Ляхі Чэрыкаўскага павета, рабочы Крычаўскай МТС. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**ЗАБЕЛА** Ефрасіння Фамінічна, н. у 1890 у Крычаве. Арыштавана ў 1950. Рэабілітавана ў 1956.

**ЗАБЕЛА** Кірыла Сідаравіч, н. у 1898 у в.Варанёва, цясяльр будучастка ст.Крычаў. У 1945 асуджаны на 15 гадоў катаргі. Памёр у зняволенні ў 1948. Рэабілітаваны ў 1995.

**ЗАБЕЛА** Марыя Кірылаўна, н. у 1919 у Крычаве. Арыштавана ў 1945. Рэабілітавана ў 1990.

**ЗАБЕЛА** Сямён Дзям'янавіч, н. у 1887 у Крычаве. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1933.

**ЗАБЕЛА** Сямён Фаміч, н. у 1897 у Крычаве, муляр. Арыштаваны ў 1949. Рэабілітаваны ў 1956.

**ЗАЙЦАВА-ВАСІЛЕНКА** Марыя Констанцінаўна, н. у 1906 у Полацку, хатняя гаспадыня. Арыштавана ў 1946. Рэабілітавана ў 1991.

**ЗАКАЛІНСКІ** Васіль Пятровіч, н. у 1894 у в.Шаеўка, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЗАЛМАНАЎ** Яфім Восіпавіч, н. у 1897 у Крычаве, служачы. Арыштаваны ў 1920. Рэабілітаваны ў 1991.

**ЗАРЖЭЦКІ** Кляменцій Іванавіч, н. у 1866 у в.Замянова Гродзенскай губ., жыў у Крычаве. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЗАХАРЭВІЧ** Андрэй Данілавіч, н. у 1909, жыў у Крычаве. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЗІНЬКОВІЧ** Гаўрыла Паўлавіч, н. у 1887 у в.Кашаны, працеваў рабочым на Крычаўскім цементным заводзе. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1962.

**ЗЫЛЕЎ** Захар Харытонавіч, н. у 1907 у в.Барысавічы Клімавіцкага раёна, калгаснік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1959.

**ЗОНТАЎ** Герасім Пракопавіч, н. у 1889 у Крычаве, працеваў настаўнікам. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**ЗУБОЎСКІ** Якаў Фядотавіч, н. у 1877 у м.Сянно Віцебскай вобл. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1993.

**ЗЯНКОВІЧ** Вера Уладзіміраўна, н. у 1923, жыла ў в.Нізкі. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1994.

**ЗЯНКОВІЧ** Дзіна Уладзіміраўна, н. у 1927, жыла ў в.Нізкі. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1994.

**ЗЯНКОВІЧ** Любоў Уладзіміраўна, н. у 1921,

жыла ў в.Нізкі. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1994.

**ЗЯНКОВІЧ** Надзея Цімафеевна, н. у 1901, жыла ў в.Нізкі. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1994.

**ЗЯНКОВІЧ** Павел Паўлавіч, н. у 1889 у в.Добрае Мсціслаўскага раёна, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1962.

**ЗЯНКОВІЧ** Пётр Міхайлавіч, н. у 1886 у в.Кашаны, ляснік Крычаўскага лясніцтва. Арыштаваны ў 1944. Загінуў у 1945. Рэабілітаваны ў 1962.

**ЗЯНКОВІЧ** Уладзімір Аляксандравіч, н. у 1892, працеваў настаўнікам у в.Нізкі. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1994.

**ІВАНОЎ** Улас Фёдаравіч, н. у 1870 у в.Беразуйкі Аршанскага раёна, жыў у в.Папоўка, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**ІВАНСКІ/ІВАНОЎСКІ** Георгій Ягоравіч, н. у 1909 у в.Варанёва, працеваў на цементным заводзе. Арыштаваны ў 1937 як шпіён. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1958.

**ІВАНЧАНКА** Іван Якаўлевіч, н. у 1888 у в.Прусіна, пучавы абходчык. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1990.

**ІВАНЮШАВА** Ефрасіння Ягораўна, жыла ў в.Бацьвінаўка. Раскулачана. Арыштавана ў 1932. Рэабілітавана ў 1992.

**ІВАНЮШАЎ** Васіль Малахавіч, жыў у в.Бацьвінаўка. Раскулачаны. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1992.

**ІВАНЮШАЎ** Дзмітрый Васілевіч, жыў у в.Бацьвінаўка. Раскулачаны. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1992.

**ІВАНЮШЫН** Андрэй Барысавіч, н. у 1900 у в.Бацьвінаўка, лесавод у Чэрыкаўскім лясніцтве. Арыштаваны ў 1944. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1945.

**ІВАНЮШЫНА** Кацярына Апанасаўна, н. у 1877 у в.Юркаўка. Арыштавана ў 1937. Асуджана на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітавана ў 1989.

**ІГНАЦЬЕЎ** Пётр Фаміч, н. у в.Кашаны ў 1905, стрэлачнік на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Апрайданы ў тым жа годзе.

**ІГНАЦЬЕЎ** Якаў Георгіевіч, н. у 1887 у в.Мыслеўшчына Клімавіцкага раёна, настаўнік. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**ІЛЫНІЧ** Дзмітрый Кузьміч, н. у 1898 у в.Дарлівае, калгаснік калгаса «Свабода». Арыштаваны ў 1937. Расстраляны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1963.

**ІЛЬЯНКОЎ** Мікалай Антонавіч, н. у 1921 у в.Шчэрбачы. Арыштаваны ў 1943. Рэабілітаваны ў 1990.

**ІЛЬЯНКОЎ** Уладзімір Ягоравіч, н. у 1873 у в.Калініна, калгаснік калгаса «Чырвоны шлях». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

## Ураджэнцы раёна, якія падвергліся палітычным рэпрэсіям

**ІСАКАЎ** Дзмітрый Якаўлевіч, н. у 1914 у в. Бель, навучэнец Аршанскаага настаўніцкага інстытута. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1938.

**ІСАЧАНКА** Мікалай Мікалаевіч, н. у 1890 у в. Вярхоўцы. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ІСАЧАНКА** Пётр Мікалаевіч, н. у 1897. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ІСАЧАНКА** Цімафей Мікалаевіч, н. у 1891 у в. Вярхоўцы. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ІСАЧКІН** Рыгор Ерафеевіч, н. у 1902 у в. Бацьвінаўка, электрамеханік на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1943. Рэабілітаваны ў 1994.

**КАБЕТАЎ** Андрэй Мікалаевіч, н. у 1910 у в. Паланіца, рабочы цементнага завода. Арыштаваны ў 1941. Рэабілітаваны ў 1941.

**КАВАЛЁВА** Настасся Фёдараўна, н. у 1893 у в. Ермакоўка, сялянка-аднаасобніца. Арыштавана ў 1932. Рэабілітавана ў 1958.

**КАВАЛЁЎ** Аляксей Паўлавіч, н. у 1902 у в. Прохараўка, бухгалтар на Крычаўскім цементным заводзе. Арыштаваны ў 1941. Рэабілітаваны ў 1941.

**КАВАЛЁЎ** Георгій Аляксееўіч, н. у 1895 у в. Дубравіца Клімавіцкага раёна, паштовы агент на ст. Варанёва. Арыштаваны ў 1939. Рэабілітаваны ў 1939.

**КАВАЛЁЎ** Максім Рыгоравіч, н. у 1910 у в. Ермакоўка, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1958.

**КАВАЛЁЎ** Сцяпан Гаўрылавіч, н. у 1878 у в. Гарбатка, жыў на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1941. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1941.

**КАВАЛЁЎ** Сямён Аляксееўіч, н. у 1907 у в. Іванаўка, калгаснік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1958.

**КАВАЛЁЎ** Сяргей Пятровіч, н. у 1906 у в. Вярхоўцы, работнік Крычаўскага райфінадзела. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**КАВАЛЬКОЎ** Восіп Восіповіч, н. у 1899 у в. Бародзькава, чырвонаармеец. Асуджаны ў 1943 на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1959.

**КАЗЕК** Альбінус Іванавіч, н. у 1901 у Латвії, жыў у Крычаве, начальнік цэха на Крычаўскім цементным заводзе. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1960.

**КАЗЛОЎ** Дзмітрый Васілевіч, н. у 1904 у в. Цінькава, пущавы рабочы ст. Асавец. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1964.

**КАЗЛОЎСКАЯ** Вера Фёдараўна, н. у 1903 у в. Глупікі, хатняя гаспадыня. Арыштавана ў 1929. Рэабілітавана ў 1991.

**КАЗЛОЎСКІ** Адам Мікалаевіч, н. у 1885 у в. Баеўка. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1991.

**КАЛБЕЕЎ** Ягор Яфімавіч, н. у 1919 у в. Ананічы. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1969.

**КАЛБЕЕЎ** Яфім Калінавіч, н. у 1885 у в. Ананічы, калгаснік калгаса «Праletарскі араты». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1959.

**КАЛІННІКАЎ** Цімафей Якаўлевіч, н. у 1898 у в. Лушчэвінка, калгаснік калгаса імя Карла Маркса. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1964.

**КАМАР** Герасім Лявонавіч, н. у 1904 у в. Букина Кіраўскага раёна, дарожны майстар. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1938.

**КАМАРОЎСКАЯ** Варвара Дзмітрыеўна, н. у 1904 у в. Пісараўшчына Мсціслаўскага раёна, хатняя гаспадыня. Арыштавана ў 1944. Рэабілітавана ў 1946.

**КАМЕНЕЕЎ** Аляксандар Апанасавіч, н. у 1886 у Крычаве. Арыштаваны ў 1920. У тым жа годзе рэабілітаваны.

**КАМКОЎ** Міхей Аляксееўіч, н. у Крычаве. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**КАМКОЎ** Сяргей Міхеевіч, н. у 1912 у Крычаве. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**КАНАНОВІЧ** Васіль Трахімавіч, н. у 1906 у в. Чаша Навагрудскага раёна, цясяльяр на Крычаўскім цементным заводзе. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1960.

**КАНАПЕЛЬКА** Андрэй Васілевіч, н. у 1897 у в. Шчацінка, калгаснік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1961.

**КАНАПЛЁЎ** Павел Піліпавіч, н. у 1893 у в. Беражыстае, калгаснік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**КАНДРАЦЕНКА** Аляксей Емяльянавіч, н. у 1919 у в. Бель-1, вайсковец. Арыштаваны ў 1941. Рэабілітаваны ў 1993.

**КАПЫЛОВА** Марыя Паўлаўна, н. у 1920 у в. Бацьвінаўка, кладаўшчык у калгасе «Маяк». Арыштавана ў 1944. Вызвалена і рэабілітавана ў 1945.

**КАПСЕТ** Іван Ягоравіч, н. у 1899 у Крычаве. Арыштаваны ў 1941. Рэабілітаваны ў 1989.

**КАПСЕТ** Іван Ягоравіч, н. у 1899 у Крычаве, рабочы. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1960.

**КАПЫРКА** Сцяпан Антонавіч, н. у 1890 у в. Сарочына, працаваў у калгасе «Савецкая Беларусь». Арыштаваны ў 1944. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1945.

**КАПЫРКА** Сцяпан Антонавіч, н. у 1895, працаваў у калгасе. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**КАРАГОДАЎ** Васіль Раманавіч, н. у 1885 у Крычаве, настаўнік Макеёўскай СШ на Украіне. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**КАРАГОДАЎ** Пётр Раманавіч, н. у 1905 у Крычаве, начальнік штаба 30-га інжынернага батальёна у г. Хабараўску. Асуджаны ў 1938. Расстряляны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1957.

**КАРАГОДАЎ** Піліп Раманавіч, н. у 1889 у

Крычаве, загадчык школы. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**КАРАЛЁЎ Андрэй Якаўлевіч**, н. у 1918 у в. Бель-1, калгаснік калгаса «Шлях сацыялізму». Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1991.

**КАРАЛЁЎ Іван Якаўлевіч**, н. у 1920 у в. Бель-1, трактарыст МТС. Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1992.

**КАРАЛЁЎ Мітрафан Маркавіч /Макаравіч/, н. у 1892 у в. Дзягавічы, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1988.**

**КАРАЛЁЎ Сцяпан Купрыянявіч**, н. у 1889 у в. Камароўка. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**КАРАЛЁЎ Якаў Іванавіч**, н. у 1911 у в. Бель-1, трактарыст МТС. Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1992.

**КАРДЗЯНКОЎ Фёдар Герасімавіч**, н. у 1903 у в. Хрыстафораўка Слаўгарадскага раёна, жыў у Крычаве, працаваў на цагельным заводзе. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**КАРАЧЭУСКІ-ВОЛК Аляксандр Дзмітрыевіч**, н. у 1877 у в. Песькавічы, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**КАРНЕЕЎ Васіль Пятровіч**, н. у 1882 у в. Алюты Магілёўскага раёна, памочнік начальніка ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1989.

**КАРНІЕНКА Дзмітрый Фядосавіч**, н. у 1905 у в. Чырвоны Ручай, калгаснік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**КАРПЕКІНА Еўдакія Яфімаўна**, н. у 1921 у в. Варанёва, працавала ў дзяржбанку г. Крычава. Арыштавана ў 1944. Вызвалена ў 1945.

**КАРПЕКІН Пётр Сямёновіч**, н. у 1925 у Крычаве, вайсковец, разведчык. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1957.

**КАРПОУСКІ Фёдар Паўлавіч**, н. у 1886 у в. Міхеевічы, з сялянін. Арыштаваны ў 1933. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1960.

**КАРТУШЭВІЧ Бернард Браніслававіч**, н. у 1904 у г. Гродна, працаваў у Крычаве. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1957.

**КАРЭЦКІ Аляксей Барысавіч**, н. у 1887 у Крычаве. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1990.

**КАРЭЦКІ Елісей Ісаакавіч**, н. у 1892 у Крычаве. Арыштаваны ў 1949. Рэабілітаваны ў 1956.

**КАРЭЦКІ Карп Барысавіч**, н. у 1889 у Крычаве, цясляр. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1989.

**КАСОЎСКІ Ісэр Мендузелевіч**, н. у 1902 у Астравыцкім Гарадку на Міншчыне, жыў у Крычаве, рэдактар газеты. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1956.

**КАСТРЫЦА Восіп Іgnатавіч**, н. у 1893 у в. Кузьмінічы Быхаўскага раёна, жыў у в. Нізкі. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**КАСТРЫЦА Станіслаў Іgnатавіч**, н. у 1895 у

в. Кузьмінічы Чавускага раёна. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1989.

**КАСЦЕНІЧ Гаўрыла Алімпіевіч**, н. у 1891 у в. Залесавічы, падвозчык руды на фасфартным заводзе ў Крычаве. Асуджаны ў 1937 на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1989.

**КАТЛЯРОЎ Мацвеj Міхайлівіч**, н. у 1891 у Крычаве, загадчык канторы нарыхтскурсыравіны. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**КАЎРЫЖКА Мікалай Аляксееўіч**, н. у 1890 у в. Шумычы Смаленскай вобл. Наставнік школы ў в. Дзягавічы. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1989.

**КАЦ-КАГАН Шмуїл Хаімавіч**, н. у 1871 у м. Валоціна, жыў у Крычаве. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**КАШАНСКІ Васіль Яфрэмавіч**, н. у 1905 у в. Лабковічы, калгаснік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**КАШУРА Усцім Міхайлівіч**, н. у 1880 у в. Сакольнічы. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**КАШУРА Ягор Фёдаравіч**, н. у 1883 у в. Сакольнічы, наставнік. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**КВЯТКОЎСКІ Станіслаў Сцяпанавіч**, н. у 1909 у в. Глупікі, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**КІБ Аляксей Мікалаевіч**, н. у 1910 на ст. Піціч Мазырскага павета, працаваў на цэмзаводзе. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1989.

**КІРПЧЭНКА Іван Калістратавіч**, н. у 1907 у в. Стараселле, калгаснік. Арыштаваны ў 1935. Рэабілітаваны ў 1935.

**КІРЭЕЎ Навум Мікалаевіч**, н. у 1884 у в. Марозаўка Чарнігаўскай губ., калгаснік калгаса «Чырвоны шлях». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**КІСЯЛЁЎ Васіль Андрэевіч**, н. у 1893 у Крычаве, касір дзяржбанка. Арыштаваны ў 1943. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1944.

**КІСЯЛЁЎ Пракоп Зіноўевіч**, н. у 1890 у Крычаве, наставнік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**КІСЯЛЁЎ Сяргей Рыгоравіч**, н. у 1894 у Крычаве, наставнік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1933.

**КЛАЧКО Лука Фёдаравіч**, н. у 1906 у в. Мосевічы Пінскага павета, работнік Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1959.

**КЛІМЯНКОВА Аксіння Антонаўна**, н. у в. Дзягавічы. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1993.

**КЛІМЯНКОЎ Ілля Щімафеевіч**, н. у в. Дзягавічы. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1993.

**КЛІМЯНКОЎ Сяргей Гаўрылавіч**, н. у 1867 у в. Зуі. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1988.

## Ураджэнцы раёна, якія падвергліся палітычным рэпрэсіям

**КЛІМЯНКОЎ Фёдар Цімафеевіч**, н. у в.Дзягавічы. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1993.

**КЛІМЯНКОЎ Піліп Цімафеевіч**, н. у в.Дзягавічы. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1993.

**КЛІМЯНКОЎ Імінафей Ягоравіч**, н. у в.Дзягавічы. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1993.

**КЛЮШНЕВА Марыя Навумаўна**, н. у 1879 у в.Прудок. Арыштавана ў 1936. Рэабілітавана ў 1990.

**КНЯЗЬКОЎ Рыгор Якаўлевіч**, н. у 1883 у в.Баркі Шклоўскага раёна, працаваў качагарам на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1961.

**КОЖАНАЎ Аляксей Макаравіч**, н. у 1876 у в.Прудок. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1938.

**КОЖАНАЎ Міхail Усцінавіч**, н. у 1881 у Крычаве, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**КОЖАНАЎ Георгій Андрэевіч**, н. у Крычаве, ваенны кіраўнік у педвучылішчы. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**КОРСАК Сідар Вікенцевіч**, н. у 1906 у в.Марозкі на Маладзечаншчыне, рабочы кар'ера Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1933.

**КОРШУН Адам Барысавіч**, н. у 1890, жыў у Крычаве, настаўнік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**КОСЦЕНІЧ Аляксандр Сілвестравіч**, н. у 1902 у в.Залесавічы. Арыштаваны ў 1937. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1939.

**КОСЦЕНІЧ Гаўрыла Алімпіевіч**, н. у 1891 у в.Залесавічы, рабочы фасфартнага завода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**КОСЦЕНІЧ Кузьма Яўціхавіч**, н. у 1884 у в.Залесавічы, ляснік. Арыштаваны ў 1944. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1945.

**КОСЦЕНІЧ Леанід Мацвеевіч**, н. у 1926 у в.Залесавічы, вайсковец. Арыштаваны ў 1949. Рэабілітаваны ў 1956.

**КРАЎЦОЎ Антон Прохаравіч**, н. у 1875 у в.Вепрын Чэркаўскага раёна, селянін. Арыштаваны ў 1932. Растралаыны. Рэабілітаваны ў 1962.

**КРАЎЦОЎ Трахім Канстанцінавіч**, н. у 1906 у в.Касцюшкавічы, камандзір роты 26-га стралковага палка. Арыштаваны ў 1938. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1939.

**КРАУЧУК Купрыян Фёдаравіч**, н. у 1906 у в.Варажбіт Пружанскага раёна, рабочы Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1934. Рэабілітаваны ў 1989.

**КРЫВАНОСАВА Еўдакія Кандратаўна**, н. у 1888 у Крычаве, утрымлівала малітоўны дом. Арыштавана ў 1944. Вызвалена і рэабілітавана ў 1945.

**КРЫВАНОСАВА Любоў Ільінічна**, н. у 1920 у

Крычаве, машыністка. Арыштавана ў 1944. Вызвалена і рэабілітавана ў 1945.

**КРЫВАНОСАЎ Іван Сямёновіч**, н. у 1885 у Крычаве, цясяльр калгаса імя Ільіча. Арыштаваны ў 1949. Памёр у час следства. Рэабілітаваны ў 1990.

**КРЫВАНОСАЎ Сцяпан Парфенавіч**, н. у 1863 у Крычаве, ваенны кіраўнік у педвучылішчы. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**КРЫВАНОСАЎ Піліп Арцёмавіч**, н. у 1875 у Крычаве, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1989.

**КРЫВАНОСАЎ Сцяпан Парфёнавіч**, н. у 1863 у Крычаве, садоўнік арцелі інвалідаў. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1939.

**КРЫВАНОСАЎ Імінафей Якаўлевіч**, н. у 1889 у Крычаве. Асуджаны ў 1944 на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1993.

**КУЗЬМИН Апанас Апанасавіч**, н. у 1873 у в.Ратнае, аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**КУЛІКАЎ Ягор Рыгоравіч**, жыў у в.Дзягавічы. Раскулачаны. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1992.

**КУЛІНЕНКА Аліна Сідараўна**, н. у 1917 у в.Бель-1, калгасніца калгаса «Шлях сацыялізму». Арыштавана ў 1941. Рэабілітавана ў 1989.

**КУЛІНЕНКА Раман Сідаравіч**, н. у 1914 у в.Бель-1, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1993.

**КУЛІНЕНКА Ягор Сідаравіч**, н. у 1912 у в.Бель-1, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1993.

**КУРБАКА-ЗАБЭЛА Дар'я Гаўрылаўна**, н. у 1901 у Крычаве, рабочая спіртзавода. Арыштавана ў 1941. Асуджана на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітавана ў 1956.

**КУРБАКА Яўхім Рыгоравіч**, н. у 1879 у Крычаве. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1933.

**КУРЗА Емяльян Яўхімавіч**, н. у 1905 у в.Беразуйкі Мсціслаўскага раёна, цырульнік у пас.Воранава. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**КУРЗА-ЗВЕРАВА Ганна Сцяпанаўна**, н. у 1898 у в.Звяры Слабодскага павета Віцебскай губ., цырульнік у пас.Воранава. Арыштавана ў 1933. Рэабілітавана ў 1989.

**КУРЫХАЎ Піліп Рыгоравіч**, н. у 1910 у в.Баёўка, чырвонаармеец. Асуджаны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1994.

**КУЧУК Дзям'ян Іванавіч**, н. у 1872 у в.Глупкі, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**КУЧУК Уладзімір Дзям'янавіч**, н. у 1905 у в.Глупкі. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**КУЧУК Піліп Кліменцевіч**, н. у 1877 у в.Глупкі, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1992.

**ЛАБАР-ХАВАНСКАЯ** Марфа Антонаўна, н. у 1900 у в. Рошча-Сачыкі Баранавіцкага павета, рабочая Крычаўскага цементнага завода. Арыштавана ў 1938. Рэабілітавана ў 1940.

**ЛАБАР Цімафей** Дзям'янавіч, н. у 1899 у г. Бабруйску, машыніст дэпо ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЛАГУНОЎ** Іван Васілевіч, н. у 1896 у в. Прахораўка, калгаснік. Арыштаваны ў 1945. Рэабілітаваны ў 1945.

**ЛАЙКО** Мікалай Вікенцевіч, н. у 1901 у г. Мінску, электраманцёр цементнага завода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1968.

**ЛАКУЦІН** Міхаіл Вікенцевіч, н. у 1909 у в. Жыткавічы, рабочы цементнага завода. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЛАПРЫС** Раман Сяргеевіч, н. у 1875 у в. Бацьвінаўка, рабочы леспрамгаса. Арыштаваны ў 1937. Асуджаны на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЛАПІЦКІ** Яўхім Максімавіч, н. у 1879 у в. Глухаўка на Гомельшчыне, загадчык склада суднарамонтных майстэрняў у Крычаве. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**ЛАЦКЕВІЧ** Марыя Варфаламееўна, н. у 1888 у Крычаве, хатняя гаспадыня. Арыштавана ў 1936. Рэабілітавана ў 1990.

**ЛАЦЯНКОЎ** Васіль Мацвеевіч, н. у 1910 у в. Каранец, цяляр. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЛАЦЯНКОЎ** Іван Арсенавіч, н. у 1884 у в. Лабароўка Кармянскага раёна, працаўаў у в. Каранец. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1960.

**ЛАТУШКІН** Мікалай Макаравіч, н. у 1916 у в. Дабранка Слаўгарадскага раёна, памочнік машыніста. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1964.

**ЛАЦЯНКОЎ** Мацвей Арсенавіч, н. у 1871 у в. Лабароўка Стара-Быхаўскага раёна, жыў у в. Каменка, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЛАЎРЭНАЎ** Іван Фядосавіч, н. у 1905 у в. Шчэрбачы, пуцявы абходчык на раз’ездзе Маляцічы. Арыштаваны ў 1944. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1944.

**ЛЕБЕДЗЕЎ** Лазар Елісеевіч, н. у 1873 у в. Паўлавічы. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЛІМАРЭНКА** Фама Паўлавіч, н. у 1868 у в. Вародзька, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЛІСОЎСКАЯ** Лізавета Філімонаўна, н. у 1877 у в. Залесавічы. Арыштавана ў 1937. Рэабілітавана ў 1989.

**ЛІТОЎЧАНКА** Іван Гаўрылавіч, н. у 1908 у в. Залатыя Пруды на Украіне, жыў у Крычаве,

качагар дэпо. Арыштаваны ў 1937. Расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1961.

**ЛІЧКОЎ /ЛЮЧКОЎ** Рыгор Міронавіч, н. у 1867 у в. Дзягавічы, калгаснік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1988.

**ЛУКАШОЎ** Максім Яўстахавіч, н. у 1878 у в. Бацьвінаўка. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЛУКАШУК** Мікалай Якімавіч, н. у 1891 у в. Бельску Гродзенскай вобл., жыў у Крычаве. Арыштаваны ў 1938. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1956.

**ЛУНЕВІЧ** Ісаак Аляксееvіch, н. у 1872 у в. Праточная Быхаўскага раёна, жыў у в. Нізкі. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЛУК'ЯНЕНКА** Яўхім Рыгоравіч, н. у 1909 у в. Бацьвінаўка, брыгадзір 9-й дыстанцыі пуці. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1944.

**ЛУНЕВІЧ** Аляксандар Мікалаевіч, н. у 1901 у в. Бацьвінаўка, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЛУНЕВІЧ** Андрэй Аляксееvіch, н. у 1876 у в. Праточная Быхаўскага раёна, жыў у в. Нізкі. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЛУНЕВІЧ** Міхаіл Андрэевіч, н. у 1910 у в. Нізкі, калгаснік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1958.

**ЛУНЕВІЧ** Фама Аляксееvіch, н. у 1880 у в. Праточная Быхаўскага раёна, жыў у в. Нізкі. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЛЫСЕНКА** Ларыса Анісімаўна, н. у 1923 у в. Паланіца, справавод у Верамеёўскім сельсавеце. Арыштавана ў 1943. Рэабілітавана ў 1943.

**ЛЮЧКОЎ** Іван Ягоравіч, н. у 1900 у в. Дзягавічы. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1993.

**ЛЯВОНАЎ** Віктар Фёдаравіч, н. у 1892 у в. Беражыстае, настаўнік у в. Бель. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1956.

**ЛЯВОНАЎ** Сяргей Фёдаравіч, н. у 1914 у в. Беражыстае, стрэлачнік на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1933.

**ЛЯЎКОВІЧ** Міхаіл Мікалаевіч, н. у 1914 у в. Бабруйску, рабочы Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАЗАЛЬКОЎ** Пётр Захаравіч, н. у 1881 у Крычаве, вартаўнік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАЗАЛЬКОЎ** Сямён Сяргеевіч, н. у 1886 у Крычаве, настаўнік. Арыштаваны ў 1933. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1933.

**МАЗУР** Савелій Архіпавіч, н. у 1909 у в. Заполле Гродзенскай губ., загадчык клуба Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАЗУРКЕВІЧ** Васіль Ігнатавіч, н. у 1905 у в. Кляшчы Нясвіжскага раёна, муляр Крычаўскага

## Ураджэнцы раёна, якія падвергліся палітычным рэпрэсіям

цэментнага завода. Асуджаны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1958.

**МАЗУРКЕВІЧ** Мікалай Мікалаевіч, н. у 1904 у в. Кляшчы Нясвіжскага раёна, майстар пякарні хлебазавода ў Крычаве. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАКАВЕЦКІ** Міхail Фёдаравіч, н. у 1889 у в. Самулёва. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАКАРАНКА** Ганна Ананьеўна, н. у 1913 у в. Даленішчына, хатняя гаспадыня. Арыштавана ў 1945. Рэабілітавана ў 1990.

**МАЛАХАВА** Ніна Савельеўна, н. у 1920 у Крычаве, баец 1-й роты 4-га батальёна чыгуначнай брыгады. Арыштавана ў 1945. Вызвалена і рэабілітавана ў тым жа годзе.

**МАЛІЦКАЎ** Іван Нічыпаравіч, н. у 1909 у в. Зуі, каваль вагонаўчастка ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1969.

**МАНЕЎСКІ** Максім Аляксееўіч, н. у 1878 у в. Міхеевічы, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАРАЧКОЎСКІ** Констанцін Адамавіч, н. у 1906 у в. Сянковічы Лунінецкага раёна, жыў у Крычаве, працаваў на цэментным заводзе. Арыштаваны ў 1937. Расстраляны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1958.

**МАРАЧКОЎСКІ** Мікалай Фёдаравіч, н. у 1906 у в. Сянковічы Лунінецкага раёна, каваль на Крычаўскім цэментным заводзе. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1965.

**МАРГУНОЎ** Цімафей Львовіч, н. у 1881 у в. Баяры, загадчык фельчарскага пункта ў в. Буда. Арыштаваны ў студзені 1945. Вызвалены ў лістападзе 1945. Рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**МАРОЗАЎ** Васіль Мікалаевіч, жыў у в. Каранец. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1994.

**МАРОЗАЎ** Лука Мацвеевіч, н. у 1900 у в. Камароўка, каваль у калгасе. Асуджаны ў 1938. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1963.

**МАРОЗАЎ** Павел Мікалаевіч, н. у 1880 у в. Цівецкая Краснапольскага раёна, селянін-аднаасобнік, жыў у в. Зарубец. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАРОЗАЎ** Пётр Іванавіч, н. у 1884 у в. Кашаны. Арыштаваны ў 1942. Памёр у 1943. Рэабілітаваны ў 1994.

**МАРОЗАЎ** Рыгор Арсенавіч, н. у 1878 у в. Камароўка, цяляр. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАРОЗАЎ** Рыгор Пракопавіч, н. у 1879 у в. Марозаўка Суражскага павета Чарнігаўскай губ., селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАРЧАНКА** Іерах Мікалаевіч, н. у 1894 у в. Ананічы, калгаснік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАСАЛЫГА** Кірыла Лявонавіч, н. у 1887 у

Крычаве, калгаснік. Арыштаваны і рэабілітаваны ў 1939.

**МАСАЛЫГА** Леанід Кірылавіч, н. у 1922 у Крычаве, калгаснік. Арыштаваны і рэабілітаваны ў 1944.

**МАСКАЛЕВІЧ** Васіль Іванавіч, н. у 1888 у Крычаве, бухгалтар. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАСКАЛЁЎ** Антон Нічыпаравіч, н. у 1898 у в. Варанёва. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1992.

**МАТАВІЛАЎ** Анісім Васілевіч, н. у 1875 у в. Камароўка, калгаснік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАЦВЕЕНКА** Іван Дзянісавіч, н. у 1880 у в. Іванаўка, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1958.

**МАСІХА** Ягор Іванавіч, н. у Крычаве, вартайнік Мікалаеўскай царквы Крычава. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1947.

**МАТАВІЛАВА** Анісся Васілеўна, н. у 1899 у в. Камароўка. Арыштавана ў 1932. Рэабілітавана ў 1989.

**МАТАВІЛАЎ** Іван Анісімавіч, н. у 1908 у в. Камароўка, калгаснік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАТАВІЛАЎ** Іосіф Анісімавіч, н. у 1890 у в. Камароўка. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАТАВІЛАЎ** Фёдар Дзянісавіч, н. у 1914 у в. Камароўка, вайсковец, жыў у г. Орша. Арыштаваны і асуджаны ў 1944. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1955.

**МАЦЬВЯЙЧУК** Пётр Іванавіч, н. у 1890 у в. Філілічы Уладзімірскага павета, хлебапек. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1959.

**МАЦВЕЕЎ** Якаў Дзянісавіч, н. у 1882 у в. Іванаўка, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1991.

**МАЦКЕВІЧ** Захар Рыгоравіч, н. у 1879 у в. Глуўкі, калгаснік калгаса «Чырвоны барэц». Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАЦКО** Аляксандар Іванавіч, н. у 1895 у в. Латкі Навагрудскага пав., дырэктар Крычаўскага фасфарытнага завода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1958.

**МАЎЧАНАЎ** Сцяпан Анціпавіч, н. у 1908 у в. Кашаны. Арыштаваны ў 1938 у г. Мінску. Рэабілітаваны ў 1989.

**МАЧУЛЬСКАЯ** Раіса Дэмітрыеўна, жыла ў в. Нізкі. Арыштавана ў 1930. Рэабілітавана ў 1993.

**МАЧУЛЬСКАЯ** Улляна Факееўна, жыла ў в. Нізкі. Арыштавана ў 1930. Рэабілітавана ў 1993.

**МАЧУЛЬСКІ** Дэмітрый Піліпавіч, жыў у в. Нізкі. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**МЕЛЬNIКАВА** Дар'я Лук'янаўна, н. у 1917 у в. Дзягавічы, настаўніца Дзягаўскай пачатковай школы. Арыштавана і рэабілітавана ў 1944.

**МЕЛЬНИКАЎ Іван Іванавіч**, н. у 1899 у Чарнігаўскай губерні, жыў у в. Каранец. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1960.

**МЕЛЬНИКАЎ Пётр Кірылавіч**, н. у г. Разань, жыў у в. Камароўка, вадзіцель 36-й танкавай роты. Арыштаваны ў 1942. Рэабілітаваны ў 1967.

**МЕЛЬЯНКОЎ Мікалай Архіпавіч**, н. у 1880 у в. Нанасава, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**МЕЛЬЯНКОЎ Павел Архіпавіч**, н. у 1885 у в. Нанасава, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1988.

**МЕТМАН Карл Іванавіч**, н. у 1903 у м. Свіслоч Мінскай губерні, механік цэха Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**МІЗЭРНЫ Сямён Ермалаевіч**, н. у 1897 у с. Леціж Камарычаўскага раёна Заходній вобласці, машыніст на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**МІНДАК Зянон Вікенцевіч**, н. у 1905 у в. Мартынавічы Кіеўскай вобласці, калгаснік. Арыштаваны ў 1937. Расстраляны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1989.

**МІНДАК Эдуард Вікенцевіч**, н. у 1890 у в. Брак Астроўскага павета (Польшча), жыў у в. Варанёва, калгаснік калгаса «Чырвоны араты». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**МІХАЙЛОЎСКАЯ Ганна Эдуардаўна**, н. у 1899 у Гомелі, хатняя гаспадыня, жыла на ст. Крычаў. Арыштавана ў 1938. Рэабілітавана ў 1967.

**МІХАСЁУ Фёдар Юр'евіч**, н. у 1887 у в. Кащены, стрэлачнік на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1938.

**МІХЕЕВА Марыя Іванаўна**, н. у 1902 у в. Рудня-1 Ашмянскага павета, жыла ў Крычаве, загадчык дома інвалідаў. Арыштавана ў 1937. Рэабілітавана ў 1989.

**МІХНЕВІЧ Іван Піліпавіч**, н. у 1889 у в. Залесавічы, ляснічы. Арыштаваны ў 1944. Вызвалены ў 1954. Рэабілітаваны ў 1962.

**МІХНЕВІЧ Мікалай Міхайлавіч**, н. у 1886 у в. Залесавічы, пенсіянер. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1957.

**МІХНЕНКА Георгій Дэмітрыевіч**, н. у 1902 у в. Камароўка, грузчык на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1937. Расстраляны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1961.

**МІЦЭВІЧ Андрэй Фадзеевіч**, н. у 1870 у в. Макаўё, жыў у в. Глупікі. Арыштаваны ў 1922. Рэабілітаваны ў 1989.

**МІЦЭВІЧ Ганна Трахімаўна**, н. у 1894 у Крычаве, жыла ў в. Макаўё, хатняя гаспадыня. Арыштавана ў 1929. Рэабілітавана ў 1991.

**МІЦЭВІЧ Мацвей Іванавіч**, н. у 1882 у в. Макаўё. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1991.

**МІЦЭВІЧ Сцяпан Іванавіч**, н. у 1870 у в. Макаўё.

Арыштаваны і расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**МЫШКОЎСКІ Браніслаў Станіслававіч**, н. у 1899 у в. Заброддзе Жытомірскага раёна (Украіна), калгаснік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**МОНІД Міхаіл Іванавіч**, н. у 1990 у в. Хатуцічы Маладзечанскага раёна, выкладчык рамеснай школы на Крычаўскім будучастку. Арыштаваны і вызвалены. Рэабілітаваны ў 1941.

**МУДРОУ Георгій Нічыпаравіч**, н. у 1901 у в. Бярозава Белеўскага раёна, дзяжурны на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1960.

**МУРАЎЁВА Алена Іванаўна**, н. у 1920 у в. Залессе. Арыштавана і рэабілітавана ў 1944.

**МУРАЎЁЎ Міхаіл Мікалаевіч**, н. у 1887 у в. Бель-1, рабочы цементнага завода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1959.

**МУРАЎЁЎ Фёдар Лявонавіч**, н. у 1882 у в. Бель-1. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**МУХІН Нічышар Ягоравіч**, н. у 1896 у в. Часовіна Ленінградскай вобл., слесар. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1992.

**МЯЖЭВІЧ Міхаіл Пятровіч**, н. у 1919 у в. Старабужжа Мсціслаўскага раёна, жыў у Крычаве, працаўшчык на цагельным заводзе. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**МЯШКОЎ Апанас Паўлавіч**, н. у 1894 у Крычаве, цыркуляршчык. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1967.

**МЯШКОЎ Лявонцій Тарасавіч**, н. у 1886 у Крычаве, бухгалтар чыгуначнай школы. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1957.

**НАВАЖЫЛАВА Таццяна Паўлаўна**, н. у 1904 у г. Уральску, жыла на ст. Крычаў-2, хатняя гаспадыня. Арыштавана ў 1941. Рэабілітавана ў 1991.

**НАВІЦКІ Савелій Пятровіч**, н. у 1902 у в. Іванаўка, ветурач гарветлячэніцы г. Магілёва. Арыштаваны ў 1944. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1946.

**НАГУЛА Дзмітрый Паўлавіч**, н. у 1898 у г. Ноўгарадзе, працаўшчык на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1937. Вызвалены ў 1947.

**НИКАЛАЕЎ Раман Аляксееўіч**, н. у 1891 у в. Лабковічы. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1956.

**НІЦЫЕЎСКІ Сцяпан Навумавіч**, н. у 1906 у в. Шуткае Магілёўскай акругі. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1991.

**НОВІКАВА Надзея Антонаўна**, н. у 1920 у Крычаве, бухгалтар. Арыштавана ў 1944. Вызвалена ў 1945.

**НОВІКАЎ Пётр Антонавіч**, н. у 1901 у в. Гарбатка, стрэлачнік на ст. Крычаў. Арыштаваны і рэабілітаваны ў 1933.

**НОВІКАЎ Сямён Ларыонавіч**, н. у 1899 у в. Дамамерычы Клімавіцкага раёна, выкладчык

## Ураджэнцы раёна, якія падвергліся палітычным рэпрэсіям

Крычаўскага педвучылішча. Арыштаваны ў 1945. Рэабілітаваны ў 1991.

**НУСАВА Марыя Іванаўна**, н. у 1904 у в. Нізкі, выхавальніца дзіцячага садка ў Крычаве. Арыштавана ў 1943. Рэабілітавана ў 1990.

**НУСАЎ Раман Яфімавіч**, н. у 1887 у Крычаве, настаўнік другой жаночай школы. Арыштаваны і вызвалены ў 1945.

**ОХАРЦАЎ Фрол Мітрафанавіч**, н. у 1885 у в. Кашаны, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ПАДАБЕД Аляксандр Сцяпанавіч**, н. у 1855, жыў у в. Свадкавічы, садоўнік у калгасе «Юны камунар». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ПАДРЭЗЕНКАЎ Яўхім Радзівонавіч**, н. у 1885 у в. Шаёука, сакратар Малаяціцкага сельсавета. Арыштаваны ў 1945. Рэабілітаваны ў 1992.

**ПАДЗЯНКОЎ Іван Захаравіч**, н. у 1892 у в. Буглад Краснапольскага раёна, бухгалтар Крычаўскага маслапрама. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ПАКУТНІКАЎ Пётр Сідаравіч**, н. у 1902 у в. Бацьвінаўка, калгаснік. Рэабілітаваны ў 1964.

**ПАЛІТЫКА Апанас Паўлавіч**, н. у 1862 у Крычаве, вартаўнік царквы. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1964.

**ПАЛЯКОЎ Дзмітрый Іванавіч**, н. у 1874 у в. Рыбяцін Чавускага раёна, каваль, жыў у в. Вярохўцы. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1967.

**ПАРТНОЎ Даніла Фядотавіч**, н. у 1876 у Крычаве, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны, вызвалены і рэабілітаваны ў 1933.

**ПАСКАННЫ Васіль Аляксееўч**, н. у 1878 у в. Каранец. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1960.

**ПАЎЛОВІЧ Аляксей Міхайлавіч**, н. у 1903 у в. Дрожжанічы. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ПАЎЛЮЧЭНКА Аляксандра Іванаўна**, н. у 1924 у в. Забалоцце Мсціслаўскага раёна, рабочая торфапрадпрыемства «Чырвоная зорка». Арыштавана ў 1947. Рэабілітавана ў 1990.

**ПАЎЛЮЧЭНКА Іван Данілавіч**, н. у 1898 у в. Хацілавічы, жыў у в. Свадкавічы. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1945.

**ПАЎЛЮЧЭНКА Кацярына Іванаўна**, н. у 1922 у в. Забалоцце Мсціслаўскага раёна, рабочая торфапрадпрыемства «Чырвоная зорка». Арыштавана ў 1947. Рэабілітавана ў 1990.

**ПАЎЛЮЧЭНКА-ПІСАРАВА Малання Фамінічна**, н. у 1890 у в. Шаёука, хатняя гаспадыня. Арыштавана ў 1947. Рэабілітавана ў 1990.

**ПАХОМАЎ Зосім Міхайлавіч**, н. у 1871 у в. Бель-2, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1956.

**ПЕТРАЖЫЦКІ Кірэй Андрэевіч**, н. у 1897 у в. Макаўё, калгаснік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ПЕТУХОВА Кацярына Яфрэмаўна**, н. у 1873 у в. Міхеевічы, манашка. Арыштавана ў 1933. Расстряляна. Рэабілітавана ў 1960.

**ПЕХЦЕРАЎ Раман Максімавіч**, н. у 1889 у в. Сырская Буда Кармянскага раёна, дырэктар Паланіцкай школы. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ПЕЧКУРОЎ Лука Сямёновіч**, н. у 1887 у Крычаве, працаваў у тэхнікуме ў Крычаве. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1957.

**ПЛАЦЯНКОЎ Мацвеў Арсенавіч**, н. у 1878 у в. Лабанаўка Быхаўскага раёна, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ПЛАШЫНСКІ Антон Цімафеевіч**, н. у 1904 у г. Лодзь (Польшча), рабочы Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1989.

**ПЛЕСКАЧЭЎСКІ Павел Харытонавіч**, н. у в. Макаўё. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1992.

**ПОКЛАД Іван Яўхімавіч**, н. у в. Сакольнічы. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**ПОМАЗАЎ Парфіль Дзмітрыевіч**, жыў у в. Каранец. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ПОПЕЛЬ Аляксей Пятровіч**, н. у 1893 у в. Сакольнічы, бухгалтар Горацкага аддзялення дзяржбанка. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1956.

**ПОПЕЛЬ Іосіф Іванавіч**, н. у 1906 у в. Сакольнічы, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1935. Рэабілітаваны ў 1935.

**ПОПЕЛЬ Мікалай Антонавіч**, н. у 1882 у в. Сакольнічы. Арыштаваны ў 1937. Памёр у 1942. Рэабілітаваны ў 1959.

**ПРОНЬКА Іосіф Іванавіч**, н. у 1909 у м. Мікашэвічы Лунінецкага раёна, рабочы Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1989.

**ПРОХАРАЎ Трахім Астапавіч**, н. у 1890 у в. Стараселле, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1935. Вызвалены і рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**ПРУДНІКАЎ Максім Якаўлевіч**, н. у 1902 у в. Паўлавічы. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ПРУДНІКАЎ Савелій Яўхімавіч**, жыў у в. Луты. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1994.

**ПРУДНІКАЎ Трыфан Сцяпанавіч**, н. у 1886 у в. Першамайскае, ляснік Крычаўскага лясніцтва. Арыштаваны ў 1944. Вызвалены ў 1954. Рэабілітаваны ў 1962.

**ПУЧКОЎ Мірон Іванавіч**, н. у 1894 у в. Вербеж Чэрыкаўскага раёна, агліядчык вагонаў на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1990.

**ПЯСКОЎСКІ** Міхайл Парфіравіч, н. у 1912 у в.Макаё, радыст 204-га запаснога стралковага палка. Асуджаны ў 1944 на 15 год зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1963.

**ПЯТРОВА** Марыя Іванаўна, н. у 1898 у в.Паланіца. Арыштавана ў 1944. Вызвалена ў 1945. Рэабілітавана.

**ПЯТРОЎ** Якаў Кандратавіч, н. у 1892 у в.Зайцева Слабада, інструктар Крычаўскага РКС. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ПЯТРОЎСКІ** Рыгор Піліпавіч, н. у 1882 у в.Каменка. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1992.

**РАБРОЎ** Астап Раманавіч, н. у 1886 у Крычаве, калгаснік калгаса «Сацыялістычны паказчык». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**РАБКОЎ** Дзмітрый Цітавіч, н. у 1881 у Крычаве, рабочы Крычаўскага лесазавода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**РАБЧЫНСКІ /РЫБЧЫНСКІ/ Ігнат Пятровіч, н. у 1902 у в.Іванаўка, галоўны кандуктар на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў тым жа годзе.**

**РАГУЕЎ** Кузьма Апанасавіч, н. у 1908 у в.Вародзькава, калгаснік. Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1958.

**РАДЗЬКО** Міхайл Мартынавіч, н. у 1900 у Крычаве, старши бухгалтар ДЭУ-919. Арыштаваны ў 1943. Рэабілітаваны ў 1993.

**РАДЧАНКА** Анатоль Іванавіч, н. у 1907, машыніст на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**РАКОЎСКІ** Мікалай Андрэевіч, н. у 1898 у м.Астроўна, жыў у в.Глушнева, настаўнік Глушненскай школы. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**РАМАНАВА** Фядора Піліпаўна, н. у 1897 у в.Ражное. Арыштавана ў 1937. Рэабілітавана ў 1961.

**РАМАНАЎ** Піліп Ціханавіч, н. у 1892 у в.Дзягавічы, калгаснік калгаса «Чырвоны колас». Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1988.

**РАТАБЫЛЬСКАЯ** Галіна Апанасаўна, н. у 1930 у в.Сакольнічы, рахункавод сельспажыўтаварыства. Арыштавана і рэабілітавана ў 1945.

**РАТАБЫЛЬСКІ /РАТАБОЛЬСКІ/ Арцём** Андрэевіч, н. у 1880 у в.Сакольнічы, працаўаў у калгасе «Праца». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1959.

**РАТАБЫЛЬСКІ** Іван Андрэевіч, н. у 1893 у в.Стаборшчына, настаўнік у школе ФЗН. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1956.

**РАТАБЫЛЬСКІ** Пётр Восіпавіч, н. у 1877 у в.Сакольнічы, калгаснік. Арыштаваны і асуджаны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1962.

**РАТАБЫЛЬСКІ** Ягор Піліпавіч, жыў у в.Сакольнічы. Арыштаваны як кулак у 1934. Рэабілітаваны ў 1992.

**РАТНІКАЎ** Мацвей Цімафеевіч, н. у 1915 у в.Паланіца, слесар-вадаправодчык на Крычаўскім цэментным заводзе. Арыштаваны ў 1943. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1944.

**РЫБЧЫНСКІ** Васіль Дзмітрыевіч, н. у 1893 у в.Іванаўка, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1958.

**РЫБЧЫНСКІ** Дзмітрый Мацвеевіч, н. у 1891 у в.Іванаўка, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1933.

**РЫБЧЫНСКІ** Ілля Іванавіч, н. у 1882 у в.Песькавічы, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**РЫБЧЫНСКІ** Рыгор Паўлавіч, н. у 1897 у в.Іванаўка, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1958.

**РЫГЕЛЬ** Эрнест Янавіч, н. у 1903 у Крычаўскім раёне. Арыштаваны і рэабілітаваны ў 1928.

**РЫЖЫКАЎ** Ягор Мікалаевіч, н. у 1888 у в.Лубенскі Суражскага раёна Арлоўскай вобл., рабочы вугальнага склада ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1990.

**РУБАНАВА** Ефрасіння Васілеўна, жыла ў в.Зарубец. Раскулачана. Арыштавана ў 1930. Рэабілітавана ў 1992.

**РУБАНАВА** Матронна Ларывонаўна, жыла ў в.Зарубец. Раскулачана. Арыштавана ў 1930. Рэабілітавана ў 1990.

**РУБАНАВА** Таццяна Мацвеевіна, жыла ў в.Зарубец. Раскулачана. Арыштавана ў 1930. Рэабілітавана ў 1992.

**РУБАНАЎ** Васіль Дзмітрыевіч, жыў у в.Зарубец. Раскулачаны. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**РУБАНАЎ** Дзмітрый Васілевіч, жыў у в.Зарубец. Раскулачаны. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**РУБАНАЎ** Дзмітрый Мікалаевіч, жыў у в.Зарубец. Раскулачаны. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**РУБАНАЎ** Міхайл Васілевіч, жыў у в.Зарубец. Раскулачаны. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**РУЖЫЦКІ** Казімір Антонавіч, н. у 1890, жыў у Крычаве, галоўны кандуктар на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1937. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1955.

**РУЛЁЎ** Іван Якаўлевіч, н. у 1882 у в.Баеўка. Арыштаваны ў рэабілітаваны ў 1944.

**РЭЙФЕНШТЕЙН** Карл Карлавіч, н. у 1890 у Германіі, жыў у Крычаўскім раёне, інжынер. Арыштаваны ў 1937 як нямецкі агент. Рэабілітаваны ў 1939.

**САБАЛЬ** Якаў Вікенцьевіч, н. у 1883 у в.Пячное былога Плешчаніцкага раёна, кандуктар на Крычаўскім вапнавым заводзе. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1956.

## Ураджэнцы раёна, якія падвергліся палітычным рэпрэсіям

**САВЕЛЬЕЎ Ціхан Прохаравіч**, н. у 1890, селянін-аднаасобнік, жыў у в. Волчас. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**САКАЛОЎ Уладзімір Іванавіч**, н. у 1900 у в. Валаскоўка Смаленскага павета, майстар на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**САКОВІЧ Іван Пятровіч**, н. у 1869 у в. Пранічкі Клімавіцкага раёна, селянін-аднаасобнік, жыў у в. Залесавічы. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**САЛАВЕЙ Барыс Раманавіч**, н. у 1911 у в. Бадбачанікі Беластоцкага павета, начальнік змены на цементным заводзе ў Крычаве. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1959.

**САЛАЎЁЎ Кірыла Ігнатавіч**, н. у 1879, жыў у в. Бродак. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1959.

**САЛАЎЁЎ Савелій Захаравіч**, жыў у в. Бродак. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1993.

**САЛАШАНКА Гаўрыла Навумавіч**, н. у 1914 у в. Першамайская, баец 213-га стралковага палка. Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1969.

**САМСОНИКАЎ Уладзімір Арцёмавіч**, н. у 1903 у в. Скрыль Пухавіцкага раёна, працаўваў ваенным урачом, жыў на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1942. Рэабілітаваны ў 1960.

**САМУЙЛАЎ Васіль Майсеевіч**, н. у 1913 у в. Гарбатка, стрэлачнік на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**САНДЛЕР Навум Міронавіч**, н. у 1912 у г. Магілёве, тэхнік ДЭУ-919 у Крычаве. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1969.

**САПАНКЕВІЧ Даніла Сцяпанавіч**, н. у 1884 у Крычаве, настаўнік школы ў в. Хацлавічы. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**САПРАНЕЦКІ Іван Іванавіч**, н. у 1893 у Крычаве. Арыштаваны ў 1933. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1960.

**САПОЖНІКАЎ Іван Піменавіч**, н. у 1888 у в. Баёўка, пажарнік. Арыштаваны ў 1938. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1960.

**САРКУЛА Філімон Герасімавіч**, н. у 1886 у в. Зоры, жыў у в. Антоціна. Арыштаваны ў 1934. Рэабілітаваны ў 1993.

**САЎЧАНКА Іван Фёдаравіч**, н. у в. Першамайская, цясляр. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1958.

**САЎЧАНКА Дзям'ян Прохаравіч**, н. у 1888 у в. Глупікі, калгаснік калгаса «Чырвоны барацьбіт». Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**САЎЧАНКА Клім Фёдаравіч**, н. у в. Зарубец. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**САЎЧАНКА Мікіта Прохаравіч**, н. у 1896 у в. Глупікі. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**САЎЧАНКА Нічыпар Емяльянавіч**, н. у 1892 у в. Першамайская, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1988.

**СВАДКОЎСКІ Дзмітрый Рыгоравіч**, н. у 1885 у в. Макаўё, калгаснік калгаса «Прыгажосць». Арыштаваны і асуджаны ў 1938. Расстраляны 1.4.1938. Рэабілітаваны ў 1963.

**СВАДКОЎСКІ Ігнат Іванавіч**, н. у 1901 у в. Сакольнічы. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**СВАДКОЎСКІ Лука Фёдаравіч**, н. у 1873 у в. Глупікі, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1992.

**СВАДКОЎСКІ Мікалай Лукіч**, н. у 1906 у в. Глупікі, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**СВАДКОЎСКІ Пракоп Адамавіч**, н. у 1868 у в. Свадковічы, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**СЕМІНЕНКА Іван Рыгоравіч**, н. у 1882, жыў у в. Вародзькава. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1993.

**СЕМІНЕНКА Лідзія Іванаўна**, н. у 1930 у в. Вародзькава. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1993.

**СЕМІНЕНКА Марыя Кузьмінічна**, н. у 1891 у в. Вародзькава. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1993.

**СЕРБЯНКОЎ Сяргей Іванавіч**, н. у 1911 у в. Беражыстое, стрэлачнік на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**СЕРГІЕВІЧ Mixail Сямёновіч**, н. у 1910 у в. Любань Лунінецкага павета, токар на цементным заводзе. Арыштаваны і расстраляны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1957.

**СІВАДЗЕДАЎ Цімафей Елісеевіч**, н. у 1902 у в. Иванаўка, калгаснік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1958.

**СІВАКОЎ Іван Піліпавіч**, н. у 1902 у в. Нізкі, настаўнік Іванаўскай школы. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1958.

**СІДАРЭНКА Сідар Майсеевіч**, н. у 1896 у в. Иванаўка, старши стрэлачнік на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Апраўданы ў тым жа годзе.

**СІМАКОВА Марыя Ермалаеўна**, н. у 1908 у в. Камароўка, афіцыянтка ў сталовай. Арыштавана ў 1944. Рэабілітавана ў 1992.

**СІМАКОЎ Ціхан Ігнатавіч**, н. у 1909 у в. Камароўка. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1989.

**СІНЕЛЬNIКАЎ Андрэй Васілевіч**, н. у 1896 у Крычаве, настаўнік. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1957.

**СКАЛЬСКІ Уладзіслаў Восіпавіч**, н. у 1896 у в. Дзедаўшчына Кіеўскай губ., механік на Крычаўскім цементным заводзе. Арыштаваны ў 1937. Расстраляны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1961.

**СКРАЖАНКА Фёдар Фаміч**, н. у 1900 у в. Баёўка, вайсковец. Арыштаваны і рэабілітаваны ў 1944.

**СЛІВА Якаў Мікалаевіч**, н. у 1873 у в. Кулачы Сядлецкай губ., персіянер. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**СЛІЗКОЎСКАЯ Васіліса Аляксееўна**, н. у 1873 у в. Стаборшчына, хатнія гаспадыня. Арыштавана ў 1933. Рэабілітавана ў 1958.

**СЛІЗКОЎСКІ Васіль Андрэевіч**, н. у 1903 у в. Бель-1, камандзір узвода. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1958.

**СЛІЗКОЎСКІ Сцяпан Андрэевіч**, н. у 1908 у в. Бель-1, рабочы на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**СОБАЛЕЎ Якаў Вікенцевіч**, н. у 1883 у в. Пячное былога Плещаніцкага раёна, цясляр на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1931.

**СТАПАЛЯНСКІ Васіль Мікітавіч**, н. у 1971 у в. Лабковічы, калгаснік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**СТАНКЕВІЧ Аляксандар Раманаўч**, н. у в. Нізкі. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1994.

**СТАНКЕВІЧ Антаніна Раманаўна**, н. у 1919 у в. Нізкі. Арыштавана ў 1930. Рэабілітавана ў 1994.

**СТАНКЕВІЧ Васіль Яфімавіч**, н. у 1907 у в. Іванаўка, стрэлачнік на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Апраўданы ў тым жа годзе.

**СТАНКЕВІЧ Венядзікт Яфімавіч**, н. у 1889 у в. Іванаўка, калгаснік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1958.

**СТАНКЕВІЧ Іван Раманаўч**, н. у 1902 у в. Нізкі. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1994.

**СТАНКЕВІЧ Мікалай Паўлавіч**, н. у 1886 у в. Іванаўка, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1958.

**СТАНКЕВІЧ Раман Паўлавіч**, н. у 1864, жыў у в. Нізкі. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1994.

**СТАРАВОЙТАЎ Якаў Мікітавіч**, н. у в. Першамайская, калгаснік калгаса «Чырвоны колас». Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1988.

**СТАРАДЫНАЎ Елісей Захаравіч**, н. у 1887 у в. Малаяцічы, калгаснік калгаса «Другая пяцігодка», жыў у в. Луты. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1990.

**СТУКАЛІН Michaіl Іgnatavіch**, н. у 1874 у Вільні, таварны касір на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**СЦЕБІХАЎ Ілья Антонавіч**, н. у 1887 у Крычаве. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1961.

**СЦЕБІХАЎ Michaіl Abramavіch**, н. у 1912 у в. Прудок, тэхнік-дарожнік ДЭУ. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1938.

**СЦЕСЕЎ Страфан Іванавіч**, н. у 1879 у в. Касцюкоўка Чэрыкаўскага раёна, цясляр на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**СЦЯБЛЁНКА Іван Майсеевіч**, н. у 1900 у Бесарабії, памочнік машыніста на Крычаўскім

цементным заводзе. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**Сямёнаў Марыя Іванаўна**, н. у 1921 у в. Шчарбачы, рахункавод калгаса. Арыштавана ў 1945. Рэабілітавана ў 1992.

**СЯРГЕЕВА Праскоўя Дзмітрыеўна**, н. у 1876 у в. Дубраўка Клімавіцкага раёна, жыла ў в. Глушніва. Арыштавана ў 1932. Рэабілітавана ў 1989.

**СЯРГЕЕЎ Павел Савельевіч**, н. у 1907 у в. Гарбатка, служыў у 878-м стралковым палку ў Крычаве. Арыштаваны ў 1944. Вызвалены 2.07.1946. Рэабілітаваны.

**СЯРГУНІНА-УМБЕЯ Іда Густаваўна**, н. у 1902 у Эстоніі, працавала на ст. Крычаў. Арыштавана ў 1938. Рэабілітавана ў 1989.

**СЯРОЖКІН Мікалай Васілевіч**, н. у 1907 у г. Вольску, жыў у Крычаве. Арыштаваны ў 1945. Рэабілітаваны ў 1946.

**ТАКАРЭУСКІ Пётр Сцяпанавіч**, н. у 1898 у в. Тур'ева Аришанская раёна, жыў у Крычаве, інжынер сувязі на тэлефонным вузле. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1940.

**ТАЛПЫГА Вера Міхайлаўна**, н. у 1920 у в. Іванаўка, рабочая вугальнага склада дэпо ст. Крычаў. Арыштавана ў 1944. Рэабілітавана ў 1944.

**ТАЛПЫГА Апанас Восіпавіч**, н. у 1903 у в. Сакольнічы. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ТАЛПЫГА Максім Антонавіч**, н. у 1893 у в. Іванаўка, стрэлачнік на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Апраўданы ў 1933.

**ТАЛПЫГА Фёдар Іванавіч**, н. у 1904 у в. Іванаўка, малодшы кандуктар на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1933. Апраўданы ў тым жа годзе.

**ТАНЕНБЕРГ Эдуард Францавіч**, н. у 1891 у Латвіі, слесар райваенкамата Крычава. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1940.

**ТАПТУНОЎ Васіль Агеевіч**, н. у 1892 у в. Сенькава Магілёўскага раёна, дзяжурны паравознага дэпо ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1991.

**ТАРАБОРА Лявон Майсеевіч**, н. у 1911, жыў у в. Стараселле. Арыштаваны ў 1935. Рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**ТАРАДЭЙКА Фёдар /Фядос/ Пятровіч**, н. у 1906 у в. Камароўка, старшина калгаса ў в. Камароўка. Арыштаваны ў 1937. Расстраляны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1958.

**ТАРАТУШКІН Аляксей Міхеевіч**, н. у 1902 у в. Шчарбачы, цясляр. Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1990.

**ТАРАТУШКІН Рыгор Пятровіч**, н. у 1912 у в. Шчарбачы, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1968.

**ТКАЧОЎ Кузьма Емяльянавіч**, н. у 1889 у в. Бель-3, рабочы. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

## Ураджэнцы раёна, якія падвергліся палітычным рэпрэсіям

**ТКАЧОЎ Міхайл Яўменавіч**, н. у 1904 у в.Бель. Арыштаваны і рэабілітаваны ў 1933.

**ТКАЧОЎ Рыгор Ігнатавіч**, н. у 1879 у в.Цінькава, рабочы на чыгуначнай ст. Цінькава. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ТОМАШ Міхайл Андрэевіч**, н. у 1908 у м.Мікашэвічы, рабочы Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1989.

**ТОПАНАЎ Нестар Максімавіч**, н. у 1888 у в.Ананічы, калгаснік калгаса «Праletарскі араты». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1959.

**ТОПАНАЎ Тарас Максімавіч**, н. у 1931 у в.Ананічы, калгаснік калгаса «Праletарскі араты». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1959.

**ТРАСЦЯНКА Соф'я Кліменцеўна**, н. у 1886 у в.Дарлівае, настаўніца. Арыштавана ў 1929. Рэабілітавана ў 1991.

**ТРЫНЧАНКА Андрэй Емяльянавіч**, н. у 1897 у в.Кашаны, калгаснік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ТЫМ Ян Юльянавіч**, н. у 1887 на ст.Страбля Гродзенскай губ., жыў у Крычаве. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**УДАКОЎСКІ Аляксандр Мікалаевіч**, н. у в.Вярхоўцы. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**УДОВІН Міхайл Максімавіч**, н. у 1905 у в.Уласаўцы Івацэвіцкага раёна, возчык. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1959.

**УДОДАЎ Дзяніс Парфірафіч**, н. у 1874 у в.Марозаўка Чарнігаўскай вобл., калгаснік калгаса «Чырвоны сцяг», жыў у в.Каменка. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1989.

**УДОЎКІНА Марына Барысаўна**, н. у 1895 у Крычаве, повар у становай спецгандлю. Арыштавана ў 1944. Рэабілітавана ў 1961.

**УЛАЗОЎСКАЯ Палахея Цімафееўна**, н. 1878 у в.Іванаўка, калгасніца. Арыштавана ў 1932. Рэабілітавана ў 1958.

**УЛАЗОЎСКІ Ігнат Андрэевіч**, н. у 1875 у в.Іванаўка, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932, асуджаны на 5 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1991.

**УЛАСАЎ Мікіта Лявонавіч**, н. у 1879 у в.Глупікі, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1992.

**УМЕЦКІ Міхайл Аляксандравіч**, н. у 1915 у в.Язва-Валасень, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1991.

**УНУКОЎСКІ Антон Восіпавіч**, н. у 1879 у в.Далбені Ашмянскага павета, домработнік. Арыштаваны і рэабілітаваны ў 1937.

**УСАЦІКАЎ Антон Іванавіч**, н. у 1910 у в.Кіслаўка, саставіцель цягнікоў на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1945.

**УСАЦІКАЎ Дэмітрый Мікалаевіч**, н. у 1910 у в.Варанёва, дзе і пражываў, грабар на фасфартным заводзе. Арыштаваны і асуджаны ў 1938 на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1940.

**УСАЦІКАЎ Іван Дэмітрыевіч**, жыў у в.Варанёва. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**ФЕЛЬЧАРАЎ Фёдар Піліпавіч**, н. у 1884 у в.Кашаны, аб'ездчык у Крычаўскім лясніцтве. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1962.

**ФЛАРЫЯНОВІЧ Раман Іванавіч**, н. у 1884 у в.Слабада, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1991.

**ФРАЛОЎ Фама Піменавіч**, н. у 1903 у в.Забачоў, пастух калгаса «Сацілях». Арыштаваны ў 1941. Рэабілітаваны ў 1993.

**ФРУЗІН Лявон Ананьевіч**, н. у 1882 у в.Варанёва, калгаснік калгаса «Чырвоны араты». Арыштаваны ў 1937. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1957.

**ХАДЫКА Іван Іванавіч**, н. у 1888 у в.Песькавічы, калгаснік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ХАДЫКА Ілля Іванавіч**, н. у 1894 у в.Песькавічы, настаўнік Малаяцкай СШ. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**ХАНЕЎСКАЯ Еўдакія Лаўрэніяна**, жыла ў в.Мышкавічы. Арыштавана ў 1930. Рэабілітавана ў 1992.

**ХАНЕЎСКАЯ-ВЫБАРНАЯ Алена Іванаўна**, жыла у в.Мышкавічы. Арыштавана ў 1930. Рэабілітавана ў 1992.

**ХАНЕЎСКІ Іван Панцеляймонавіч**, селянін-аднаасобнік, жыў у в.Мышкавічы. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**ХАРКЕВІЧ Апанас Калістратавіч**, н. у 1879 у в.Баёўка, калгаснік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

## На даносу нядобрачычліўца

Нашага брата, Дэмітрыя Мікалаевіча Усацікава, забралі ўначы. Яго жонка Еўдакія, а таксама дзеці, Леанід і Раіса, спалохана плакалі, дапытваліся – за што арышто-

ўваюць, але міліцыянеры маўчалі. Калі Дэмітрыя выводзілі з хаты, яны пагрозліва крикнулі «не выходзіць!» і моцна ляснулі дзвярыма.

Не толькі сям'я, але ѿсе, хто ведаў нашага брата ў вёсцы Варанёва, не моглі зразумець, за што забралі бяскрыўднага і стараннага працаўніка. Усе шкадавалі Дзмітрыя.

Здарылася гэта ў 1937 г. Дамоў Дзмітрый вярнуўся ў 1939 г. Гэта быў ужо аслаблы, хваравіты, з бяскроўным тварам чалавек. Ён з цяжкасцю рухаўся і пры кашлі сплёўваў згусткі крыві. Наш брат нікому нічога не расказваў.

Пражыў ён пасля гэтага некалькі гадоў. І толькі перад смерцю расказаў бацьку, што нехта напісаў на яго данос, быццам

Дзмітрый нарыхтаваў шмат толу і збіраўся ўзарваць мост цераз раку Сож. На допытах яго білі, трымалі ў ледзянай вадзе па пояс цэлымі начамі, саджалі, распранутага, на вострае жалеза, прыкладвалі да цела распаленая цвікі.

Усе катаванні мужна вытрымаў Дзмітрый і віны за сабой не признаў. Гэта каштавала яму жыцця. Жонка нашага брата Еўдакія памерла, так і не даведаўшыся аб яго рэабілітацыі.

*A. Ашуркова.*

**ХАРЧЭУНІКОЎ** Сцяпан Фёдаравіч, н. у 1904 у Хоцімскім павеце, стралок на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1927. Рэабілітаваны ў 1928.

**ХАРКЕВІЧ** Сяргей Мацвеевіч, н. у 1919 у в.Глупікі, радавы Чырвонай арміі. Арыштаваны ў 1945. Рэабілітаваны ў 1957.

**ХЛЯБАНАЎ** Кірыла Захаравіч, н. у 1888 у в.Беразуйкі Мсціслаўскага раёна, рабочы на мелавым заводзе. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ХМАРА** Цярэнцій Іванавіч, н. у 1878 у в.Вяжноўка Чарнігаўскай губерні, жыў у в.Каранец. Арыштаваны ў 1933. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1960.

**ХРАМЦОЎ** Канстанцін Мікалаевіч, н. у 1897 у Гомельскай вобл., жыў у Крычаве, настаўнік. Арыштаваны ў 1933. Вызвалены ў тым жа годзе.

**ХРУШЧОВА** Ганна Платонаўна, жыла ў Крычаве. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1995.

**ХРУШЧОВА** Вольга Платонаўна, жыла ў Крычаве. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана 18.07.1995.

**ХРУШЧОВА** Кацярына Платонаўна, жыла ў Крычаве. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1995.

**ХРУШЧОВА** Надзея Дзям'янаўна, н. у 1891, жыла ў Крычаве. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1995.

**ХРУШЧОВА** Ніка Платонаўна, жыла ў Крычаве. Арыштавана ў 1931. Рэабілітавана ў 1955.

**ХРУШЧОЎ** Пётр Платонаўч, жыў у Крычаве. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1995.

**ХРУШЧОЎ** Платон Яфімавіч, н. у 1890, жыў у Крычаве. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1995.

**ЦАРКОЎ** Дзмітрый Мінаевіч, н. у 1895 у в.Бель-2. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**ЦАРОЎ** Іван Нічыпаравіч, н. у 1909 у п.Луч, чырвонаармеец. Арыштаваны ў 1942. Рэабілітаваны ў 1962.

**ЦАЦОХА** Георгій Васілевіч, н. у 1925 у Крычаве, стралок 454-га асобнага ваенна-будаўнічага

батальёна. Арыштаваны ў 1950. Рэабілітаваны ў 1955.

**ЦЕХАНАВА** Палагея Трахімаўна, жыла ў в.Прудок. Раскулачана. Арыштавана ў 1930. Рэабілітавана ў 1992.

**ЦЕХАНАЎ** Восіп Щітавіч, н. у 1884 у в.Прудок, механік на цементным заводзе. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1938.

**ЦЕХАНАЎ** Сцяпан Платонавіч, н. у 1885 у Крычаве, рабочы спрэцавода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЦЕХАНАЎ** Страфан Платонавіч, н. у 1885 у Крычаве, пражываў у в.Прудок. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**ЦІМАФЕЕЎ** Іван Максімавіч, н. у 1889 у в.Каменка Смаленскай губерні, машыніст на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЦІТОЎ** Іван Пракопавіч, н. у 1881 у в.Кашаны, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЦЫБУЛЬКА** Андрэй Панцялеевіч, жыў у Крычаве. Раскулачаны. Арыштаваны ў 1936. Рэабілітаваны ў 1992.

**ЦЫГАНКОЎ** Ягор Фёдаравіч, н. у 1874 у в.Бель, калгаснік калгаса «Чырвоны прамень». Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЦЫНУНІН** Васіль Сямёновіч, н. у 1877 у в.Дзягавічы, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1988.

**ЦЭМБАЛІСТАЎ** Дзмітрый Ільіч, н. у 1909 у в.Бель-1, вайсковец. Арыштаваны і рэабілітаваны ў 1943.

**ЦЯРЭШЧАНКА** Іван Карнеевіч, н. у 1896 у в.Стайкі Краснапольскага раёна, працеваў на Крычаўскім цементным заводзе. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1959.

**ЧАРНОЎ** Васіль Паўлавіч, н. у 1892 у в.Бель-1, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1956.

## Ураджэнцы раёна, якія падвергліся палітычным рэпрэсіям

**ЧАРНОЎ Піліп Андрэевіч**, н. у 1890 у в.Буда, жыў у Мсціславе, урач-хірург. Арыштаваны ў 1944. Вызвалены і рэабілітаваны ў 1945.

**ЧАВУСАЎ Захар Мацвеевіч**, н. у 1890 у Крычаве, настаўнік. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**ЧАВУСАЎ Фёдар Захаравіч**, н. у 1900 у Крычаве, дзе і пражываў, загадчык вытворчасці райпрамкамбіната. Арыштаваны ў 1944. Вызвалены ў снежні 1944. Рэабілітаваны.

**ЧЫЖ Васіль Міхайлавіч**, н. у 1892 у в.Дарлівае, старшыня калгаса «Свабода». Асужданы ў 1944 на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1962.

**ЧЫЖ Ларывон Міхайлавіч**, н. у 1889 у в.Дарлівае, аб'ездчык у Крычаўскім лясніцтве. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1962.

**ЧЫЖ Міхайл Урбанавіч**, н. у 1894 у в.Макаёу, кладаўшчык у калгасе. Арыштаваны і асужданы. Рэабілітаваны ў 1962.

**ЧЫЖ Павел Іванавіч**, н. у 1890 у в.Дарлівае, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЧЫЖ Пётр Міхайлавіч**, н. у 1900 у в.Дарлівае, старшыня калгаса. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЧЫЖЭЎСКІ Страфан Іванавіч**, н. у 1898 у в.Іванаўка, калгаснік. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЧУБАНАЎ Андрэй Селівестравіч**, н. у 1905 у Крычаве, загадчык школы ў в.Кліны. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1945.

**ЧУБКОЎ Пётр Іванавіч**, н. у 1888, рымар на фасфартным заводзе ў Крычаве. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1956.

**ЧУМАКОЎ Сяргей Аляксееўіч**, н. у 1907 у в.Лабковічы. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**ЧУНАЕЎ Павел Міканоравіч**, н. у 1902 у в.Раманаў Вугал, калгаснік калгаса імя Сталіна. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЧУПРУКОЎ Васіль Дзянісавіч**, н. у 1878 у в.Прахораўка, працаваў на спіртзаводзе. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1940.

**ЧУРАК Анісім Філімонавіч**, н. у 1909 у Гродзенскай губерні, рабочы Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1931. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЧЭЧЫКАЎ Кузьма**, жыў у в.Маліцічы. Раскулачаны. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**ЧЭЧЫКАЎ Малах Кузьміч**, жыў у в.Маліцічы. Раскулачаны. Рэабілітаваны ў 1992.

**ШАМАЎНЁУ Пётр Ягоравіч**, н. у 1884 у в.Асавец, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1989.

**ШАМРО-МЕТМАН Надзея Максімаўна**, н. у 1908 у в.Лукінец, жыла ў Крычаве. Арыштавана ў 1938. Рэабілітавана ў 1989.

**ШАМРЫНА Марыя Васілеўна**, жыла ў в.Зарубец. Раскулачана. Арыштавана ў 1930. Рэабілітавана ў 1992.

**ШАМРЫН Максім Уласавіч**, н. у в.Дзягавічы. Раскулачаны. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**ШАПАЧНІКАЎ Фёдар Іванавіч**, н. у 1882 у Чарнігаўскай губерні, урач на ст.Крычаў. Арыштаваны ў 1936. Рэабілітаваны ў 1937.

**ШАРЭЙКА Міхайл Рыгоравіч**, н. у 1885 у в.Міхеевічы. Арыштаваны ў 1933. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1960.

**ШАРЭКА Андрэй Лыч**, н. у 1892 у в.Міхеевічы. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1960.

**ШАТКІН Іван Палікарпавіч**, н. у 1884 у в.Камароўка. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ШАЎКУНОЎ Андрэй Усцінавіч**, н. у 1889 у Крычаве, настаўнік. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1939.

**ШАЎКУНОЎ Страфан Несцеравіч**, н. у 1890 у Крычаве. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1945.

**ШАЎЦОЎ Архіп Сідаравіч**, н. у 1915 у в.Вародзькава. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1964.

**ШАЎЦОЎ Фёдар Іванавіч**, н. у 1872 у в.Вародзькава, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ШАХРАЙ Васіль Іванавіч**, н. у 1877 у Крычаве, цясяльр. Арыштаваны і рэабілітаваны ў 1938.

**ШАХРАЙ Іван Васілевіч**, н. у 1905 у Крычаве, цясяльр у Крычаўскім райкамунгасе. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ШЫШКО Антаніна Іванаўна**, н. у 1869 у в.Іванаўка. Арыштавана ў 1929. Рэабілітавана ў 1991.

**ШЫШКО Мікалай Міхайлавіч**, н. у в.Бацьвінаўка, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1991.

**ШЫШКО Міхайл Антонавіч**, н. у 1868 у в.Бацьвінаўка. Арыштаваны ў 1929. Рэабілітаваны ў 1991.

**ШКУТ Аляксандр Кузьміч**, н. у 1910 у в.Марока Лунінецкага раёна, муляр на Крычаўскім цэментным заводзе. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1953.

**ШКУТ Праскоўя Іванаўна**, н. у 1912, жыла ў Крычаве. Арыштавана ў 1933. Рэабілітавана ў 1993.

**ШЫЛАВА Антаніна Елісеевіна**, н. у 1919 у Крычаве, рэгістратар у Крычаўскай амбулаторыі. Арыштавана ў 1944. Рэабілітавана ў 1946.

**ШМАТКОЎ Віктар Яўхімавіч**, н. у 1887 у в.Бель-2. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1956.

**ШОКАЛЬСКАЯ Алена Аляксандраўна**, н. у 1921 у Крычаве. Арыштавана ў 1933. Рэабілітавана ў 1994.

**ШОКАЛЬСКАЯ Аляксандра Мацвеевіч**, н. у 1890. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1994.

**ШОКАЛЬСКАЯ Антаніна Аляксандраўна**, н.

у 1928 у Крычаве. Арыштавана ў 1933. Рэабілітавана ў 1994.

**ШОКАЛЬСКАЯ Юлія Варнаваўна**, н. у 1900. Арыштавана ў 1933. Рэабілітавана ў 1994.

**ШУЛЬГА Аляксандр Лазаравіч**, н. у 1896 у в. Жудзілава, жыў на ст. Крычаў, памочнік начальніка станцыі. Арыштаваны ў 1933. Апраўданы ў тым жа годзе.

**ШУЛЬГА Барыс Васілевіч**, н. у 1917 на Украіне, жыў у Крычаве, радыёмеханік у канторы сувязі. Арыштаваны ў 1943. Рэабілітаваны ў 1944.

**ШУМАН Меер Ізраілевіч**, н. у 1919 у в. Маліцічы, чырвонаармеец. Арыштаваны ў 1942. Рэабілітаваны ў тым жа годзе.

**ШУНЬКО Сямён Іванавіч**, н. у 1888 у в. Вепрын Чэркаўскага раёна. Арыштаваны ў 1932. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1962.

**ШУТКОЎ Парфён Яфімавіч**, н. у 1902 у в. Плешчына, чырвонаармеец. Арыштаваны ў 1941. Рэабілітаваны ў 1942.

**ШУФЕР Ісай Самуілавіч**, н. у 1923 у Крычаве, служыў у Чырвонай арміі. Арыштаваны ў 1943. Рэабілітаваны ў 1959.

**ШЧАБРАКОЎ Аўрам Піліпавіч**, н. у 1904 у в. Каранец, чырвонаармеец. Арыштаваны ў 1940. Рэабілітаваны ў 1958.

**ШЧАРБАКОЎ Пётр Восіпавіч**, н. у 1894 у в. Шчарбачы, калгаснік калгаса імя Варашылава. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1960.

**ШЧУРЫН Констанцін Ягоравіч**, н. у 1912 у в. Лабковічы, чырвонаармеец. Арыштаваны ў 1943. Рэабілітаваны ў 1943.

**ШЭВЕЛЕЎ Сяргей Ферапонтавіч**, н. у 1918 у в. Варанёва, бухгалтар. Арыштаваны ў 1944. Рэабілітаваны ў 1944.

**ЮДЗЕНИЧ Кліменцій Уладзіміравіч**, н. у 1874 у в. Бель, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЮРУНОВА Ксенія Арсенаўна**, н. у 1900, жыла ў в. Касцюкоўка. Арыштавана ў 1930.

**ЮРУНОВА Таццяна Андрэеўна**, н. у 1923 у в. Касцюкоўка. Арыштавана ў 1930. Рэабілітавана ў 1993.

**ЮРУНОЎ Андрэй Лукіч**, н. у 1898, жыў у в. Касцюкоўка. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1993.

**ЯГАНСОН Эрнест Іванавіч**, н. у 1891 на х. Пусташ Клімавіцкага раёна, жыў у в. Каранец, рабочы на Крычаўскім цементным заводзе. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЯЗЕРСКАЯ Кацярына Паўлаўна**, н. у 1911 у в. Сакольнічы. Раскулачана. Арыштавана ў 1932. Рэабілітавана ў 1992.

**ЯЗЕРСКАЯ Ніна Яфімаўна**, н. у 1924 у в. Макаўе, рабочая на ст. Лупала-2. Арыштавана ў 1944. Вызвалена ў 1946. Рэабілітавана ў тым жа годзе.

**ЯЗЕРСКАЯ Таццяна Яфімаўна**, н. у 1903 у в. Макаўе. Арыштавана ў 1944 як зрадніца Радзімы. Рэабілітавана ў 1945.

**ЯЗЕРСКІ Дзмітрый Паўлавіч**, н. у 1904 у в. Сакольнічы. Раскулачаны. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1992.

**ЯЗЕРСКІ Іван Дзям'янавіч**, н. у 1878 у в. Макаўе, калгаснік. Арыштаваны і асуджаны. Рэабілітаваны ў 1962.

**ЯЗЕРСКІ Ігнат Антонавіч**, н. у 1881 у в. Макаўе, калгаснік. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЯЗЕРСКІ Ігнат Антонавіч**, н. у 1897 у в. Макаўе, калгаснік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЯЗЕРСКІ Ігнат Аляксандравіч**, н. у 1936 у в. Макаўе. Арыштаваны і рэабілітаваны ў 1938.

**ЯЗЕРСКІ Іосіф Браніслававіч**, н. у 1887 у в. Макаўе, рабочы саўгаса «Перамога». Арыштаваны і асуджаны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1962.

**ЯЗЕРСКІ Іосіф Іванавіч**, н. у 1883 у в. Хацілавічы, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны і асуджаны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1962.

**ЯЗЕРСКІ Іосіф Уладзіміравіч**, н. у 1891 у в. Макаўе, калгаснік калгаса «Прыгажосць». Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЯЗЕРСКІ Мікалай Пятровіч**, н. у 1932 у в. Макаўе, чырвонаармеец. Арыштаваны ў 1942. Рэабілітаваны ў 1960.

**ЯЗЕРСКІ Нічыпар Палікарпавіч**, н. у 1899 у в. Макаўе, калгаснік калгаса «Прыгажосць». Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1939.

**ЯЗЕРСКІ Уладзімір Іванавіч**, н. у 1908 у в. Макаўе, калгаснік калгаса «Прыгажосць». Арыштаваны ў 1938. Апраўданы судом у 1939.

**ЯКАЎЛЕЎ Ігнат Нічыпаравіч**, н. у 1894 у в. Лабковічы, загадчык фермы ў калгасе. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЯКУБЕНКА Андрэй Цімафеевіч**, н. у 1887 у в. Паланіца, селянін-аднаасобнік. Арыштаваны ў 1932. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЯКУБЕНКА Піліп Карнеевіч**, н. у 1888 у в. Паланіца. Раскулачаны. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1992.

**ЯКУБЕНКА Цімафей Іванавіч**, н. у 1894, селянін-аднаасобнік, жыў у в. Луты. Арыштаваны ў 1935. Рэабілітаваны ў 1992.

**ЯКУБОВІЧ Максім Міхайлавіч**, н. у 1912 у в. Вольна Лунінецкага павета, слесар Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЯКУШАЎ Апанас Лаўрынавіч**, жыў у в. Дзягавічы. Раскулачаны. Арыштаваны ў 1930. Рэабілітаваны ў 1992.

**ЯЛЕЦ Павел Апанасавіч**, н. у 1888 у г. Мена Чарнігаўскай вобл., цясяльяр на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1989.

## Ураджэнцы раёна, якія падвергліся палітычным рэпрэсіям

**ЯНЧАНКА Лука Мацвеевіч**, н. у 1886 у в. Вепрын Чэрыкаўскага раёна. Арыштаваны ў 1933. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1962.

**ЯНЧАНКА Іціт Мацвеевіч**, н. у 1887 у в. Вепрын Чэрыкаўскага раёна. Арыштаваны ў 1933. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1962.

**ЯПХІН Іван Фёдаравіч**, н. у 1891 у в. Камельчына Калужскай вобл., аглядчык вагонаў на ст. Крычаў. Арыштаваны і рэабілітаваны ў 1933.

**ЯРМОЛІН Сцяпан Іванавіч**, н. у 1906 у в. Ляхаўка Лунінецкага павета, муляр у рамонтнабудаўнічым трэсце Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1954.

**ЯСЕЎ Даніла Андрэевіч**, н. у 1895 у в. Прусина, пущавы абходчык на раз'ездзе Дарлівае. Арыштаваны ў 1938. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1960.

**ЯСІНСКІ Герасім Харытонавіч**, н. у 1883 у в. Стараселле, настаўнік Старасельскай школы. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЯСІНСКІ Карл Восіпавіч**, н. у 1885 у в. Вербы Барашэйскага раёна на Украіне, працаў на ст. Крычаў. Арыштаваны ў 1938. Рэабілітаваны ў 1959.

**ЯСІНСКІ Станіслаў Восіпавіч**, н. у 1897 у

в. Вербы Барашэйскага раёна на Украіне, працаў на сельпо. Арыштаваны і рэабілітаваны ў 1935.

**ЯСІНСКІ Ягор Харытонавіч**, н. у 1880 у в. Стараселле, калгаснік. Арыштаваны ў 1933. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЯРМОЛІН Васіль Нічыпаравіч**, н. у 1909 у в. Сітніца Лунінецкага павета, рабочы Крычаўскага цементнага завода. Арыштаваны і асуджаны ў 1937. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1963.

**ЯФІМАЎ Мікалай Сяргеевіч**, н. у 1903 у в. Крукава Рузаўскага павета Маскоўскай губерні, жыў у Крычаве. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1938.

**ЯЎГЕНАЎ Аляксандр Ягоравіч**, н. у 1911 у в. Каранец, жыў у Манчагорску, электраманцёр камбіната «Северанікель». Арыштаваны ў 1937. Асуджаны на 10 гадоў зняволення ў ППЛ. Рэабілітаваны ў 1956.

**ЯЎГЕНАЎ Георгій Яўціхавіч**, н. у 1886 у в. Ярмоленка Чарнігаўскай губерні, жыў у в. Каранец. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

**ЯЎГЕНАЎ Ягор Яўціхавіч**, н. у 1886 у в. Ермалейка, селянін-аднаасобнік, жыў у п. Крыстаполле. Высланы ў 1931. Арыштаваны ў 1937. Рэабілітаваны ў 1989.

*Падрыхтаваў В. Цітоў.*

## Лёс Ягора Яўгенаў

У свае 45 гадоў Ягор Яўгенаў у пасёлку Крыстаполле лічыўся гаспадаром моцным. І не толькі ў сваім пасёлку, а ва ўсёй акрузе не адшукаць было больш працевітага мужыка. Акрамя дыхтоўнага дома-пяціценкі, у яго гаспадарцы меліся гумно, лазня, хлеў, павеци, конь, 2 каровы, 5 авечак, 8 калодаў пчол. Былі свая веялка, малатарня, салама-рэзка. Сям'я апрацоўвала 5 гектараў ворыва, мела 2 гектары сенажацяў, 3 гектары лесу, 2 гектары няўдобіцы. Але ж сям'я была не маленькая: гаспадар з жонкай Хрысцінай Пятроўнай і пяцёра дзетак. Старэйшаму, Аляксандру, споўнілася 19 гадоў і ён быў незаменным памочнікам у бацькі. Астатнія – Пятро, Васіль, Мікола і Надзяя былі яшчэ малалеткамі. Пятрок у свае 14, як і ўсе вясковыя падлеткі, разам са старэйшым братам і бацькамі і зямлю араў, і касіў, і сеяў.

Сям'я жыла калі і не ў вялікім дастатку, то ўсё ж не галадала. І калі паўстало пытанне аб уступленні сям'і ў калгас, Ягор Яўгенаў наадрэз адмовіўся абагульняць нажытую сваімі мазаліямі і потам гаспадарку. Але ў

той час улады з такімі, як ён, доўга не цырымоніліся. Па пастанове «тройкі» Ягора Яўгенаўа ў 1931 г. адправілі на 5 гадоў у лагер – будаваць Беламорска-Балтыйскі канал. А сям'ю яго выслалі ў Молатаўскую вобласць. Уся гаспадарка перайшла да мясцовага калгаса «Чырвоны партызан».

На будаўніцтве канала Яўгенаў прайві сябе настолькі сумленным працаўніком, што яго датэрмінова вызвалілі. Вярнуўшыся ў родныя мясціны ў 1932 г., ён знайшоў сваю сям'ю, якая тулілася па чужых кутках. Ягор, як чалавек працалюбівы, хацеў пачаць жыццё з пачатку. Але такім, як ён, жылося цяжка: кулак, турэмшчык, антысаветчык.

5 гадоў дабіваўся справядлівасці Яўгенаў – звяртаўся да ўладаў з просьбай хаціць патлумачыць яму, за што так жорстка абышліся з ім і яго сям'ёй. Адказу ён так і не дачаўся. А ў 1937 г. Ягора Яўгенаў арыштавалі. На гэты раз прыгавор «тройкі» быў трагічны – расстраляць за антысавецкую пропаганду. Бязлітасна абышліся і са старэйшым сынам Аляксандрам, які ў гэты час даў-

но ўжо працаваў за тысячи кіламетраў ад дому, электраманцёрам у Манчагорску на камбінаце «Северонікель». Яго арыштавалі 8.08.1937 г. і асудзілі на 10 гадоў папраўча-працоўных лагераў.

Вось такая доля спасціла ў той жахлівы

1937 год сям'ю Яўгенавых. Толькі праз шмат гадоў бацьку і сына рэабілітавалі.

Час аднавіў яго добрае імя, але ўжо не для яго самога, а для нашчадкаў.

*В. Цітоў.*